

Ф 73

Г. ФЛОБЕР

Ля сцен Карфагена



ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ
ЮНДЗЕТСЕКТАР
84-3 = 91.72 МЕНСК—1984

Ф-743






89-3
473

Г. ФЛОБЕР

100697.

Ля сцен Карфагена



ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ
ЮНДЗЕТСЕКТАР
МЕНСК — 1934

1934

89-3
973

Г. ФЛОБЕР

ОГД.

Ля сцен
Карфагена

11/1873
11/1879
69 32



ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ
ЮНДЗЕТСЕКТАР
МЕНСК — 1934

Бібліятка

Літпраўка *Б. Зубко*
Тэхнічны рэдактар *І. Велкін*

Карэктар *Г. Нэйфах*

Здана ў друкарню 11/XI-33 г.
Падпісана да друку 16/XII-33 г.
Адк. кар. друк. *Э. Варатынскага*




Заказ 2406.

4.000 экз.

Уп. Галоўлітбела № 73.

Друкарня імя Сталіна.



ПРАДМОВА

Падзеі, аб якіх апавядаецца ў кнізе «Ля сцен Карфагена», не выдуманыя, — яны сапраўды адбыліся звыш двух тысяч год назад (дакладней у 241—237 гг. да пачатку нашага часалічэння).

Ашуканае ўрадоўцамі Карфагена, наёмнае войска паўстала супроты рэспублікі і, на працягу амаль чатырох год, вяло з ёю заўзятую, бязлітасную барацьбу, якая кончылася іх поўным падражэннем і знішчэннем.

Трэба было ўладаць надевычайным умельствам, талентам, каб узнавіць перад намі падзеі і людзей, якія жылі ў такія далёкія ад нас часы, і так расказаць пра іх, што мы не можам не верыць апавядальніку і мімавольна хвалюемся і мучымся за яго герояў, нібы гэта ўсё адбывалася або з намі самымі, або ў вельмі блізкія нам часы.

Аўтар гэтай кніжкі быў славуты французскі пісменнік Густаў Флобер, які нарадзіўся ў 1821 і памёр у 1880 г. Некалькі яго твораў стварылі яму неўміручу славу і пакінулі глыбокі след у гісторыі літаратуры; яны лічацца ўзорнымі па харастру і выразнасці стылю.

Але, апрача таленту, Флобер выявіў яшчэ і велізарныя веды. Ён шмат год аддаў на ўпартую працу па вывучэнні ўсяго, што было вядома пра тыя часы, аб якіх ён пісаў. Ён нават асабіста пабываў там, дзе адбываліся падзеі яго апавядання, і старанна аб'ездзіў і аглядзеў месца, дзе быў калісці Карфаген. Як вядома, шмат вякоў таму назад вялікі горад Карфаген быў зусім зруйнаваны рымлянамі, і на месцы яго засталіся адны, напалову засыпаны гарачымі пяскамі Афрыкі, руіны.

Пераняsemся-ж, следам за Флоберам, у тыя далёкія часы і паглядзім, што тады дзеялася на зямлі.

Перад намі Міжземнае мора. Яно даўгой, звілістай, зрезанаю шматлікімі поўастравамі паласою ўразаецца паміж трьма матэрыкамі—Еўропай, Азіяй і Афрыкай. Берагі яго ўжо перад тым на

працягу доўгага раду вякоў служылі і потым яшчэ будуць служыць месцам, дзе працякае жыццё і сутыкаюцца інтарэсы самых развітых, культурных народаў.

Гэта якраз і ёсць месца дзеяння. А час: мы ўжо сказали—2170 год назад. Але каб зразумець добра, што адбывалася ў тых часах, нам трэба перавандраваць памяццю ў яшчэ больш старажытныя часы—за чатыры тысячи год назад... Што-ж мы бачым?

Ні адна з цяперашніх дзяржаў і нацый тады не існавала. Але былі затое іншыя, якім суджана было ў пазнейшыя часы зусім знікнуць з зямлі.

На ўсходзе, ва ўраджайнай даліне, утворанай зліцём двух вялікіх рэк—Тыгра і Эўфрата,—Месапатаміі (што значыць Міжрэчча) дасягае сваёй найвышэйшай магутнасці славутае Вавілонскае царства.

У паўднёва-ўсходнім куце Міжземнага мора, усцяж плыні аднай з найвялікшых рэк свету—усцяж Ніла, распрацёрся старажытны Егіпет.

Якое паразлівае падабенства паміж жыццём народаў гэтых краін, не гледзячы на тое, што гэтыя народы нараджаліся і развіваліся амаль незалежна аднадзін ад аднаго. І Вавілон (ці Халдэя) і Егіпет—краіны земляробчыя, абкруженыя гарачымі бязводнымі пустынямі. Ураджайнасць, а з ёй і ўвесь дабрабыт іх цалкам залежалі ад штогадовых разліваў рэк, у далінах якіх яны знаходзіліся. Але патрэбна яшчэ ўпартая і натужная праца шматлікіх пакаленняў на тое, каб стварыць і падтрымліваць у парадку велизарную і складаную сетку каналаў, шлюзаў і ставаў, па якіх размяркоўвалася каштоўная вільгаць па ўсёй краіне. Няспынай працай народа, занявленага, паўгамоднага, даведзенага да жабрацтва і поўнага знясілення падаткамі і паборамі памешчыкаў, жрацоў і чыноўнікаў — кіраунікоў, — стварыліся магутныя дзяржавы і егіпецкіх фараонаў і вавілонскіх цароў, з бязмежнай уладай, якая паважалася за боскую, якую яны дзялілі з колам жрацоў і ўладарамі памесцяў. Народ іканіўся сваімі ўладарамі мала чым вышэй за рабочую жывёлу. На працягу доўгіх вякоў уладары абодвух краін, фараоны і цары, вялі частыя войны з суседнімі народамі і плямёнамі; у выпадку пераможных усіх пагалоўна рабілі рабамі і прыганялі ў свою краіну, каб якія працай ствараць сабе велічныя помнікі, як піраміды ў Егіпце, якія захаваліся аж да нашага часу.

У суседстве з Егіптом і Вавілонам, і з Асірыяй, якая замяніла з часам пераможанае ёю Вавілонскæ царства, якраз на шляху паміж гэтymі краіцамі, на ўсходнім беразе Міжземнага мора, з'явіўся народ, які потым назвалі фінікіянамі.

Фінікіяне—нешматлікі народ, і краіна іх была вельмі невялікая — гэта вузкая, не шырэй чатырох вёрст каля бераговай палоска паміж морам і горнымі ланцугамі Лібана, даўжыней ўсяго каля чатырыста вёрст. І ўсё-ж фінікіянам давялося адыграць вельмі значную ролю ў гісторыі старажытнага свету.

Фінікіяне ніколі не маглі злучыцца ў адну непадзельную дзяржаву. Вузкая палоска зямлі, перарэзаная адгор'ямі, якія спускаліся да самага мора, і мноствам маленькіх рэчак,—бурных і парожыстых, зусім няздатных для зносін з унутранымі краінамі Сірыі,—толькі больш драбнілі фінікійскае ўзбрярэжжа. Адзінам сродкам зносін паміж гэтymі часткамі было мора, але яно не яднала краіну, а наадварот, калода яе на варожыя часткі, бо карыстанне яго дарункамі выклікала бязлітаснае суперніцтва і канкуренцыю. Гісторыя Фінікіі поўна суперніцтва і спрэчак гарадоў (асабліва галоўных—Тыра і Сідона), узаемна прадаваўшых адзін аднаго ў імя гандлёвых выгод.

Краіна спрыяла развіццю мораплаўства. Ужо з самых старажытных часоў на ўзбрярэжжы, часцей за ўсё на астрахох, аддзеленых не надта шырокай пратокай ад берага, утварыўся рад паселішчаў, жыхары якіх займаліся ловам рыбы і гандлем. Апошні стаў нарэшце адзінам заняткам тутэйших жыхароў. За дзве ці паўтары тысячи год да пачатку нашага часалічэння, фінікіяне зрабіліся выключна гандлёвым і мораплаўным народам, галоўным пасярэднікам паміж усімі астаратнімі народамі.

Фінікіяне праразвалі сябе хананеянамі і складалі адну з галін семітычнага племя. Грэкі, а за імі рымляне, праразвалі хананеянаў фінікіянамі; рымляне пісалі і вымаўлялі гэтае слова крыху інакш, чым грэкі, адкуль і ўзнікла назва пунійцаў. Фінікіяне не стварылі сваёй уласнай культуры, як егіпцяне і вавілонцы. Усё, што называецца культурай,—г. зн. дасягненні і ўдасканаленні ў грамадскім і прыватным жыцці, у вытворчасці, у рамёствах, у земляробстве, у маастацтве, у будове грамадства, у звычаях і т. д. нават аж да рэлігійных паданняў—усё гэта было запазычана імі ад народаў, з якімі яны знаходзіліся ў зносінах, і, галоўным чынам, ад вавілонцаў. Затое іх укладам у гісторычнае жыццё старажытных

народаў было наладжанне гандлёвых зносін паміж самымі далёкімі краінамі і праробленыя імі шматлікія вандраванні па морах.

У старажытныя часы плаванне па моры было зусім непадобнае да сучаснага. Караблі былі вельмі невялікія, нетрывалыя—гэта былі галеры спачатку з адным, а пасля з двумя, трymа і больш радамі вёслаў і невялічкім трыкутным парусам. Маракі выняжджалі ў дарогу толькі летам, калі на моры радзей бывалі буры. Дый то не адваражваліся адпłyваць далёка ў чыстае мора, бо палохаліся не толькі прыродных небяспек, але і мноства ўяўных страшыдлаў, злых багоў і духаў,—у якіх верылі людзі тых часоў. Яны па магчымасці не аддаляліся ад берагу, і дзеля гэтага рабілі велізарныя абходы, чым замаруджваўся і падаўжаўся іх шлях, або пера-біраліся ад вострава да вострава так, каб з самага пачатку бачыць месца самай бліжэйшай стаянкі. Міжземнае мора з паўвастравамі, што глыбока ўразаюцца ў яго, і мноствам астрavoў было вельмі прыдатным для такіх невялікіх пераездаў.

Не гледзячы на ўсе гэтыя цяжкасці, фінікіяне, падарожняючы на сваіх маленъкіх караблях, далёка рассунулі межы вядомага тады свету. Яны аб'ездзілі не толькі ўсё Міжземнае мора, паднімаючыся па ўцякаючых у яго рэках у глыбіню краіны, прычым заяжджалі і ў Чорнае мора, а па Дону і Дняпры праніклі ў ціперашнюю Расію, на месцы якой жылі тады некультурныя вандроўныя народы,—але аб'ездзілі ўсю Еўропу навакол і спускаліся ўздоўж Атлантычнага берага Афрыкі далёка на поўдзень, да Канарскіх астрavoў і да берагоў Гвінеі.

Важнейшай часткай гандля фінікіян быў тавараабарот паміж Егіптом і Асірап-Вавілоніяй. З усходу, апрача збожжа, віна і інш. сельскагаспадарчых прадуктаў, яны вывозілі вырабы рамеснікаў—тканіны, зброю, посуд, прадметы раскошы і каштоўнасці, разво-зячы іх далёка па краінах Захаду. Адтуль назад у Азію яны, наадварот, везлі сырый матэрыял: металы, пурпурную фарбу, якая здабываецца з цела морскай ракавіны; з берагоў Балтыцкага мора атрымлівалі бурштын, які вельмі цаніўся ў старажытныя часы і ўжываўся як для вырабу розных аздоб, так і для вырабу манет; з ціперашняй Англіі—з Касітэрыйскіх астрavoў—вывозілі волава, неабходнае для вырабу бронзы.

Усюды, куды пранікалі фінікіяне, і дзе ім удавалася завеси-чесныя гандлёвые зносіны, яны закладалі паселішчы—калоніі.

Асабліва шмат такіх калоній было заснавана ўздоўж берагоў, Міжземнага мора. Так адзін толькі горад Тыр налічваў там каля 300 сваіх калоній.

У ліку гэтых калоній знаходзіўся і Карфаген (што на мове фінікійцаў значыць «Новы горад»), закладзены, як кажуць паданні, каля 914 году да пачатку нашага часалічэння.

Раскіданыя па берагах трох частак свету, фінікіянскія калоніі не складалі аднай дзяржавы. Але між горадам, адкуль вышлі пасяленцы, і новай калоніяй захоўваліся прыяцельскія адносіны; каланісты, як і раней, маліліся галубаму богу роднага горада, і, як карфагенцы, пасыпалі Мелькарту тырскаму штогадова афяры.

Перасяліўшыся ў Карфаген, фінікіяне і на новым месцы трymаліся заняткаў і звычаяў свайго племя. Увесь паўночны бераг Афрыкі, пачынаючы ад Кірэны на ўсходзе і да Геркулесавых Слупоў (ці слупоў Мелькарта, як называлі фінікіяне Гібралтарскую пратоку) на захадзе, быў пакрыты шматлікімі паселішчамі фінікіян. Гэта частка Афрыкі па сваіх прыродных і кліматычных умовах больш за ўсё нагадвае сабой Паўднёвую Еўропу. Ад пустыні яе адгароджвае і ахоўвае высокі ланцуг гор Атласа; даліны працякаючых па ёй рак вызначаюцца раскошнай ураджайнасцю. Нават ускрайкі пустыні не зусім бясплодныя: усюды сустракаецца тут мноства оазісаў, а ўслед за перыядам дажджоў уся краіна на некаторы час пакрываецца густой і багатай расліннасцю.

Тут знайшлі сабе прытулак многія тысячи фінікійскіх уцекачоў, якіх гнаў сюды нястатаць, страшэнная цесната бацькаўшчыны і частыя вайсковыя напады асірыйскіх цароў. Тут утварылася малутная Карфагенская рэспубліка, якой давялося вытрымаць жорсткую барацьбу з дзяржавамі перш грэкаў (элінаў), а пасля рымлян.

Было-б занадта доўга апавяданьш аб усім tym, што давялося перажыць Карфагену за час яго існавання. Барацьба з грэкамі, якая цягнулася да трэцяга века, лічачы назад ад пачатку нашага часалічэння, скончылася поўнай перамогай Карфагена. Зусім адваротны вынік мела барацьба з Рымам.

Карфаген меў значную перавагу над Рымам і ў адносінах насельніцтва (у часе свайго росквіту адзін толькі горад Карфаген малічваў у сабе да 800 тысяч жыхароў), і ў адносінах плошчы ўладанняў, і грошовых сродкаў.

Затое Карфаген быў слабы ў адным пункце: галоўную апору рэспублікі складала наёмнае войска, набранае з усіх народаў і плямён, якія толькі насялялі ўзбярэжжа Міжземнага мора. Уладары Карфагена, багацеі-гандляры, суднаўласнікі, памешчыкі,—не маглі і не хацелі пакінуць сваіх прыбытковых заняткаў для небяспечнай і няпэўнай ваеннай справы. Толькі з сярэдняга класа, прадстаўнікі якога займалі ў мірны час пасады дзяржаўных чыноўнікаў, служачых у гандлёвых прадпрыемствах і канторах, а таксама вялі ўласны дробны гандаль ці спекулявалі, вербаваліся афіцэры, якім даручаліся самыя важныя камандныя пасады ў войску, нанятым толькі на час вайны.

Вайна паміж Рымам і Карфагенам наспявала даўно. Рым, па-ступова скарыўшы ўсе плямёны і народы, якія насялялі старожытную Італію, першварыўся ў буйную сусветную дзяржаву, якая імкнулася ўсё далей і далей распаўсюдзіць свой уплыў і свае гандлёвыя зносіны. У хуткім часе двум вялікім дзяржавам стала цесна ў заходній частцы Міжземнага мора. Пачаліся сутычки і, у першую чаргу, з-за вострава Сіциліі, каланізаванага фінікіянамі, які знаходзіўся пад моцным уплывам Карфагена, і нават на працягу некаторага часу быў яго правінцыяй.

Пачалася жорсткая барацьба, якая цягнулася 118 год і скончылася ў 146 годзе да пачатку нашага часалічэння поўным зруйнаваннем і знішчэннем Карфагена. Пераможцы зруйнавалі ўсё, не пакінуўшы каменя на камені ў горадзе, а жыхароў каго перабілі, а каго прадалі ў няволю. За гэты час адбыліся тры вялікія вайны, якія рымляне назвалі пуніцкімі.

Да часу сканчэння першай пуніцкай вайны, якая з пераменным шчасцем цягнулася 24 гады і зводзілася да барацьбы за аўладанне Сіциліяй, і адносіцца дзеянне аповесці Густава Флобера, у нашым выданні назовай: «Ля сцен Карфагена».

Шмат што з таго, аб чым апавяддаецца ў ёй, і зусім не выдумана. Старожытны рымскі гісторык, які апісваў усе галоўнейшыя падзеі свайго часу, Полібі, склаў падрабязнае апісанне вайны паўстаўшых наёмнікаў. Гамількар Барка, славуты карфагенскі палкаводзец і прадстаўнік аднаго з найбольш старожытных карфагенскіх родаў, заснавальнікаў горада, які ўжо праславіўся сваімі перамогамі над рымлянамі—паспяховай вайной супроць наёмнікаў дабіваеца вялізарнага ўплыву. Упоследку ён яшчэ больш узвысіцца сваім надзвычайнім умельствам.

вам у справе падрыхтоўкі далейшай вайны з Рымам. Яго маленькі сын Ганібал, які няўзнак мільгатнуў перад чытачом у адным з апошніх раздзелаў,—тэта будучы славуты палкаводзец, які зрабіў у часе другой вайны з рымлянамі са сваёй арміяй адзначлівы пераход праз Пірынейскі паўвостраў, праз ледзь праходны горныя праходы Альпаў і варваўся з поўначы ў Італію, збянтэжыўши рымлян нечаканым з'яўленнем.

Перад уважлівым чытачом разгортваецца малюнак старажытнага горада, яго гаспадарчага і грамадскага жыцця, звычаяў, абрадаў, рэлігійных вераванняў, үзаемаадносін (паміж) багатымі слатмі насельніцтва і беднатаў, якая марна спрабавала вырвацца з ціскоў галечы.

Адзін з самых цікавых раздзелаў у нашай кнізе—гэта VI-ы—«Гамількар Барка», дзе апісваецца звяртанне суфета дадому і агляд ім сваёй гаспадаркі, пакінутай шмат год назад у руках кіраўнічых.

У той час, калі галоўнымі заняткамі фінікіян быў гандаль і мораплаўства, у карфагенцаў іх здольнасці маглі разгортвацца больш шырока. Карфаген, падначаліўши сабе навакольныя землі, падзяліў іх на памесці, якія раздаваліся імянітам грамадзянам у нагароду за ваенныя і дзяржаўныя заслугі. І вось на гэтых памесціях пышным цветам расцвіло тое, што з'яўляецца адзначнай рысай старажытнага свету,—натуральная рабаўласніцкая гаспадарка.

Апрача ранейшых жыхароў краіны, лібійцаў, aberнутых у няволю пераможцамі, карфагенцы куплялі на шматлікіх нявольніцкіх рынках Міжземнага мора мноства рабоў самага рознапляменнага складу. І на працы гэтых рабоў трymалася памешчыцкая гаспадарка. Мы яе называем натуральнай, таму што ў ёй выраблялася абсалютна ўсё, у чым яна мела патрэбу, і такая гаспадарка магла лёгка абыходзіцца сваімі прадуктамі, не купляючы іх на баку. І на прыкладзе гаспадаркі Гамількара мы бачым, якою шырокай, складанай і рознастайнай яна была ў карфагенскіх багатыроў.

Гэта цэлая маленькая дзяржава ў дзяржаве. Аснову яе складаюць сельскагаспадарчыя пасадкі—плантацыі, якія знаходзяцца, як і ўсе астатнія галіны, пад кіраўніцтвам свайго ўласнага міністра-кіраўнічага.

Кіраўнічы таксама раб, але не прости—ён прайшоў специянальную школу рабоў, якіх шмат было ў культурных краінах таго часу. У гэтай школе яго навучалі, як весці паасобныя галіны гаспадаркі і як кіраваць і прымушаць слухацца сваіх-ж аўласных братоў па няволі. Пасля ідуць бясконцыя рамеснікі—тут кавалі і збраёунікі, ювеліры, ткачы, столяры і цесляры. Ёсць нават нешта падобнае да фабрык і заводаў, але таксама з падняволнай рабскай працай—гэта, па-першае, хімічная лабаторыя, дзе нарыхтоўваюцца рознастайныя сарты пахнюча-сцій і пернасцій, а затым яшчэ завод (які толькі мімаходзіць ўспамінаецца ў Флобера) для вырабу чырвонай фарбы—пурпур, якая ў старажытныя часы, калі не было іншай трывалай чырвонай фарбы для тканін, з'яўлялася прадметам каштоўнага гандля. Апрача велізарнага штату рознастайных служак і служачых у канторах,—пісцоў, рахункаводаў, упакоўнікаў, мыбачым яшчэ маракоў гандлёвых караблёў і вопытных праваднікоў караванаў вярблюдаў, адвозіўшых у розныя краіны вырабленыя ў памесціях тавары і закупляўшых там новыя. Тут-ж аўса нават цэлая армія ўзброеных целаахоўнікаў і аховы пры памесці, на караблях і т. д.; ёсць турма—эргастул—для ваеннапалонных і рабоў, якія правінавацца, велізарныя стайні для сланоў і равы для дзікіх звяроў, якія трymаліся, галоўныя чынам, для ўрачыстых паляванняў гаспадароў памесціяў.

У гэтым раздзеле перад намі ва ўвесь рост падстае выдатная постаць—вялікага палкаводца і вярхоўнага кіраўніка Карфагена, супета і ў той-ж час памешчыка, гандляра, фінансіста, спекулянта, які скупляў у абложаным горадзе ўсе запасы збожжа,—сапраўднага прадстаўніка вышэйшага класа карфагенскіх грамадзян.

Такім быў клас, які стаяў на чале дзяржавы. Мы ўжо ўспаміналі пра сярэдніяе саслоўе, якое цалкам залежыла ад першага і падзяляла яго погляд. Гэта саслоўе складалася з менш багатых памешчыкаў, дробных гандляроў і спекулянтаў, а таксама з шматлікіх чыноўнікаў і служачых у дзяржаўных і гандлёвых канторах. Да іх трэба далучыць яшчэ велізарнае саслоўе жрацу пры шматлікіх царквах. Трэба мець на ўвазе тое, што царквы з'яўляліся не толькі месцам служэння багам, але і ўласнікамі памесцій, гандлёвых кантор, фінансавых і спекуляцыйных прадпрыемстваў, як і астатнія багатыя трамадзянне.

Далей ішлі бедныя, але вольныя грамадзяне, якія насялялі кварталы рамеснікаў, маракоў і займалі розныя ніжэйшыя пасады. Апрача іх, была яшчэ велізарная маса, якая складала большасць насельніцтва Карфагена, але не карысталася нікімі правамі. Яна складалася з велізарнага ліку рабоў—служак у багатыроў, прыгонных і паўпригонных туземцаў-лібійцаў, вольна-адпушчаных—былых рабоў і ўсякай беднатаў і галечы, прадстаўнікоў рознастайных народаў. Вось гэты натоўп, пачуўшы аб паўстанні наёмнікаў супроты Карфагена, зараз-жа пакінуў горад, і разам з беглымі з суседніх маёнткаў далучыўся да войска наёмнікаў.

Да іх, каго карфагенцы так пагардна называлі варварамі, нас міжвольна прыцягвае гарачае спачуванне. Не гледзячы на ўсю іх цемнату, беспараднасць, няўмеласць ясна і цвёрда акрэсліць задачы свае і паставіць сабе пэўную мэту, з прычыны чаго паўстанне ўжо загадзя было асуджана на няпоспех, не гледзячы на тое што нават у выпадку ўдачы наёмнікі ўсёроўна ніколі не здолелі-б пакарыстацца ёю,—не гледзячы ні на што, мы ўсёткі ўсёй душой падзяляем іх надзеі і расчараўанні, радуемся, калі яны перамагаюць, і пакутуем, калі пакутуюць яны. Бо мы адчуваєм у іх тое полымя, якое гарыць у душы ўсіх прыгнечаных—бачым і адчуваєм у іх нашых папярэднікаў у вялікім змаганні за распрыгнечанне і вызваленне працоўных.

У заключэнне разгледзім яшчэ адну старонку жыцця старожытнага Карфагена—яго рэлігійныя вераванні, якія праявіліся так яскрава ў гісторыі са свяшчэнным пакрывалам багіні Таніты, ад аднаго дакранання да якога павінна была памерці Саламбо, і ад уладання якім залежыў лёс горада і арміі наёмнікаў, а затым у страшным па сваёй жорсткасці і дзікасці афярапрынашэнні дзяцей гнеўнаму боству Карфагена—Малоху.

Чытач даведаецца з прыкладзенага ў канцы кніжкі тлумачэння цяжкіх і незразумелых слоў, што рэлігійныя вераванні карфагенцаў перайшлі да іх у спадчыну ад фінікійцаў, якія ў сваю чаргу перанялі іх у вавілонцаў. Галоўнымі багамі ў Карфагене былі—«Ваалы». Як заўсёды было ў гісторыі, са зменамі ў жыцці народу, змяняўся характар вераванняў, а тым больш гэта адбывалася, калі вера пераймалася ад другога народа з другім складам жыцця. Вераванні заўсёды адлюстроўвалі характар народа. У Вавілоне—стараражытнай манархіі, з не-

абмежаванай уладай цара, і адносіны паміж багамі былі накшталт земных. За галоўнага бога быў сонечны бог Бел, які ў фінікійцаў быў вядомы пад імём Ваала. Астатнія бóstвы лічыліся яго праявамі. У карфагенцаў усе гэтыя Ваалы, пад рознымі названіемі—Малоха, Эшмуна, Камона, Мелькарта,—разам з вышэйшим бóstвам, якое ўвасабляла жаночы пачатак прыроды і ўраджайнасць зямлі,—Танітай (Астартай вавілонцаў), складалі некую падобнасць боскай алігархіі, таксама як і ўлада багатыроў у самым Карфагене. Таксама як і ў земных уладароў, значэнне нябесных з цягам часу змянялася, і то адзін, то другі набываў галоўную вышэйшую ўладу ў краіне. Ваалы карфагенцаў і фінікійцаў, захаваўшы рысы галоўнага бóstва вавілонцаў, дзе яно было сонечным богам і ўвасабленнем мускога пачатку ў прыродзе, поруч з гэтым набылі на новай бацькаўшчыне і новыя ўласцівасці народа, які іх успрыняў. Так Мелькарт—Ваал Тырыйскі—стаў богам-заступнікам гандля і падарожжаў, засновальнікам новых калоній, богам маракоў і гандляроў.

Вось самае важнае з таго, на што, па нашай думцы, трэба ~~з~~вернуць увагу пры чытанні кніжкі «Ля сцен Карфагена».

Аляксандр Левашоў.

РАЗДЗЕЛ I

Баль

Гэта было ў Мегары, прадмесці Карфагена, у садах Гаміль-
кара.

Войны балівалі, спраўляючы гадавіну Эрыкской бітвы, і па-
колькі гаспадар адсутнічаў, а іх было шмат, яны елі і пілі на
поўнай волі.

Тут былі людзі ёсіх як ёсь тагочасных народаў—лігуры,
лузітанцы, балеары, негры і беглыя з Рыма. Побач з цяжкай
дорыйскай гаворкай раздаваліся шумныя, нібы баявяя ка-
лясніцы, кельцкія склады і піявучыя іонійскія канчаткі сутыкаліся
з рэзкімі, як крык шакала, зычнымі пустыні. Грэка лёгка было
пазнаць па стройнай постаці, егіпцянца па сутулых плечах,
кантабра па тоўстых лытках. Карыйцы горда пакалыхвалі
пер'ямі касак, кападокійскія лучнікі размалявалі сабе цела ў
буйныя кветкі, а некалькі лідыйцаў у жансчых сукнях сядзелі¹
у туфлях і з завушніцамі ў вушах. Другія, дзеля большай свя-
точнасці, пафарбаваліся пурпурам і былі падобны да каралевых
вылепкаў.

Адны расцягнуліся на падушках, другія елі, прысеўшы на
карачки навакол велізарных паўміскаў з ежай, або лежачы на
ўзлокатках цягнулі да сябе кавалкі мяса, у мірнай позе львоў,
разрываючы здабычу. Усе, хто спазніўся, стаялі, прыхілі-
шыся да дрэваў, глядзелі на ніzkія сталы, амаль знікаўшыя пад
барвіннымі абрусамі, і чакалі свае чаргі.

Сярод саду, як на полі бітвы пры спальванні целаў забітых,
гарэлі вялікія яркія агні, на якіх уцалку падсмажвалі быкоў.
Вялізныя булкі хлеба, пасыпаныя анісам, чаргаваліся з велізар-
нымі сырамі; цяжэй сэ мятальныя дзіскі, і поўтыя віна кратэры,

і поўныя вады кантары стаялі побач з кветкамі ў кошыках, сплюсненых з золата. Вочы ўсіх ззялі радасцю чакання сытнага ядзення, дзе-ні-дзе заводзілі песні.

Перш за ёсё ім падалі птушак з зялёнай падлівай на размалёванных чорныгі малюнкамі талерках з чырвонай гліны, потым чарапашыны ўсялякіх картоў, якія толькі збіраюць па пуніцкіх берагах, пахлёбкі пшанічныя, бабовыя і ячменныя і слімакоў з кменам на паўмісках з жоўтага бурштыну.

Потым сталы пакрыліся мяснымі стравамі: антылопы з рагамі, павы ў пер'і, цэльяя бараны, вараныя ў маладым віне, задкі вярблюдаў і буйвалаў, падсмажаная саранча і развараныя соні. Высокія піраміды садавіны абваляваліся і рассыпаліся па мёдавых пірагах. Не былі забыты нават маленькія сабачкі з вялікімі жыватамі і ружовай шэрсцю, выкармленыя цэдам аліўковых арэхаў,—карфагенская страва, якой грэбавалі іншыя народы. Здзіўленне перад невядомай ежай толькі ўзмацняла прагавітасць. Галы, з даўгімі, сабранымі на макаўцы валасамі, вырывалі адзін у аднаго кавуны і лімоны ў елі іх разам са скрынкай. Негры, ніколі не бачыўшыя лангуст, драпалі твары аб іх чырвоныя камочкі. Выбрэтыя, белыя, як мурмар, грэкі скідвалі аб'едкі з талерак у бок, тады як пастухі з Бруцыума, апранутыя ў воўчыя скуры, наядаліся моўчкі, уткнуўшы твар у ежу.

Ноч агортвала зямлю. Прынеслі свяцільні.

Воблескі святла перапалохалі спаўшых на верхавінах кедраў малпаў, прысвечаных месяцу. Яны ўзнялі лямант, што вельмі развесяліла салдатаў.

Уздоўжаныя водсвіты нафтавага полымя, якое гарэла ў парфіравых чашах, дрыжэлі на бронзавым узбраенні. Паўміскі, выкладзеныя самацветнымі каменнямі, рассыпалі снапы рознакаляровых іскраў. Кратэры з краямі накшталт увагнутых люстэрак адлюстроўвалі скажаныя ўшырыню прадметы; воіны, абстуپіўшы іх наўкола, здзіўлены разглядвалі сябе ў іх, і рабілі гримасы, смешачы адзін аднаго. Яны перакідвалі праз сталы табурэткамі са слановай касці і залатымі лапатачкамі для ядзення. Яны, не разбіраючыся, наліваліся ўсялякімі вінамі. На зямлі віно стаяла ўжо лужамі і ў іх коўзалася нага. Адначасова чулася чаўканне, гоман, спевы, звон келіхаў, дзвэнк разбіваўшыся на тысячи кавалкаў ваз з кампанійскім віном, і ці чисты

звон вялікага срэбнага поўміска. І чым больш п'янелі воіны,
тым часцей успаміналі аб несправядлівасцях Карфагена.

Знясіленая вайной рэспубліка дала магчымасць сабраца ў
горадзе ўсім атрадам, што звярталіся. Начальнік усіх войск Кар-
фагена Гіскон, прадугледжальна адсылаў іх назад па частках,
каб палегчыць рэспубліцы выдачу пенсіі. Совет-жа ўсё марудзіў,
спадзяючыся, што наёмнікі ўрэшце згадзяцца на некаторыя
ўступкі. Але зараз нездавальненне накіравалася на іх-жа, бо
яны не маглі аплаціць. Карфаген пачаў бачыць у іх, як і ў Рыме,
толькі ворагаў. Наёмнікі гэта разумелі і іх абуэрэнне прарвалася
нагрозамі і гнеўнымі ўспышкамі.

Гардуючыся атрыманымі ад рэспублікі ўступкамі, наёмнікі
думалі, што цяпер ужо нарэштэ здолеюць яны вярнуцца дадому,
нясучы ў накідках плашчоў плату за разлеянную кроў. Але скрэзь
п'яны туман, іх заслугі здаваліся ім бязмежнымі і надта мала
ўзнагароджанымі. Яны паказвалі адзін аднаму раны, атрыманыя
ў баях, апавядалі пра бітвы, падарожжа, пра паляванні ў сябе
на бацькаўшчыне. Яны раўлі і скакалі, падрабляючыся пад дзі-
кіх звяроў. Потым пачаліся агідныя спаборніцтвы: апускалі
галовы ў амфоры і пілі без пярэдыку, як стомленыя смагай вяр-
блody. Лузітанец-асілак, нясучы па чалевеку на выцягненых
руках, прабягаў паміж сталамі, выкідваючы з ноздраў полымі.
Лакедэамонцы, не знімаючы зброі, цяжка ступаючы, спаборні-
чалі на тое, хто далей і вышэй скочыць.

Раптам яны пачулі жаласнае спяванне, гучнае і пяшчотнае
спяванне, якое падала і ўзімалася ўверх, як трапятанне кры-
лаў параненай птушкі.

Гэта спявалі рабы ў эргастуле. Частка воінаў кінулася іх
вызываюць, ускочыўши адным махам і знікнуўши сярод змроку.

Яны вярнуліся, гонячы сярод гучных выкрыкаў і слупамі
ўзнятага пылу, чалавек дваццаць, якія рэзка выдзяляліся бля-
дымі тварамі. Востраверхія шапкі з чорнага ляменцу пакрывалі
іх брытыя галовы; усе яны былі ў драўляных сандалях і разам
са звонам кайданоў паднімалі грукат, падобны да грукату
калясніц.

Вызваленыя нявольнікі рассеяліся ў натоўпе, які абкружыў
іх з роспытамі. Адзін з іх застаўся стаяць паводдаль. Скрэзь
дзіркі тунікі відаць былі плечы, спаласаваныя даўгімі рубчамі...
Панурыўшыся, ён ~~недавердив~~ азіраў ~~з~~ влётку прыムурвашы

аслепленыя факеламі вочы; цяжкі ўзых палёгкі вырваўся з яго грудзей, калі ён зауважыў, што ніхто з натоўпа ўзброеных людзей не выказвае да яго злосці; ён нешта невыразна мармытаў і рассмияўся скрэзъ ясныя слёзы, якія аблымлі яго твар.

Ён расказаў пра сябе. Яго звалі Спендзіем. Карфагеняне захапілі яго ў часе Эгінейскай бітвы; і, гаворачы на мове грэкаў, лігуроў і пунійцаў, ён зноў і зноў прымайся дзякаваць наёмнікаў, цалуючы ім руки.

Баль аднавіўся. Але раптам, не гледзячы на шматлікасць, воіны адчулі сябе адзінокімі; вялізарны горад, які спаў унізе пад імі, стаў палохаць іх сваімі бязлікімі ўсходнямі, высокімі чорнымі дамамі і таемнымі багамі, яшчэ больш жорсткімі, чым сам народ. У далечыні некалькі агнёў паблісквалі ў гавані; у царкве Камона відаць было светло. Воіны ўспомнілі Гамількарса. Дзе гэта ён? Чаму ён пакінуў іх, раз мір заключаны? Ненасычаны гнеў іх абярнуўся цяпер на яго, і яны клялі яго, сваім уласным гневам узбуджаючы адзін аднаго.

У гэту мінуту пад чынарамі сабраўся натоўп. Глядзелі на негра, які ў курчах біўся ўсім целам аб зямлю, са спыненым позіркам, зведзенай шыяй і пенай на вуснах. Нехта крыкнуў, што яго атруцілі. І ўсім здалося, што яны таксама атручаны. Воіны накінуліся на рабоў—шалёнае прагненне бурыць і крышыць віхрам пранеслася па п'яным войску. Яны білі навокал па чым папала, ламалі, забівалі; адны кідалі факелы ў лісцё, другія, абапёршыся на загарадкі, абкружаўшыя роў са львамі, перабілі іх стрэламі; самая адважная кінулася на сланоў, яны хацелі збіць іх хобаты і паспрабаваць слановай касці.

Наёмнікі рассыпаліся па велізарных садах, асвятляючы шлях факеламі. Ім трапілася маленькае возера, якое было падзелена на некалькі басейнаў сценкамі з сіняга камня. Струмяні былі такія чыстыя, што полымя факелаў трапыхалася да самага дна, на ложы з белых каменъчыкаў і залатога пяску. Вада забулькацела, заварушыліся зіхатлівыя бліскайкі золата і таўстыя рыбы з пашчамі, аздобленымі каштоўнымі каменнямі, паказаліся на паверхні.

Заліваючыся смехам, воіны падсунулі ім пальцамі пад жэбрь і прынеслі на сталы.

Гэта былі рыбы, які вельмі паважаліся родам Баркі. Яны пачыналі свой род ад тых першатворных мянутузоў, што парадзілі

таемна яйцо, у якім хавалася багіня Карфагена. При думцы ўчыніць святатацтва, прагнасць наёмнікаў успыхнула з новай сілай; яны жвава расклалі агонь пад бронзовымі вазамі і за баўляліся, гледзячы на дзвіосных рыб, якія біліся ў закіпейшай вадзе.

Воіны зграмадзіліся натоўпам, штурхаючы адзін аднаго. Іх страх мінуў. Яны зноў узяліся піць. Абапіраючыся кулакамі аб сталы, якія хісталіся, як ім здавалася, падобна караблем, яны азіраліся навакол сваімі вялікімі п'янымі вачыма, позіркам паядаючы ўсё чаго не здолелі ўзяць рукамі. Другія, ускочыўшы на сталы, ступалі праста сярод паўміскаў па барвяных абрусах, б'ючы нагамі ў слончыкі са слановай касці і тырскія шкляныя судзіны. Песні зліваліся з хрыпеннем рабоў, якія паміралі сярод разбітых чаш. Воіны патрабавалі яшчэ віна і мяса, і золата. Шаленствавалі на сотні моў. Ад дрэва да дрэва пажар ахапіў гаі; з высокіх зялёных зарасцікаў вырываліся даўгія белыя кучараўская клубы дыму, якія нагадвалі курэючыя вульканы. Шум узрастай; у змроку раўлі параненая ільвы.

Раптам тэраса дварца асвятлілася, адчыніліся сярэднія дзвёры і жанчына, сама дачка Гамількара, Саламбо, пакрытая чорным убраннем, паказалася на парозе. Нерухомая, са скіленай галавой, яна глядзела на воінаў.

З абодвух бакоў ззаду яе стаялі два даўгіх рады блядых мужчын у белых убрannях з чырвонай маҳрастай апухай, якія спадалі праста без складак да ног; у іх не было ні барады, ні валасоў, ні бровоў. У руках, пабліскваўшых пярсцёнкамі, яны трymалі велізарныя ліры, і ўсе, прарэзлівымі галасамі спявалі гімн багіне Карфагена. Гэта былі жрацы—эўнухі царквы Таніты.

Саламбо спускалася па прыступках галоўнай усходні палаца, які быў аздоблены па вуглах насамі галер, узятых у бai Гамількарам. Жрацы ішлі за ёю. Павольна ступаючы, праходзіла яна паміж сталамі ваеннаначальнікаў, якія злёгкай расступіліся і глядзелі ёй услед.

Прыпудраная фіялетавым парашком прычоска, складзеная, па звычаю ханаанскіх дзяўчын, наўшталт вежы, рабіла яе яшчэ вышэй. Нізкі перлаў спускаўся з віскоў да вуглоў рота, ружо-вага, як паўраскрыты гранат. На грудзях быў набор бліскучых каменняў, сваёй стракатасцю падобны да лускі мурэні. Аголе-

ныя, убранныя дыямэнтамі руکі выступалі з тунікі без рукавоў, усеяной зоркамі чырвоных кветак па чорным фоне.

Паміж шчыкалатац яна насіла залаты ланцужок, які размерваў яе хаду, і широкая цёмна-барвянная мантыва з невядомай тканіны слалася за ёю, пры кожным кроку ўзнімаючыся широкай хвалій.

Час ад часу жрацы бралі на лірах амаль заглушаныя акорды; у прамежках музыкі чуўся ціхі звон залатога ланцужка і роўна-мернае пастукванне сандаляй з папірусу. Яна ішла, схіліўшы галаву, і трымала ў руках маленькую ліру з чорнага дрэва.

Воіны чулі яе шэпт.

— Мёртвыя. Усе мёртвыя. Вы не падплывеце больш пакорліва на мой голас, як калісці, калі, седзячы на беразе возера, я кідала вам у рот гарбузовыя семачкі. У глыбіні ваших вачэй, празрыстай, як рачная вада, адлюстроўвалася таенства жыцця Таніты.

І яна незывала іх па імёнах, быўших назвамі месяцаў.

— Сіў, Сіван, Тамус, Элул, Тышры, Шэбар. О, злітуйся нада мною, багіня...

Не разумеючы яе слоў, воіны групаваліся навокал яе; яны дзівіліся яе ўбранню.

Яна аглядзела іх доўгім спалоханым позіркам і пасля некалькі раз паўтарыла:

— Што вы зрабілі! Што вы зрабілі!

— У вас было ўсё для вяселля: і хлеб, і мяса, і масла. Я загадала прывесці вам гекатомпільскіх быкоў. Я паслала паляўнічых за дзічынай у пустыню.

Голас яе ўзмацніўся, шчокі загарэліся румянцам.

— Дзе вы? У заваяваным горадзе, ці ў харомах уладара? І якога ўладара,—бацькі майго, суфета Гамількара, служыцеля Ваала! Ці знойдзеца ў вас хоць адзін на бацькаўшчыне, хто лепш здолеў-бы кіраваць войскамі ў бай. Глядзіце! Усходні нашага палаца завалены трафеямі яго перамог. Дык працягвайце-ж. Спаліце яго!

Яе тонкія ноздры дрыжэлі. Яна ламала пазногці, прыціскаючы руکі да самацветных каменяў на грудзі. Вочы патухалі; яна заставала зноў:

— О, Карфаген, горад няшчасны і мізэрны! Няма ў цябе для забароны ранейшых магутных мужоў, якія хадзілі за моры, буда-

ваць храмы на невядомых узбярэжжах. Усе краіны працавалі тады навокол цябе на морскіх прасторах, узораных вёсламі тваіх караблём, для цябе калыхаліся заўсёды багатыя нівы.

1 Саламбо пачала ўспіваць геройствы сваіх продкаў, якія заклалі Карфаген. Навакол яе, узлезшы на сталы, на ложа, на галіны чынар, разявіўши раты і выцягваючы галовы, варвары стараліся зразумець яе поўныя таемніці апавяданні пра мінулае карфагенскіх багоў. Яна співала на старажытнай ханаанской мове, няясной для іх.

Ніхто не глядзеў на яе так, як адзін малады нумідзійскі працадыр. Пояс яго ўвесь быў усаджаны мятальнымі дроцікамі, так што шырокі плашч, сцянуты каля віскоў паскамі, узнімаўся ззаду гарбом. Тканіна, якая калыхалася над плечамі, закрывала твар яго густым ценем, з-за якога паблісквала толькі полымя вачэй. Нар-Гавас не быў наёмнікам і трапіў на іх баль выпадкова. Ён быў госцем у Гамількара. Прыйсёшы на карачкі, апусціўши бараду на чаранкі дроцікаў, Нар-Гавас разглядаваў Саламбо, і ноздры яго раздуваліся, як у леапарда, засеўшага ў хмызняках.

У другім радзе сталоў знаходзіцца лібіец магутнага цела-складу, з кароткім кучараўымі чорнымі валасамі. Ён скінуў з сябе ўсё, апрача баявой курткі, бронзавыя пласцінкі якой рвалі барвяніцу ложа. Караблі са срэбных месячкаў заблыталіся на валасістых грудзях. Пырскамі крывыі быў заплямлены яго твар; ён паўляжаў, абапіраючыся на левы локаць, і, шырокі разявіўшы рот, усміхаўся.

Саламбо ўжо не співала свяшчэнных гімнаў. З жаночай чуласцю, каб згасіць гнеў воінаў, яна шпарка пераходзіла ад аднаго дыялекту варвараў да другога; і слухаючы яе, кожны знаходзіў у гэтым голасе цеплыню сваёй бацькаўшчыны. Захопленая ўспамінамі аб Карфагене, яна співала цяпер аб старажытных бітвах супроть Рыма; яны аплодыравалі. Зіхацение аголеных мечаў запальвала яе; голас трымеў, яна шырокая распрастэрла рукі. І ліра яе ўпала; яна змоўкла і, прыціснуўшы рукі да сэрца, на некалькі момантаў заплюшчыла очы, адчуваючы асалоду ад выкліканага хвалявання воінаў.

Лібіец Мато схіліўся да яе. Яна міжвольца наблізілася да яго і раптам наліла яму даверху залаты келіх гана, у знак прымірэння з войскам.

— Пі,—сказала яна.

Ён узяў з рук яе келіх і паднёс да вуснаў. Але не паспей кончыць, як Нар-Гавас ускочыў, выцягнуў з-за пояса дроцік і, абапёршыся правай нагой аб край стала, пусціў дроцік у Мато.

Дроцік прасвіцеў паміж келіхамі і, прабіўши руку лібійцу, з такой сілай прыбіў яе да абруса, што чарапонок задрыжэў у паветры.

Мато хутка вызваліў руку, але ён быў без зброі і амаль голы; нарэшце, падняўши абодвумя рукамі вялікі пакрыты посудам і ежай стол, кінуў яго на Нар-Гаваса ў сярэдзіну натоўпа, які кінуўся іх разнімаць. І наёмнікі і нумідзійцы так зграмадзіліся, што нават не было ніякай магчымасці выцягнуць мечы. Мато прасоўваўся, наносячы ўдары галавой. Калі ён яе падняў Нар-Гавас знік. Ён пачаў шукаць яго вачыма. Саламбо таксама пайшла.

З гэтай мінuty Мато не знаходзіў сабе спакою. Вобраз Саламбэ—дачкі Гамількара, усюды яго праследваў.

РАЗДЕЛ II

У Сіке

Два дні счакаўши, наёмнікі выступілі з Карфагена.

Ксжнаму выдалі па залатой манеце, з умовай адправіцца ў Сіку і з усялякай ліслівасцю ім сказалі:

Вы збавіцелі Карфагена. Але, застаючыся тут, давядзеце горад да голаду; яму не будзе чым плаціць вам. Выходзьце. Рэспубліка будзе вам удзячна за ўступлівасць. Мы зараз-жа ўвядзем падаткі, пенсія будзе выплачана поўнасцю, мы аснасцім караблі і вас адвязуць на бацькаўшчыну.

Яны не ведалі, што адказваць на такія даўгія прамовы. Людзі, якія прывыклі да паходаў, нудзіліся ў горадзе; іх лёгка пераканалі і народ паўзлязаў на сцены, каб бачыць іх выступленне.

Наёмнікі выходзілі з горада па вуліцы Камона праз Сірцкую браму; яны ішлі ўперамежку, стралкі з луку з гоплітамі, начальнікі з простымі воінамі, лузітанцы з грэкамі. Ішлі бадзёрым крокам, звонячы цяжкімі катурнамі па каменных плітах брука. Іх узбраенне было пагнутае катапультамі, а твары загарэлі ў сплюкоце баёў. Праразлівия выкрыкі вырываліся з вуснаў, заросных густой барадой, разарваных панцыры калаціліся аб

ручкі мечаў; і скрэзъ дзіркі ў бронзе ўзбраення было відаць голае цела, магутныя члены, якія выклікалі страх, быццам бязвия машины. Пікі, сякеры, рагуліны, лямцевая шапкі і бронзавыя каскі—ўсё калыхалася ў адзіным і мерным руху. Сцены трашчэлі: так напоўнілі яны вуліцу, і даўгія рады ўзброеных воінаў разліліся наміж высокімі, шасціпавярховыми дамамі, аблазанымі асфальтам. З-за вокнаў з жалезнымі ці трывсцінавымі кратамі, жанчыны з тварамі, захутанымі пакрываламі, моўчкі глядзелі на ўходзівших варвараў.

Плоскія дахі дамоў, умацаванні, сцены—усё знікла пад на тоўпам карфагенян у чорных вопратках; чырвоныя тунікі матросаў здаваліся плямамі крыві сярод змрочнага натоўпа; паўголыя дзецы туляліся ў зеляніне, якая абвівала калюмы, ці паміж галінамі пальмаў.

Жыхары горада былі ахоплены аднай трывогай. Баяліся, каб варвары, зауважыўши раптам сваю сілу, не надумаліся застасца. Але яны выходзілі так даверліва, што карфагеняне пасмілелі і змяшаліся з радамі воінаў. Гараджане пачалі засыпаць іх запэўніваниямі, абдыналі, развітваліся. Кідалі пахнючасці, кветкі і гроши. Давалі ім амулеты ад розных хвароб: але перад гэтым плявалі на іх тро разы, каб прыцягнуць смерць, ці хавалі ў сярэдзіне іх шарсцінкі шакала, ад якіх сэрца ахоплівае баязлівасць, голасна заклікалі міласць бога Мелькарта, а ціхенька яго праклённы.

Выйдучы з горада, войска разбілася на няроўныя атрады. Ім весела было зноў быць разам і, як раней, крочыць па чистым полі. Грэкі заспявалі старадаўнюю паходную песню. Воіны кричалі, скакалі; самыя вясёлыя ўзяліся за апавяданні; час няшчасцяў, здавалася ім, прамінуў.

На наступны дзень варвары прайшлі па краіне, дзе ўсё было ўзроблена. Памесці патрыцыяў змяняліся адно адным каля дарагі; маленькія аўладняльныя каналы цяклі сярод пальмавых гаёў, даўгімі зялёнымі палоскамі цягнуліся алівы; ружовы туман насіўся ў лагчынах паміж узгоркамі; ззаду ў глыбіні ўздымаліся блакітныя горы. Дуў цёплы ветрык. Па шырокіх лісцях кактусаў поўзалі хамелеоны.

Варвары пайшлі цішэй.

Яны рассыпаліся разрозненымі атрадамі, ці цягнуліся адзін за адным на далёкай адлегласці. Зрывалі гронкі паўскрай віна-

граднікаў. Клаліся ў траву і здзіўлены глядзелі на велізарныя, штучна скрученныя, рогі быкоў, на авечак, ахутаных скурамі для ажавання іх воўны, на палі, дзе барозны перакрыжоўваліся, утвараючы косакутнікі, на нарожнікі плугоў, падобныя да карabelных якараў, на гранатныя дрэвы, угноенныя сільфіям. Яны былі здзіўлены нязвычайнай прадукцыінасцю глебы і мудрым вынаходніцтвам жыхароў.

Седзячы на драмадзеры, скрадзеным у садах Гамільтара, Спендзі здалёк заўважыў Мато з падвязанай рукой, непакрытай галавой і з паніклым выглядам, які паіў свайго аслюка, утаропіўшыся на цякучую ваду. Спендзі праціскаўся да яго скрэзь натоўп, заклікаючы:

— Пане! Пане!

Мато ледзь яго заўважыў. Не звяртаючы на гэта ўвагі, Спендзі пайшоў за ім ззаду, непакойліва пазіраючы часамі ў бок Карфагена.

Усю дарогу ён не адыходзіў ад Мато; прыносіў яму ежу, падтрымліваў яго, дапамагаючы зыходзіць, а вечарамі расцілаў пад галаву дыван. Нарэшце Мато быў крануты гэтай клапатлівасцю і вусны яго пакрыху раскрыліся.

Дзяцінства Мато прайшло на бацькаўшчыне ў Сірцкай затоцы ў Кірэнайцы. Пасля ён паляваў на сланоў у лясах Гарамантаў. Потым наняўся службыць Карфагену. Пры ўзяцці Дрэпенума яму далі годнасць тэтрарха.

Вырабленыя палі началі сустракацца ўсё радзей і радзей. Нечакана трапляліся пескавыя палосы, нібы шчацінай пакрытыя калючым хмызняком. Стада баранаў пасвілася між каменнямі; іх пільнавала падпяразаная блакітнай скурай жанчына. Ледзь забачыўшы з-за скал пікі воінаў, яна схавалася з моцным крыкам.

Яны ішлі па нейкім гарыстым стоку, акружаным двумя чырвонаватымі ўзгоркаватымі валамі, калі раптам іх здзівіў прыкры пах і нешта дзіўнае паказалася перад імі на верхавіне ражковага дрэва: сярод лісцяў уздымалася галава ільва.

Яны кінуліся туды. Там быў леў, як злачынца, усімі чатырма лапамі прыбіты цвікамі да крыжа. Велізарная галава ўпала на грудзі, і напалову скованыя пад густой грывай пярэднія лапы былі распасцёрты, як два птушыных крыла. Рэбры, усе да аднаго, выпіралі пад нацягнутай скурай; заднія лапы, прыбітыя адна на адну, злёгку падкурчыліся, і чорная кроў, сцікаючы па

шэрсці, запяклася нацёкамі на канцы хваста, які вісеў проста ўздоўж крыжа. Воіны забаўляліся; яны называлі яго консулам, грамадзянінам горада Рыма і кідалі ў вочы яму каменьчыкі, уздымаючы раі мух.

Праз сотню кроکаў яны ўбачылі яшчэ двух; пасля раптам пацягнуўся даўгі рад крыжоў з раскрыжаванымі ільвамі. Адны з іх ужо так даўно памерлі, што на слупах заставаліся толькі рэшткі касцякоў. Іншыя, напалову струхлелыя, вісели са скажонай у жахлівую грымасу мордай; сярод іх трапляліся ільвы велізарных размераў, крыж схіляўся пад імі, і цела гойдалася ад ветру, у той час як над галавой бесперапынна кружыліся зграі воранаў. Так помсціліся карфагенскія сяляне, калі ім удавалася захапіць якога-небудзь драпежнага звера; яны спадзяваліся гэтым прыкладам запалохаць астатніх. Варвары ўжо больш не смяліся, іх ахапіла глыбокае здзіўленне.

— Што гэта за народ,—думалі яны,—які крыжуе ільвоў дзеля гульні.

На сёмы дзень паказалася лінія сцен, узведзеных на скалах, і горад раптам разгарнуўся перад імі.

Але Сіка не магла даць прытулак такому мнству людзей. І варвары спыніліся пад самым горадам ля сцен; дысыпілінаваная частка рэгулярнымі атрадамі, астатнія па плямёнах, ці дзе каму спадабалася.

Грэкі выцягнулі паралельнымі радамі свае скуранныя палаткі, і берыйцы паставілі шатры ў кола, галы зрабілі з дошчак будкі, лібійцы склалі хаты з голага камення, а негры проста выкапалі на ноч яміны ў пяску. Многія, не ведаючы куды падзеца, блукалі сярод паклажы, а ноччу, захутаўшыся ў дзоравыя плашчы, клаліся на зямлю.

Спендзі спаў па цэлых днях, расцягнуўшыся перад палаткай Мато. Ён часамі прасыпаўся; у сне яму здавалася, што ён чуе свіст раменнага бізуна; тады ён гладзіў рукой рубцы на нагах, на тым месцы, дзе доўга наsicу кайданы; пасля засыпаў зноў.

Мато прыняў яго таварыства. Спендзі, з доўгім мечам на баку, хадзіў за ім ўсюды, быццам ліктар; іншы раз Мато ня дбайна апіраўся рукой на яго плячо, бо Спендзі быў малога росту.

Неяк увечары, праходзячы разам праз лагер, яны сустрэлі людзей у белых плашчах; сярод іх быў Нар-Гавас, нумідыйскі правадыр. Мато ўздрыгнуўся.

— Дай меч,—крыкнуў ён,—я заб'ю лго.

— Пачакай яшчэ,—спыніў яго Спендзі.

Нар-Гавас ужо падыходзіў да яго.

У знак прыязні ён дакрануўся губамі да вялікіх пальцаў рукі, адносячы тым самым свой гнеўны запал за лік п'янага стану ў часе балю; пасля ён доўга гаварыў супроць Карфагена, але не сказаў, што прывяло яго да варвараў.

— Каму ён здрадзіць: ім ці рэспубліцы—пытаў сябе Спендзі, але, спадзяючыся ў кожнай бунтаніне знайсці сваю карысць, ён быў удзячны Нар-Гавасу за будучае здрадніцтва, у якім яго падазраваў.

Правадыр нумідзійцаў застаўся ў наёмнікаў. Ён, здавалася, хацеў зыйсціся з Мато. Прыйсляві выкармленых коз, залаты пясок і пер'і стравуса. Лібіец, здзіўлены гэтай увагай, хістаўся, не ведаючы, ці адказваць яму tym самым, ці канчаткова разглавацца. Але Спендзі супакойваў, і Мато падпрацкоўваўся.

Аднойчы раніцой яны выйшлі ўтрох на паляванне за ільвамі. Нар-Гавас схаваў кінжал пад плашчом. Спендзі неадлучна ішоў за ім ззаду, і кінжал, аж да звароту, не быў выняты з ножнаў.

У другі раз Нар-Гавас завёў іх вельмі далёка, да самых межаў сваіх уладанняў. Яны палявалі ў вузкай цясніне; Нар-Гавас усміхнуўся, заяўляючы, што не ведае, як ісці далей; Спендзі знайшоў дарогу.

Але часцей за ёсё Мато з сумным выглядам, ледзь узыходзілі сонца, ішоў бадзяцца па раўнінах. Выцягнуўшыся на пяску, ён да самага вечара ляжаў нерухома.

Неяк унаучы Спендзі ўвайшоў да яго ў палатку.

Мато, голы як труп, ляжаў уніз жыватом на расцягнутай ільвінай скуре, закрыўшы твар рукамі; падвешаны свяцільнік асвятляў зброю, якая вісела на падпорцы палаткі.

— Табе цяжка?—запытаў яго Спендзі.—Чаго табе трэба? Скажы мне!

І ён скалынуў яго за плячо, аклікнуўшы некалькі разоў:

— Пане, пане!

Мато падняў на яго свае вялікія затуманеные очы.

— Слухай,—ціха сказаў Мато, прыклаўшы палец да вуснаў,— гэта богі разгневаліся на мяне. Мяне праследуе дачка Гамількара. Я баюся яе, Спендзі. — І, як дзіця, перапалоханае страшнымі зданнямі, ён прытуліўся да грудзей раба.—Гавары-ж са мной. Я хворы. Я хачу вылячыцца. Я выпрабаваў усё. А ты, мабыць, ведаеш багоў мацнейшых, ці можа якую-небудзь моцную замову.

— Навашто табе?—запытала Спендзі.

Ён адказаў, б'ючы сябе па галаве кулакамі.

— Каб пазбавіцца ад яе.

Пасля ён пачаў гаварыць сам з сабою, з доўгімі перапынкамі.

— Я, мабыць, ахвяра, абязанае ёю багам... Яна трymае мяне нябачным ланцугом. Калі я іду,—значыць ідзе і яна; спыняюся—яна адпачывае. Вочы яе паліць мяне, я чую яе голас. Яна абкружыла мяне ўсяго, пранікае ў мяне. Мне здаецца, яна зрабілася маёй душой...

— А ўсё-ж між намі быццам нябачныя хвалі бязмежнага акіяна. Яна далёкая і такая непрыступная. Як воблакамі святла, абкружана яна ззяннем сваёй прыгожасці; і мне часам здаецца, што я і не бачыў яе ніколі... што яе зусім няма... і ўсё гэта толькі сон...

Так плакаўся Мато ў цемры. Варвары спалі...

На ўсе супакоенні Спендзі ён паўтараў тыя-ж слова; ноцы ў іх праходзілі ў скаргах і ўгаварваннях.

Мато хацеў знайсці забыццё ў віне. Але пасля хмеля, ён зрабіўся яшчэ больш сумным. Ён спрабаваў заняцца гульней у косці, і праіграў адну за аднай залатыя бляхі сваіх караляў.

Спендзі, наадварот, рабіўся ўсё больш смелым і вясёлым. Ён паказваўся ў складзеных на хуткую руку з лісця лагерных шынках, і распачынаў ажыўленыя гутаркі з салдатамі. Папраўляў старую зброю. Жанглюваў кінжалам. Ішоў бадзяцца па сенажациях, вышукваючы для хворых лекавыя травы. Гэта быў балака, лаўкач, заўсёды гатовы на выдумкі, і мог гаварыць бясконца; варвары прывыкалі да яго паслуг; ён крыху-па-крыху прымушаў любіць сябе.

Варвары чакалі пасланца з Карфагена, які прывёз-бы ім на аслюках кашы, нагруженны золатам; і зноў, пачынаючы ўсё той-же рахунак, яны на пяску выводзілі пальцамі лічбы. Кожны загадзя марыў, што ён будзе рабіць у будучым.

Кожны дзень падыходзілі натоўпы амаль голых людзей, якія закрывалі галовы травой для засцярогі ад сонца; гэта былі даўжнікі багатых карфагенян, якія за даўгі быт прымушаны ўзворваць іх землі і выратаваліся ад гэтага ўцякацтва. Прыбывалі лібійцы, разораныя падаткамі сяляне, выгнаннікі, злачынцы, усе нездаволеныя рэспублікай. Спенды гаварыў супроць яе.

Хутка зменшыліся прыпасы. Пачалі гаварыць, што трэба ўсім пайсці на Карфаген і заклікаць на дапамогу рымлян.

* * *

Аднойчы ўвечары, у час вячэры, пачуўся глухі надтэрэснуты звон, які паступова набліжаўся, далёка, на ўзгоркаватай раўніне паказалася нешта чырвонае. Гэта былі вялікія насілкі з барвянай тканіны, упрыгожаныя па вуглах пучкамі стравусавых пер'яў. Крыштальныя ланцу́гі, перавітыя перламі, блісці абы закрыты полаг. За імі ішлі вярблуды, звонячы вялікімі званцамі, вісцеўшымі на грудзях; вакол ехалі коннікі, ад падэшвы да самых плеч пакрытыя зброяй з залатой лускі.

Пурпурозы полаг падняўся; на шырокай падушцы ляжала талава з зусім беспачуццёвым, адутым тварам; бровы, быццам дугі чорнага дрэва, злучаліся ля асновы; бліскаўкі золата зіха-целі ў кучаравых валасах і твар быў бляды, быццам абсыпаны таўчоным мармурам. Цела знікала пад скуромі, якія пакрывалі насілкі.

У ляжаўшым чалавеку воіны пазналі суфета Ганона, таго, які сваёй марудлівасцю садзейнічаў паражэнню карфагенян калі Эгацкіх астрavoў, а ўсё яго хваленае міласэрддзе, пасля перамогі над лібійцамі пры Гекатомпілі, тлумачылася, як думалі варвары, толькі яго хцівасцю, бо ён прадаў у рабства ўсіх палоннікаў, узяўшы плату сабе, хоць і абвясціў аб іх смерці кіраунікам рэспублікі.

Насілкі спыніліся, і Ганон, падтрымлівани двума рабамі, хістаючыся, спусціў ногі на зямлю.

Палатняны бінт, як у егіпскай мумії, абвіваў яго ногі, і цела выступала паміж скрыжаваных палос. Жывот выпіраў на ярка-чырвоную куртку, якая пакрывала яго сцёгны; складкі шыі, як падгрудак быка, звшваліся яму на грудзі; размаляваная кветкамі туніка трашчэла пад пахамі. На ім было вязьмо, пояс, широкі чорны плашч з падвойнымі зашнураванымі рукавамі.

Збыткоўнасць вонраткі, вялікія каралі з блакітных каменіняў, залатыя засцёжкі і цяжкія завушніцы рабілі яго брыдкасць яшчэ больш агіднай. Ён здаваўся нейкім тоўстым ідалам, груба высечаным з каменя, бо блядая праказа, якая пакрывала яго цела, надавала яму нерухомасць нежывога прадмета. Між тым яго нос, кручкаваты, як дзюба каршуна, парыўчаста раздзымуваўся, цяжка ўвабіраючы паветра, і маленькія вочы са склеенымі павекамі, блішчэлі жорсткім металічным бліскам.

Варта разагнала ўдарамі бізуна натоўп воінаў, і хутка начальнікі фалангаў, сфармаваных па-спартанску, і правадыры варварскіх кагортаў з'явіліся па закліку Ганона.

Ноч ужо агарнула зямлю. Няясны гул разносіўся па раўніне, дзе-ні-дзе гарэлі вогнішчы. Воіны пераходзілі адзін да-аднаго, пытаючы:

— Што тут такое? Чаму суфет не пачынае раздаваць грошы? Нарэшце, два вястуны затрубілі ў срэбныя рагі; шум сціх, і Ганон загаварыў.

Пачаўшы з праслаўлення багоў, ён расказаў начальнікам аб бясконцых цяжкасцях рэспублікі. Скарбніца апусцела. Даніна рымлянам перадолела яе. «Мы не ведаем ужо, як нам быць далей. Рэспубліка ў вельмі цяжкім становішчы.

Ён разгарнуў даўгую паласу папіруса і прачытаў, не прапускаючы ніводнай лічбы, спіс расходаў, зробленых урадам толькі на рамонт храмаў, на брукаванне вуліц, на пабудову караблёў, на каралевыя лоўлі, на расшырэнне двара сісітаў і на розныя пабудовы на рудніках у краіне Кантабраў.

Але начальнікі войск, таксама як і салдаты, не разумелі пуніцкай мовы, на якой гаварыў да іх Ганон.

І слухаючы чытанне бясконцага спісу, варвары трацілі цярплівасць; нараканні раслі; пачулася лаянка. Тыя, якія хацелі прымусіць другіх замаўчаць, крычалі яшчэ гучней, толькі ўзмацняючы агульны шум.

Раптам да Ганона падскочыў чалавек, які меў мізэрны выгляд. Выхапіўшы сігнальны рог у аднаго з вястуноў, ён затрубіў у яго; і Спендзі (гэта быў ён) заявіў, што можа сказаць важную навіну. На гэтыя слова хутка пераказаныя ім на пяці розных мовах—грэцкай, лацінскай, гальскай, лібійскай, і балеарскай,—начальнікі паўсмияючыся, паўздзіўляючыся, адказалі:

— Гавары, гавары!

Спенду на хвіліну замёр у нерашучасці, ён увесь дрыжаў; зарэшце, зварочваючыся да лібійцаў, якіх было асабліва многа паблізу, ён сказаў:

— Вы ўсе чулі страшныя пагрозы гэтага чалавека?

Ганон прамаўчаў. Значыцца ён не разумеў лібійскай мовы; Спенду спрабаваў працягваць далей і паўтарыў тыя-ж слова і на другіх мовах варвараў. Воіны здзіўлена пераглянуліся, пасля ўсе, быццам па маўклівым угаворы, думаючы, што і яны таксама зразумелі прамову Ганона,—схілілі ў знак згоды галовы.

Тады Спенду загаварыў упэўненым голасам:

— Перш за ўсё ён сказаў, што ваши богі нічога не значаць перад багамі Карфагена. Ён назваў вас 'трусы', злодзеямі, ілгунамі, сабакамі і сабачымі дзецьмі. З-за вас (ён так сказаў) рэспубліка вымушана плаціць рымлянам даніну, і з-за ваших адмернасцяў засталася без пахнючасцяў, рабоў і ўгнаення, бо вы змовіліся з вандраўнікамі на граніцы, спыніўши зносіны з Кірэнайкай. Але і вінаватыя будуть пакараны. Ён прачытаў вам спіс іх пакаранняў; іх прымусяць брукаваць вуліцы горада, аснашчаць караблі, паставяць на работы па ўпрыгожанні двара сістатаў, а астатніх пашлюць капаць зямлю ў рудніках краіны Кантабраў.

Гэту-ж прамову Спенду паўтарыў і галам, і грэкам, кампанійцам і балерам. Пачуўшы, што ён паўтарыў некалькі слоў, якія яны памяталі з прамовы суфета, наёмнікі цалкам пераканаліся, што ён перадаў іх дакладна. Толькі некалькі чалавек зачрычалі:

— Ты ілжэш!

Іх галасы загубіліся ў агульным шуме. Спенду дадаў:

— Ці-ж вы не бачылі атрад коннікаў, што ён пакінуў ззаду за лагерам. Па першым знаку яны прыляяць, каб вас перебіць.

Варвары павярнуліся ў той бок, і ў тую-ж хвіліну, калі натоўп падаўся, сярод іх з павольнасцю здані з'явілася нейкая падобнасць чалавека,—схуднелы зусім голы мужчына, да пояса прыкрыты даўгімі запыленымі валасамі, з тырчачымі ў іх сухімі лісцямі і калючкамі. Паясніца і калены яго былі ахутаны саломай, прамазанай глінай са шматкамі рызэя, дружлая зямлістая

скура вісела на высахлых членах, як лахманы на голых суках; руки трэслія бесперапынным дрыгаценнем; ён ішоў, абапіраючыся на палку з аліўнага дрэва.

Раптам, жахліва крыкнуўши, ён кінуўся да варвараў; хаваючыся за іх плечы, ён ледзь прамовіў:

— Вось яны, вось яны,—паказываючи на варту супета, нерухома застыўшую ў сваёй бліскучай зброй:—яны іх забілі.

Пачуўши воклікі на іх мове, балеары прыбеглі і пазналі ў ім свайго прашчніка Зарксаса. Не адказваючи на іх запытанні, ён паўтараў:

— Так, усіх, усіх забілі, растапталі, як вінаград.

Яму далі выпіць віна, і ён расплакаўся; потым абурана пачаў гаварыць бясконца.

Спендзі ледзь стрымліваў радасць, пераказываючи грэкам і лібійцам поўныя жаху апавяданні Зарксаса, ён ледзь ім верыў, але яны былі вельмі дарэчы. Балеары бляднелі ад гневу, даведаўшыся, як загінулі іх таварыши.

Гэта быў атрад з трох соцен прашчнікаў, якія прыбылі ў Карфаген напярэдадні выступлення войска наёмнікаў і якія прачнуліся ў гэты дзень вельмі позна. На пляцы Камона яны ўжо не знайшли войска варвараў і апынуліся безабароннымі, бо іх гліняныя знарады для мятання былі ўкладзены на вярблюдаў і пайшли з астатнімі абозамі.

Ім далі дайсці да вуліцы Сахеб, да самай брамы, акаванай бронзавымі плітамі, і тут натоўп разарваў іх. Над іх целамі ўсяляк здзекваліся, а ўвечары спалілі на раздарожжах.

Абурэнне салдатаў, якое яны стрымлівалі ў часе апавядання, выбухнула, як навальніца; яны хацелі знішчыць варту разам з супетам.

Але надзея на атрыманне доўгачаканай расплаты на хвіліну супакоіла іх пал.

Пачуліся галасы:

— Нашы гроши!

Ганон адказаў, што ён прывёз іх.

Варвары не сталі чакаць слуг і самі развязалі кашы. Яны знайшли ў іх вонраткі з каляровых тканін, губкі, шчоткі, парфуму, палачкі антымону, каб падводзіць очы,—усе гэта належала варце, набранай з багатых людзей, прывыкшых да

роскашы. На адным з вярблюдаў яны знайшлі вялікі бронзавы чан: сукен браў у ім ванны ў часе дарогі. Хвароба выклікала ў яго вялікі апетыт, ён вёз з сабою велізарную колькасць прыпасаў і віна, рассолаў, мяса, рыбы і мёду і маленъкія гаршчечкі з Комагены, з топленым гусіным шмальцам, пакрытым снегам і рубленай саломай. Іх запас быў вельмі вялікі; яны з'яўляліся з кожнага новаадкрытага каша, і салдаты сустракалі іх смехам, які грымеў, быццам плёск хваляў.

Што-ж да пенсіі наёмнікам, дык яна займала ледзь два плеценых кошыкі; у адным з іх былі нават тыя скуранныя кружочки—разліковыя знакі, якімі рэспубліка карысталася для паягчэння грашовых разрахункаў. Здзіўленым варварам Ганон заявіў, што іх рахункі вельмі заблытаны і старшыні не мелі часу іх разглядзець. Пакуль што пасылаюць ім гэта.

І тады ў адзін момент усё было раскідана, перавернута: і аслюкі, і служкі, насілкі, правізія і паклажа. Салдаты расхапалі манеты са скury і пачалі закідаць імі Ганона. Ён ледзь узлез верхам на асла; сударгава чапляючыся за шэрсць, з лямантамі плачам, ён пусціўся наўцёкі, разбіты трасянінай, заклікаючы на войска праклённы ўсіх багоў.

І варвары кryчалі яму ўслед:

— Ідзі вон, палахлівец, кабан, адкіды Малоха! Згнівай у сваім золаце і балячках! Хутчэй, хутчэй!

Але гнеў варвараў не сціхаў і не мог супакоіцца толькі на гэтым.

— На Карфаген! На Карфаген!—гучэла адусюль.

У адзін момент усё было складзена, асядланы коні, надзета зброя, прышпілены каскі і мечы, і лагер застаўся пустым.

Калі варвары пайшлі, Спендзі аб'ехаў вакол поля конна на кроўным пуніцкім жарабцы, побач з ім ехаў раб, вядучы сабою трэцяга каня.

Адна толькі палатка заставалася няўбранай. У яе вайшоў Спендзі.

— Уставай, гаспадар, паднімайся,—мы ідзем.

— Куды-ж вы ідзеце?—запыталаў Мато.

— На Карфаген,—кryкнуў Спендзі.

Мато ў момант ускочыў на каня, якога трymаў раб калі ўвахода ў палатку.

Ля сцен Карфагена

У горад сцикаліся, то конна на аслах, а то і проста бягом бегшыя, блядая, задыханая, зусім ашалелая ад страху людзі. Яны беглі перад наступаўшым войскам наёмнікаў. У тры дні яно прайшло ўвесь шлях ад Сікі і насоўвалася на Карфаген, каб яго знішчыць.

Зачынілі браму. Амаль зараз паказаліся варвары; але яны спыніліся сярод пярэсмыка ля берага возера.

Карфаген быў абаронены па ўсёй шырыні пярэсмыка: спачатку ровам, пасля валам з дзярніны, нарэшце, двухпавярховай сцяной са шліфаванага каменя, у трыцаць локцяў вышыні. На другім паверсе ўзнімаліся вежы з мноствам байніц: бронзавыя щыты, падвешаныя на кручках, абаранялі іх знадворку.

Пад абаронай гэтай першай лініі сцен, перш за ўсё, знаходзіўся квартал Малкі, квартал маракоў і фарбоўнікаў. Ззаду амфітэатрам раскінуўся горад, паверх за паверхам уздымаючы свае высокія дамы кубічнай формы.

Увесь Карфаген раскінуўся перад вачамі варвараў, заняўшых раўніну.

Здалёка пазнавалі яны яго рынкі, перакрыжаванні яго вуліц; яны спрачаліся адносна размяшчэння яго вуліц; яны спрачаліся адкесна размяшчэння храмаў. Храм Камона, супроць Сісітаў, быў пакрыты залатой чарапацай; на даху Мелькарта, налева ад Эшмуна, былі каралівыя галінкі; у баку, сярод пальм, кругліўся мядзяны кумпал храма Таніты; бліжэй да маяка, каля самых цыстэрг высіўся чорны Малох. На выступах дахаў, на верхавінах сцен, на рагах пляцаў, усюды паставлены былі бастывы з агіднымі галавамі, то велічэзнага росту, то прысадзістыя, з раздзымутымі жыватамі, ці непамерна плоскія; яны разяўлялі пашчы, прасціралі руکі, трymалі вілы, ланцугі ці мечы; і сінізна мора пабліскала ў глыбіні вуліц, якія здалёк здаваліся асабліва стромкімі. Шумлівы народ напаўняў іх з раніцы да позняга вечара, хлапчукі, звонячы звончкамі, кryчалі каля ўвахода ў лазні; дыміліся крамкі з гарачым пітвом; паветра дрыжэла ад удараў аб кавадлы; на тэррасах кryчалі белыя пеўні, прысвечаныя сонцу; у царквах раўлі быкі, якія прыносяліся ў ахвяру; рабы бегалі з

кашамі на галовах; а ў глыбіні храмавых порцікаў з'явіліся баса-
ногія жрэцы ў цёмных плашчах і востраверхіх шапках.

А за горадам, над Акропалем, высіўся палац Гамількара.

Вочы Мато былі ўвесь час накіраваны туды. Але сады былі
пустыя.

Ён дзесяткі разоў абходзіў умацаванні, адшукваў якую-
небудзь прарабоіну, каб увайсці. Аднойчы ўнахы ён кінуўся ў
затоку і плыў трох гадзін без перадышкі. Ён дабраўся да пад-
ножжа Мапао і хацеў узлезці па стромкай берагавой скале. Ён
параніў да крыві калені, паламаў пазногці, потым сарваўся ў
хвалі і вярнуўся.

Мато зноў прыняў начальства над сваімі воінамі. Ён бязлі-
тасна прымушаў іх манеўраваць. Мато паважалі за адвагу і
асабліва за сілу.

Другія начальнікі захапіліся яго прыкладам. І войска наёмні-
каў, у беспарафку раскіданае па ўсёй раёніне, хутка дысыпілі-
навалася. Варвары выстрайліся стройнымі атрадамі і, нарэшце,
падышлі ўсітыч да сцен Карфагена.

Аднойчы раніцой ланцуగі, якія замыкалі порт, апусціліся, і
тры плоскадонныя судны прайшлі канал Тэнні і ўвайшлі ў возера.

На перадзе першага судна стаяў Гіскон, былы начальнік
войску наёмнікаў. За ім высіўся велізарны, вышэй чым
надгробак, куфар са звісаўшымі па бакох колцамі, якія былі
падобны да грабавых галін. Далей стаяў легіён перакладыкаў,
у галаўных убрannях, як у сфинксаў, з вытатуяваным на грудзях
папугаем.

Лайбы спыніліся, і Гіскон загадаў зрабіць з мяхоў на беразе
нешта падобнае да трывуны. Ён заявіў, што не ад'едзе да таго
часу, пакуль не заплацяць усім споўна.

І варвары началі праходзіць перад ім па илемянох, паказваю-
чи кожны некалькі пальцаў па ліку праслужаных гадоў; ім па-
чарзе зялёны фарбай зічылі руку: пісцы бралі, колькі было
трэба з расчыненага куфра, а другія вялі рахунак, прабіваючи
штылетам дзірачки на свінцовай паласе.

У ліку першых падышоў чалавек цяжкай хадой, якой ходзяць
быкі.

— Падыйдзі да мяне бліжэй,—сказаў супет, падазраваючы ашуканства,—колькі гадоў ты служыў?

— Дванаццаць,—адказаў лібіец.

Гіскон прасунуў яму пальцы пад падбародак, дзе рамень ад каскі націрае з часам дзве мазолістыя шышкі; іх называюць карубамі; і сказаць, што маеш карубы—значыла тое самае, што назваць сябе ветэранам.

— Злодзей!—крыкнуў супет.—На плячох тваіх, мабыць, знойдзеца тое, чаго няма на твары.

І разарваўшы яму туніку, ён агаліў плечы, пакрытыя крываўмі рубцамі; гэта быў земляроб з Гіпазарыта. Узняўся гучны крык: яму знялі галаву.

Раздача працягвалася ўжо некалькі дзён, а войска хвалявалася; патрабаванняў і скаргаў было ўсё больш і больш. Самыя ўпартыя пранікалі ў палатку; каб расчуліць супета, яны хапалі яго за руکі, прымушаючы абмацваць бяззубыя дзясны, схудалыя рукі і рубцы старых ран.

Чакаўшыя грошай трацілі цярпілівасць; атрымаўшы, патрабавалі даплаты за сваіх коняй; а бадзягі, выгнаннікі, надзеўшы на сябе ўзбраенне воіна, запэўнялі, што на іх забываюцца. Кожную хвіліну, быццам віхор, наляталі натоўпы людзей; палаткі трашчалі, валіліся; натоўп, сціснуты паміж умацаваннямі лагера, з гучным крыкам калыхаўся ад увахода да сярэдзіны.

Ледзь сцямнела, Спендзі падняў ужо засынаўшых лібійцаў. Ён сказаў ім:

— Калі лігурсы, грэкі, балеары і тубыльцы Італіі атрымаюць пенсію, яны вярнуцца дадому. Але вы, усе астатнія, вы застанеццеся тут, у Афрыцы, раскіданыя па сваіх плямёнах, без усякай абароны. Вось тады рэспубліка вам адпомсціць. Сцеражыцца зваротнага шляху. Ці можа вы верыце ўсім іхнім добрым прамовам? Вы забыліся на востраў, пакрыты касцмі падманам высаджаных на яго і памершых там з голаду наёмнікаў, якія думалі, што іх вязуць на бацькаўшчыну; успомніце Ксантыпа, якога карфагеняне адправілі ў Спарту на прагніўшай галеры.

— Што-ж нам рабіць?—пытаўся яны яго.

— Падумайце самі добра аб гэтым,—гаварыў Спендзі.

Наступныя два дні прайшлі ў аплаце воінаў з Магдалы, Лепціса, Гекатомпіля; Спендзі тым часам падбухторваў галаў.

— Цяпер плацяць лібійцам, пасля разлічацца з грэкамі, пасля з балерамі, азітамі і з усім астатнімі. Вас-жа мала; вам нічога не дадуць. Вы не ўбачыце бацькаўшчыны. Вам не дадуць караблёў. Яны вас заб'юць, каб зберагчы харчы.

Галы з'явіліся да супета на чале з Аўтарытам. Рабы яго выштурхалі, і ён вышаў, пакляўшыся, што яшчэ адпоміціць.

На наступны дзень, вышаўшы досвіткам з палаткі, Гіскон знайшоў сваіх перакладчыкаў, якія звычайна спалі знадворку, калі ўвахода, ляжачымі без руху. У кожнага вакол шыі зацигнуты тонкі шнурок з чарота.

З гэтай хвіліны бунт разрастаяўся безупынна. Забіванне балеараў было ва ўсіх яшчэ свежым у памяці. Варварам здавалася, што рэспубліка заўсёды імкнецца іх ашукаць. З гэтым трэба было скончыць. Зарксас, цяпер прыгожы і ўзмацнёшы, з вянком вакол галавы, співаў ваенныя песні; гал Аўтарыт размахваў сваім велізарным мечам; Спендзі шаптаў нешта аднаму, а другому даставаў кінжал. Хто быў мацнейшым, стараўся сам здабыць сабе плату; менш заўзятыя прасілі аб працягванні раздачы. Ніхто не пакідаў зброю і агульнае раздражненне абярнулася супроть Гіскона, вырасла ў неўгамоўную нянявісць.

Многія ўзлазілі да яго на трывану. Калі яны лаяліся, натоўп цирпліва іх слухаў, але за кожнае нязначнае слова ў яго карысць няпрошаных абаронцаў зараз збівалі каменнямі, ці падкраўшыся ззаду, ударам меча адсякалі ім галаву. Груда мяшкоў была чырвонайшая, чым ахвярнік.

Нарэшце, навальніца разбушавалася. Салдаты разблігі велізарны куфар; ён на трох чвэрткі быў пусты. На вачох іх вынімалі адтуль так многа грошай, што яны лічылі яго невычарпальным; мабыць Гіскон схаваў частку ў сябе ў палатцы. Яны ўзлезлі на груды мяшкоў. Мато іх вёў, і на крыкі іх: «грошай, грошай!»

Гіскон нарэшце адказаў:

—Хай дасць вам іх ваш правадыр.

Ён маўкліва і цвёрда глядзеў на іх сваімі вялікімі жоўтымі вачыма, і даўгі твар яго быў бялей барады. У яго ў вуху, у широкім залатым колцы захрасла страла затрыманая пер'ямі і на плячу сцякаў з ціары струмянёк крыві.

Па знаку Мато ўсе кінуліся ўперад. Гіскон працягнуў руکі; Спендзі пятлён сцягнуў яму іх; нехта перакінуў яго, і супет знік у мітусніне натоўпу, які наваліўся на гурбу мяшкоў.

Палатку разгра мілі. У ёй знайшлі толькі самыя неабходныя рэчы.

Разам са спадарожнікамі натоўп павалок Гіскона за палатку; там іх кінулі ў роў, дзе звалъвалі адкіды. Жалезным ланцугом прыматаўалі іх жыватамі да моцных калоў, і на канцы тікі падавалі ім страву.

РАЗДЗЕЛ VI

Пакрываала Таніты

Аднойчы ўвечары Спенду, як быццам няўзнак, спытаўся Мато: ці няма крыніц або студняў у самым горадзе.

— Ніводнага—адказаў Мато.—Яны знарок правялі вадаправод да самых гор, у горадзе няма другой вады.

На другі дзень Спенду павёў яго на бераг возера.

— Гаспадар, — сказаў быўшы нявольнік, калі сэрца тваё не ведае страху, я павяду цябе ў Карфаген.

— Якім чынам? — перапытаў той, задыхаючыся.

— Пакляніся выкананць усё, што я загадаю, ісці за мною, як цень.

— Падняўшы руку да святіла Хабар, Мато ўскрычаў:

— Я клянуся табе ў гэтым Танітам.

Спенду працягваў:

— Заўтра, калі сонца зойдзе, чакай мяне каля вадаправода, паміж дзесяттай і дзесяттай аркай. Вазьмі з сабой жалезнную рагачыну, каску без сультана і скураныя сандалі.

Вадаправод, аб якім ён гаварыў — адзначлівая пабудова карфагенян, — наўскасяк перасякаў пярэсмык. Лежачы спакойна адзін на адным, пяць паверхаў прысадзістых арак з бакавымі ўстоемі і львінай галавой у вянцы скляпення канчаліся ў заходній частцы Акропала, дзе яны паглыбляліся пад горадам і вылівалі ледзь на цэлую рэчку ў цыстэрны Мегары.

Ва ўмоўлены час Спенду сустрэў там Мато. Ён прывязаў да вяроўкі нешта накшталт багра і, як прашчай, пачаў вярцець ўсю: жалезны знарад зачапіўся ў расчэліне каменняў, і адзін за адным яны пачалі ўзбірацца на сцяну.

Так дабраліся яны да верхній пляцоўкі. Ідучы па ёй, Спенду час ад часу нахіляўся і абмацаў камень рукою.

— Гэта тут,—сказаў ён, нарэшце,—пачнем.

Упіраючыся прынесенай Мато рагачынай, ён прыпадняў адну з плітаў. Пасля саскочыў ва ўтвораную адтуліну.

— Ідзі спераду,— запрапанаваў ён Мато, які спусціўся з ім услед.

І яны пайшли ўздоўж сцёку вады.

Яна даходзіла ім да пояса. Але хутка дно пачало выкоў звæца з-пад іх ног, і яны лаплылі. У цемнаце чапляліся з сценкі надта вузкага канала. Вада цякла амаль непасрэдна пад верхній плітой; яны драпалі сабе аб яе твары. Потым іх пачаў паток. Цяжкое магільнае паветра душыла ім грудзі; прыкрываючы рукой галаву, выцягнуўшыся, як толькі было магчым, яны ляцелі стралой сярод поўнага мроку, задыхаючыся хрыплючы, амаль паміраючы. Раптам усё пацямнела перад імі, хуткасць патоку падвоілася. І разам з вадой, яны зляцелі ўніз.

Калі яны выбраліся на паверхню, дык апынуліся сярод скляпенняў, якія адкрываліся адно за адным паміж шырокімі сценамі, што падзялялі вадазбор. Скрозь аддышыны скляпенняў прасікала блідое святое і расцілалася на вадзе ззяючымі коламі; самі малы гук будзіў гучнае рэха.

Спендзі і Мато зноў паплылі пад скляпеннямі з аднаго вадазбора ў другі. Пасля даўгіх блуканняў Спендзі рукой крану у цемнаце аб крату. Расхістаўшы яе, яны выбраўші на прыступкаменных сходняў. Бронзавыя дзвёры закрывалі яе наверсе. Лязам кінжала яны адсунулі засоў, што засоўваўся са знадворнага боку, і струмень свежага паветра раптам ахапіў іх.

Ноч была поўна цішынёй і неба здавалася нязмерна высокій. Горад спаў. Агні на перадавых ластах зіхацелі, нібы ўпаўши воркі.

Мато накіраваўся было да палаца Гамількара.

— Не,—спыніў яго Спендзі,—вядзі мяне да храма Таніты. Мато хацеў супярэчыць.

— Успомні,—і былы нявольнік, падняўшы руку, паказаў яму на блішчайшую ў небе планету Хабар.

Мато моўчкі павярнуўся да Акраполя.

Вада ручаямі сцякала з іх, падаючы на дарожны пыл. Моі сандалі не рабілі ніводнага гуку; Спендзі са сваімі бліскучымі як факелы, вачыма, абліядваў кожны кусцік.

Яны ішлі па адкрытай мясцовасці, якая паступова паніжалася, пераходзячы ў нешта падобнае да шырокай даліны.

— Слухай,—загаварыў Спендзі,—але перш за ёсё, нічога не бойся...

Ён спыніўся, быццам раздумваючы і падбіраючы слова.

— Гаспадар,—пачаў ён зноў урачыстым голасам,—у свяцілішчы храма Таніты ёсць таемная пакрываала, якое спусцілася з неба, і якім багіня пакрыта.

— Я гэта ведаю,—сказаў Мато.

Спендзі працягваў.

— Яно само па сабе боскае, бо складае часцінку яе. Богі ўвалплачаюцца там, дзе знаходзіцца іх увабражэнне. У ім адным уся сіла Карфагена: Карфаген магутны толькі да тых часоў, пакуль ім уладае.—І схіляючыся да яго вуха:—Я прывёў цябе з сабою, каб скрасці яго.

Мато ў жаху адхінуўся ад яго.

— Адыйдзі ад мяне. Пашукай каго-небудзь іншага. Я не хачу дапамагаць табе ў гэтым агідным злачынстве.

Спендзі працягваў:

— Падумай, што чакае нас? Мы будзем разбітыя; войска само па сабе распадзецца. Аб багаці няма чаго і думаць, няма надзеі на дапамогу, і літасці не будзе... Ці-ж табе баяцца кары багоў, калі ў руках тваіх будзе іх сіла? Прыдзе дзень, гаспадар, і ты ўвойдзеш у Карфаген, абкружаны грамадой жрацоў, гатовых цалаваць твае сандалі; і калі пакрываала Таніты і тады будзе абцяжаць цябе, ты зноў звернеш яго ў храм... Ідзі-ж за мной і вазмі яго.

Некалькі момантаў Мато хістаўся паміж забабонными страхамі страшэннай спакусай.

— Хадзем,—нарэшце прагаварыў ён, і яны пайшли поплеч, не гаворачы больш ні слова.

Перад імі паказалася даўгая чорная велізарына; гэта быў храм Таніты; мноства розных пабудоў, двароў, садоў і гаікаў, агароджаных ніzkай сцяной з голага каменя. Спендзі і Мато перамезлі.

Баяцца не было чаго, бо ў цёмныя бязмесечныя ночы спынялася выполненне ўсякіх абрадаў. Храм ніколі не ахоўваўся; страх перад святынняй служыў яму лепшай збаронай.

За першай агародай ішла другая, праз якую вялі тры прыступкі з чорнага дрэва. Прайшоўшы праз сад гранатных і міндельных дрэваў, кіпарысаў і мірт па алеі, па ўсёй даўжыні якой звешваліся паўраспукнутыя ружы, яны апынуліся перад лесвіцай з шасці срэбных прыступак. Падняўшыся па ёй, яны ступілі за трэцюю агароду.

Велізарны кедр займаў тут сярэдзіну. Ніжняя галіны яго знікалі, абвешаныя кавалкамі тканін і пацеркамі,—прынашэнні веруючых. Яшчэ некалькі кроکаў, і фасад храма адкрыўся перад імі.

Дзве даўгія галінныя на прысадзістых калюмнах цягнуліся па бакох чатырохвугольнай вежы, аздобленай наверсе срэбным паўмесяцам. На выступах галінныя і па чатырох вуглах вежы ўзвышаліся вазы, напоўненыя запаленымі курэннямі.

Перад бронзавай лесвіцай, якая спускалася ад пераддзвер'я храма, широкім паўкругам стаяла срэбная плеценая загародка тонкай работы.

Першы пакой быў вельмі высокі; бязлікія адтуліны прарэзвалі скляпенне; падняўшы галаву, можна было бачыць зоры. Калі сцен, навокал, у трысцінавых кошыках былі кучай навалены саstryжаныя бароды і валасы з галоў афяр—юнакоў, якія дасягнулі даросласці. Па сярэдзіне стаяла ўвабражэнне таўстой, барадатай жанчыны; напалову заплюшчыўшы вочы, яна, здавалася, усміхалася, склаўшы руکі пад тоўстым жыватом, які быў адпаліраваны пацалункамі натоўпа.

Пасля доўгіх пошукаў выхада, Спендзі зауважыў вузкую адтуліну над дзвярыма, зачыненымі з сярэдзіны; і дзвёры не паддаваліся старанням Спендзі і Мато адчыніць іх.

— Устань,—сказаў Спендзі Мато і паставіў яго, стоячы, да сцяны.

Паставіўшы нагу яму на складзеныя рукі, а другую на галаву, ён падцягнуўся да самай адтуліны, праціснуўся ў яе і знік.

Потым Мато пачаў, што на плячо яго ўпала вузлаватая вяроўка, і, скапіўшыся за яе рукамі, ён вельмі хутка апынуўся побач са Спендзі ў велізарным поўным эмроку зале.

Нейкі водбліск дрыжэў у глыбіні змроку. Яны наблізіліся. Гэта быў свяцільнік-лямпада, якая гарэла ў вялікай чарапашыне на п'едэстале статуі—багіні ў галаўным убрannі Кабіраў. Дыяментавыя кружочки ўсейвалі яе доўгае блакітнае адзенне; і ланцу-

якія спускаліся пад пліты падлогі, прымацоўвалі яе за абсацы да п'едэстала. Мато ледзь стрымаў крык. Ён прамармытаў:

— Ах, вось яна, вось яна!

Спендзі схапіў з п'едэстала свяцільнік, каб аглядзеца.

— Які-ж ты нечасцівец,—прашаптаў Мато. Але ўсё-ж ён ішоў за ім усюды. Сэрца яго трапяціала ад забабоннага страху; з кожным крокам уперад ён чакаў, што яго стрэнне смерць.

Нарэшце, яны прайшлі ў маленькую круглу залю, такую высокую, што яна здавалася ўнутранасцю калюмны. Пасярэдзіне знаходзіўся вялікі паўкулявідны чорны камень, падобны на тамбурны; полымя гарэла на ім; ззаду стаяў конус з чорнага дрэва, з галавой і двумя рукамі.

А ў глыбіні зязла нешта, падобнае да воблака, прарэзанае зіхатлівымі зсркамі; у глыбі яго складак з'яўляліся фігуры: Эшмун з Кабірамі, страшыдла з целам тыгра і вачыма на рожках, як у слімакоў, свяшчэнныя жывёліны вавілонцаў і шмат іншых, ніколі імі небачаных. Нібы плашчом, ахутвала яно ідала, адкрываючы твар, а затым расцідалася ўверх па сцяне, прымацаванае да яе вугламі; было яно пераліччае, паўпразрыстае, блішчаствае, лёгкае, у ім была адначасова і сінізна ночы, і жоўты колер золаку, і барвовасць сонца. Гэта было пакрывала багіні, свяшчэнай зaimф, на які ніхто не павінен быў глядзець.

І той, і другі пабялелі.

— Вазмі яго,—сказаў нарэшце Мато.

Спендзі не стаў хістата.

Ён так дамагаўся пакрывала не таму, што верыў у яго магутнасць (Спендзі верыў толькі Аракулу), але ён быў пераконаны, што карфагеняне, страціўши яго, страцяць веру ў свае сілы.

Апіраючыся' аб ідала, ён адчапіў пакрывала, і яно разаслалася на плітах падлогі. Мато паціху крануўся яго рукой; пасля, прасунуўшы ў адтуліну галаву, закруціўся ў яго і падняў руки, каб лепш ім любавацца.

— Хадзем,—сказаў яму Спендзі.

Але ў гэту хвіліну раптам пачуўся прарэзлівы жаночы голас:

— На дапамогу! На дапамогу!

Спендзі спалохана крыкнуў:

— Уцякай-жа хутчэй! Сюды ідуць!

Моцны шум разрастается, патрасаючы сходкі лесвіц, і цэлая хваль людзей хлынула ў памяшканне, дзе быў Мато: жанчыны,

служкі, рабы, схалішы рагачыны, дубіны, нажы, кінжалы, што папала, збягаліся з усіх бакоў.

Акутаны заемфам, Мато быў падобны на нейкага зорнага бога, абкружанага воблакамі. Рабы хацелі кінуцца на яго. Але нейчы голас іх спыніў:

— Не рушце яго! На ім пакрываала багіні.

Мато павольна прайшоў сярод натоўпа, які расступіўся, і пачаў спускацца з лесвіц.

Тымчасам, саскокваючы з тэрасы, пераскокваючы праз канавы і платы, Спендзі бег нікім незауважаны. Ён дайшоў да падножжа маяка. Тут сцяна заставалася безабароннай, такі недаступны і стромкі быў бераг. Ён падышоў да самага края, лёг на спіну і, нагамі ўперад, скаўзануўся ад верху да самага нізу; пасля плывучы, дабраўся да мыса Magil, зрабіў велізарны аход праз саланчаковыя азёры, а да вечара зварнуўся ў стаянку варвараў.

Сонца ўзыўшло; і, як уцякаючы ад пагоні леў, Мато спускаўся ўніз па дарогах, кідаючы навокал страшныя позіркі.

Смутны гул даносіўся да яго з усіх бакоў устрывожанага горада. Не ведаючы, як выбрацца з-за крэпасных сцен, Мато ішоў наўздагад, праста ўперад, куды вочы глядзелі; яго заўажылі; узніўся шалёны гул. Усе зразумелі адразу ў чым справа; здзіўленне збянтэжыла ўсіх у першую хвіліну; але пасля натоўп ахапіла бязмежная ярасць.

З трушчобаў квартала Мапая, з катакомбаў, з вышынъ Акропаля і берагоў возера збягаўся натоўп. Багацей выходзілі з палацаў, гандляры пакідалі крамы, жанчыны кідалі дзяцей; многія хапаліся за мечы, за сякеры, дубіны; але ўсіх спыняў той-же страх,—боязнь дакрануцца да святыні. Як адабраць пакрываала? Зірнуць на яго—і то лічылася злачынствам; яно было боскага паходжання і ад аднаго дакранання да яго—паміралі.

Людзі ўзлазілі на дахі, на тэрасы, на плечы коласаў, якія аздаолялі ўваход у гавань; на караблёвыя снасцы. А Мато ўсё ішоў, між тым, і з кожным крокам яго ўзрастала ярасць на тоўпа, але таксама ўзрастала і страх перад ім. Вуліцы пусцелі пры яго набліжэнні, і бягучы паток быццам распырскаўся ў бакі, уздымаючыся наверх сцен і платоў. Мато бачыў усюды толькі широка расплюшчаныя, гатовыя, здавалася, звесці яго вочы, сціснутыя кулакі, чуў адусюль скрыгатанне зубоў.

Раптам даугай
загрымелі кінутыя каменні; але, дрэнна накіраваныя (баяліся дакрануцца зaimфа), яны праляталі над яго галавой. Ён ішоў усё хутчэй і хутчэй, паварочваючи ў адкрытыя вуліцы. Шмат якія з іх ужо былі перагароджаны працягнутымі вяроўкамі, калёсамі, пасткамі; ледзь ні пасля кожнага павароту Мато павінен быў вяртацца назад. Нарэшце ён ступіў на пляц Камона, дзе загінулі балеары; Мато спыніўся, зблеўшы, як паміраючы. На гэтых раз гібель была немінучай; натоўп загадзя аплёдыраваў.

Ён падбег да велізарнай зачыненай брамы. Яна была вельмі высокая, цалкам з дубовай асяродкавіны, жалезнімі цвікамі і абабітая бронзай. Мато з ўсёй сілай кінуўся грудзі на яе. Народ топаў нагамі ад радасці, бачачы яго бяссільную ярасць. Тады, зняўшы сандалю, ён плонуў на яе і пачаў біць ёю нерухомыя палавіны брамы. Весь горад завывіў ад ярасці. Цяпер на пакрывала забыліся: яны гатовы былі яго раздзёрці.

Мато агледзеў натоўп шырока расплюшчанымі затуманенымі вачыма. Віскі яго стучэлі да адурэння. Раптам ён зауважыў даўгі ланцуг, якім адчынялі браму. Адным скокам ён зачапіўся за яе, напружваючи руکі, упіраючыся нагамі і, нарэшце, велізарная брама расчынілася.

Вышаўшы ўзне, ён зняў з шыі велізарнае пакрывала і падняў як толькі было магчыма, над галавой. Тканіна, развіваючыся ад ветру з мора, зіхацела на сонцы ўсімі сваімі фарбамі, каштоўнымі каменнямі і ўвабражэннямі багоў. Мато пранёс яго так праз усю раўніну, да самых палатаў салдат; а народ са сцен глядзеў, як адыходзіла ад яго шчасце Карфагена.

РАЗДЗЕЛ V

Ганон

Вельмі радасна віталі Мато, калі ён звярнуўся з пакрывалямі багіні; нават воіны, якія не належылі да ханаанскай веры, і тыя па ахапіўшым іх няясным ўвадушаўленні адчулі, што ў іх з'явіўся гені-абаронца.

Спенду, Нар-Гавас і Мато разаслалі ганцоў па ўсіх плямёнах пуніцкай вобласці, падуладнай Карфагену.

Карфаген знясільваў гэтых народы. Ён выцягваў з іх празмерныя подаці; кайданы, сякера і крыж былі карай за спа-

зленні, нават за нараканні; пераможаным народам прыходзілася вырабляць тое, у чым адчувала патрэбу рэспубліка, дастаўляць тое, што яна патрабавала; ніхто не меў права ўладаць зброяй; калі паселішчы паўставалі, жыхароў прадавалі ў няволю; кіраўнікі цаніліся па колькасці выцісканых імі з насельніцтва падаткаў. За вобласцямі, падначаленымі Карфагену, знаходзіліся землі саюзнікаў, якія былі абкладзены значна меншай подаццю, а далей за саюзнікамі бадзяліся вандроўнікі, якіх на выпадак патрэбы можна было на іх нацаваць. Дзякуючы такому ладу, ураджаі кожны год былі збыткоўныя, каняводства вялося ўмелы, плантацыі працвіталі.

Ганцы не паспелі выехаць, як агульная радасць ахапіла праўніці. Не чакаючы нічых распараджэнняў, задушылі ў лазнях кіраўнічых гаспадаркамі і чыноўнікаў рэспублікі; з пячор павыцягвалі схаваную там старую зброю; кавалі мечы з жалеза плугоў. Дзеци тачылі пікі на парогах хат, а жанчыны аддавалі свае каралі, пярсцёнкі, завушніцы і ўсё, што магло паслужыць для зруйнавання Карфагена. Кожны хацеў унесці сваю долю.

Звязкі пікаў, як снапы кукурузы, гурбамі ляжалі ў гарадах. У лагер наёмнікаў адсыпалі жывёлу і гроши. Мато зараз-жа выплаціў наёмнікам рэшту іх пенсій (так прыдумаў Спендзі) і быў абвешчан вышэйшым начальнікам варвараў—шалішымам.

У той-ж час прыбывала і дапамога людзьмі. Спачатку з'явіліся даўнейшыя жыхары краіны, пасля рабы з вёсак. Захалі караваны неграў-ніявольнікаў і ўзбройлі іх. Бесперапынна праходзілі шматлікія атрады. З вышыні Акропала відаць было, як войска варвараў расло.

Уціка і Гіпо-Зарыт адмовілі ім у саюзе. Як і Карфаген, гэта былі амаль незалежныя фінікійскія калоніі. Яны вельмі лічыліся з рэспублікай, іх моцнай сястрой-апякункай і не верылі, што натоўп варвараў здольны перамагчы Карфаген; наадварот, іх самых чакае поўнае знішчэнне. Таму абодва гарады жадалі заставацца ў баку і жыць, як і раней, спакойна і ціха.

Але яны займалі такое становішча, што абыйсціся без іх было немагчыма. Праз Уціку, якая змяшчалася ў глыбіні затокі, было вельмі выгодна падвозіць у Карфаген падмацаванні. Калі-б здалася адна толькі Уціка, Гіпо-Зарыт, які знаходзіўся ў шасці гадзінах дарогі далей па ўзбярэжжы, замяніў-бы яе. Пры іх са-дзейнічанні Карфаген рабіўся непераможным.

Спендзі даручылі аблогу Уцкі; Мато—Гіпо-Зарыту; трэці атрад, апіраючыся на Туніс, павінен быў заняць раёніну перад Карфагенам; узяўся за гэта Аўтарыт; Нар-Гавас-жа варочаўся да сябе ў Нумідью, каб прывесці адтуль сланоў і конніцай заняць усе дарогі.

Вялікае было здзіўленне Карфагена, калі войска, раптам, рушыла ў дарогу. Толькі частка засталася перад Тунісам, астатнія схавалася, каб зноў з'явіцца на час, ужо на другім беразе затокі, на ўскрайках лясоў, у глыбіні якіх яна знікала зусім.

Карфагеняне адчуvalі, што іх становішча безнадзейнае.

Варвараў было ўсяго тысяч восемдзесят. Абодвум цірскім гарадам не ўстояць перад імі, і войска зноў пойдзе на Карфаген. Даволі значная армія ўжо аблажыла яго, заняўши пярэсмык знизу; а хутка горад загіне ад голаду, бо Карфаген не мог жыць без падтрымання правінцыі.

Скарбніца была спустошана рымскай вайной і ўсім, што было растрачана і згублена, калі гандлявалі з варварамі. Карфаген адчуваў патрэбу ў салдатах, але ніводзін урад ужо не верыў яму. Апрача таго крадзеж пакрывала прыгнітаў дух. Спендзі меў рацыю.

Гэты народ, адчуваючы ўсеагульную няnavісць, яшчэ больш чапляўся за грошы і за сваіх багоў: любоў яго да бацькаўшчыны падтрымлівалася ў ім самым строем праўлення.

Перш за ёсё, улада залежала ад усіх, прычым ніхто не быў такім моцным, каб ёю аўладаць. Прыватныя даўгі лічыліся даўгамі грамадскімі. Займацца гандлем маглі толькі людзі хананскага племені. Павялічваючы даходы, здабытыя морскімі разбоямі, ліхварствам, бязлітаснай эксплатацыяй арэндатараваў, рабоў і беднякоў,—іншы раз дабіваліся багацця. Толькі яно адкрывала шлях да ўлады; але хоць і грошы і ўлада спрадвеку заставаліся ў тых-же радах,—астатнія цярпелі гэту алігархію, бо кожны спадзяваўся з часам прыняць у ёй удзел.

Таварысты гандляроў, дзе складаліся законы, вызначалі загадчыкаў фінансамі, якія, скончыўшы тэрмін службы, абіралі свайго асяроддзя сто членаў савета старэйшын, якія залежылі, у сваю чаргу, ад вялікага схода, што яднаў усіх багатых.

Што-ж да абодвух суфетаў, гэтага перажытку каралеўскай улады, дык іх назначалі ў адзін і той-же дзень, з розных плямен. Іх заўсёды стараліся пасварыць, каб яны аслаблялі адзін

аднаго. Яны не маглі вырашыць пытанияў вайны; а ў выпадку перамогі Вялікі Савет крижаваў іх.

Такім чынам, уся моц Карфагена залежыла ад Сісітаў,—так называўся вялікі двор у сярэдзіне квартала Малкі. Будынкі складаліся з раду маленькіх пакоікаў, старанна адгароджаных адзін ад аднаго, каб усялякія гандлёвыя таварысты, якія там збіраўсяя, маглі патаёмна абмяркоўваць свае справы. Натоўпы багатых знаходзіліся там па цэлых днях, разважаючы і аб сваіх, і аб дзяржаўных клапотах, пачынаючы з пошукаў перца, аж да знішчэння Рыма. Тры разы ў месяц яны загадвалі выносіць свае ложы на высокую тэррасу, якая ішла вакол сцяны двара; і знізу бачылі іх узляжачымі за сталамі пад адкрытым небам, зняўши плащы і катуны; іх пакрытыя дыямантамі пальцы перабіралі мясныя стравы, а велізарныя завушніцы схіляліся паміж чашамі;—усе яны былі сільныя і тоўстыя, паўголыя, шчаслівые; яны смяяліся і елі пад блакітным небам, як вялікія акулы, гуляючыя ў моры.

Але цяпер яны не маглі скаваць сваёй трывогі, надта блядые былі іх твары; чакаўшы ў брамы натоўп праводзіў іх да палацоў, стараючыся даведацца пра што-небудзь новае; як у часе чумы, усе дамы былі замкнены, вуліцы то шпарка напаўняліся народам, то раптам, у момант пусцелі; людзі падымаліся да Акропала, спяшаліся ў бок гавані; кожную ноч рабіў нарады Вялікі Савет. Нарэшце, народ склікалі на пляцы Камона; паста ноўлена было даручыць абарону Ганону, пераможцу при Гекатампілі.

Гэта быў чалавек набожны, жітры, бязлітасны да ўраджэнцаў Афрыкі,—сапраўдны карфагенянін. Даходы яго былі роўныя даходам Баркі. Больш ніхто не ўладаў такім вопытам у справах кіравання.

Ён аддаў загад завербаваць усіх здаровых грамадзян, ён расставіў катапульты на вежах, запатрабаваў непамерных запасаў зброі і распарадзіўся нават пабудаваць чатырнаццаць галер, у якіх не было ніякай патрэбы, а галоўнае—патрабаваў, каб усяму вёўся дакладны, падрабязны і старанна напісаны запіс.

Ад празмернага страху ўсе зрабіліся надзвычай адважнымі. Багацеі, з першымі пеўнямі, выстроіваліся ўздоўж Мапала; падаткнуўши сваю даўгую вонратку, вучыліся, як абыходзіцца з пікай. Але, з прычыны недахвату кіраўнікоў, паміж імі разгара-

ліся тарачыя спрэчкі пры кожным прыёме; часта задыхаючыся, жны садзіліся на могільныя пліты, потым, адпачнуўшы, пачыналі зноў. Многія нават прадпісвалі сабе асаблівы распарадак жыцця. Адны аб'ядналіся, думаючи, што трэба толькі больш есці, каб павялічыліся сілы, іншыя, пакутуючы ад уласнай тлустасці, каб схудзець, тамілі сябе пастамі.

Уціка некалькі разоў ужо патрабавала дапамогі ад Карфагена. Але пакуль каля баявых машын заставаўся хоць адзін непрыгнаны шрубік, Ганон не хацеў выступаць. Ён патраціў яшчэ тры лішнія месяцы на знараджэнне ста дваццаці сланоў.

Войска Аўтарыта ўвесь час заставалася перад Тунісам. Яно хавалася за валам з азёрнага глею, які абараняўся наваленым зверху калючым хмызняком. Негры паставілі ўсюды на даўгіх шостах страшныя фігуры, чалавечыя маскі, зробленыя з рознакаляровых пер'яў, галовы шакалаў і гадзюк, якія разяўлялі пащы на ворагаў, каб іх напалохаць, і, лічачы, што цяпер яны ўжо зусім непераможныя, варвары скакалі, дужаліся, спаборнічалі ў поўнай упэўненасці, што Карфагец вельмі хутка загіне. Усялякі другі на месцы Ганона, лёгка разграміў-бы гэты натоўп, абцяжараны статкамі і жанчынамі; да таго-ж яны былі зусім няздолъны ні да якіх манеўраў, і паўшы духам Аўтарыт махнуў на іх рукой.

У гэты час Мато вёў аблогу Гіло-Зарыту.

Але горад быў абаронены возерам, якое злучалася з морам. Ён быў акружаны патройнай агарожай, а па бліжэйшых узвышшах цягнулася сцяна, умацаваная вежамі. Ніколі яшчэ Мато не кіраваў падобным прадпрыемствам. А затым думка аб Саламбо праследвала яго. Ён часта загадваў трубіць наступленне і, ніколі не чакаючы кідаўся на вадападзел, які спрабавалі пабудаваць на возеры. Ён зрываў каменні рукамі, пераварочваючы, збіваючы і ўсякаючыся ўсюды мечам. Варвары ўперамежку кідаліся за ім; з гучным трэскам падломліваліся лесвіцы і людзі купай падалі ў воду, якая бруднымі пырскамі расплёсквалася на сцены; трывога на час заціхала, салдаты адступалі, каб пасля зноў узяцца за тое-ж самае.

Мато ішоў і садзіліся ў баку ад палатаў, абціраў рукой твар, запырсканы крывёю і, павярнуўшыся да Карфагена, падаўгү глядзеў удалеч.

Ён цяжка ўзыхаў. Клаўся ніцма; участвуюся пазногцямі ў замлю і плакаў; адчуваў сябе нешчаслівым, нікчэмным, закінутым. Ніколі Саламбо не будзе яго. Ён нават горадам аўладаць не можа.

Інши раз сярод ночы, тамлючыся нудой, ён зрываяўся раптам з месца; пераступіўши праз салдатаў, якія спалі захінуўшыся ў плашчы, ускокаў на каня і гадзіны праз дзве быў ужо ва Уціцы, у палатцы Спендзі.

Спачатку ён гаварыў пра аблогу; але ён прыходзіў толькі затым, каб рассеяць свой смутак і аслабіць свой боль гутаркамі аб Саламбо;—Спендзі яго супакойваў, раючи быць разважным.

Спендзі будаваў супроць Уцікі даўгую чатырохкунтную пляцоўку. Але па меры таго, як яна ўзнімалася, вырасталі таксама і ўмацаванні ў гарадах. Спендзі шанаваў сваіх салдатаў і ѿбіркоўваў новыя хітрыкі, стараючыся прыпомніць усе тыя лоўкія ваянныя прыёмы, пра якія ён чуў у часе яго доўгіх бадзянняў.

Але чаму не варочаўся Нар-Гавас? Усе гэтым вельмі трывожыліся.

Ганон скончыў сваю падрыхтоўку. У цёмную ноч ён на плытках пераправіў сланоў і салдатаў праз Карфагенскую затоку. Абышоўши бокам войска Аўтарыта, ён падышоў да лагера. Спендзі перад Уцікай. Варвары спалі яшчэ ў палатках, калі раптам з-за ўзгоркаў паказалася карфагенскае войска.

Гвардыя легіёnerаў у залатых лускаватых панцырах складала першую лінію; ззаду рухаліся даўгія пікі цяжкай пяхоты. Усе гэтыя гандляры панавешвалі на сябе, колькі было магчыма, зброй; былі сярод іх такія, што неслі і піку, і сякеру, і паліцу і яшчэ па два мечы за раз; іншыя, як іглакі, ашчациніліся дроцікамі, а рукі іх не зыходзіліся над панцырам з раговых пласцінак і жалезнай бляхі.

Карфагеняне так нязграбна перасоўваліся, што варвары касміхаліся над імі, прапануючы ім прысесці і адпачыць. Салдаты кричалі, што выпатрашаць ім хутка іх тоўстае бруха, сатруць пазалоту з іх скурі і напояць жалезам.

На верхавіне мачты, якая знаходзілася перад палаткай Спендзія, паказалася палоска зялёной тканіны: гэта быў сігнал. Карфагенскае войска адказала аглушлівым рэвам труб, кімбалам, флейтам з аслінай косці і гусляй.

Войскі змяшаліся.

Колючы канцамі пік морды коням, грекі перакінулі іх на седакоў. Варвары ўварваліся ў рады пяхоты і скамячылі іх; секлы з пляча, спатыкаючыся аб цели забітых і паміраючих, аслепленая пырскаўшай іх у твар крызвёю. Купа пік, касак, панцырсы, мечай і сплеценых цел круцилася на месцы і, гнуткімі рухамі, то рассоўвалася, то сціскалася цясней. Карфагенскія кагорты ўсё больш і больш радзелі. Насілкі суфета, якія з самага пачатку бою калыхаліся сярод воінаў, як карабель на хвалях, раптам зніклі, быццам праваліліся ў бяздонне.

Варвары засталіся адны.

Пыл навокал іх пачаў рассейвацца, яны ўжо пачалі співаць песню перамогі, калі сам Ганон з'явіўся перад імі на спіне слана. Ен трэс велізарнай пікай з расшыраным канцом, які быў падобны да пялесткі лотаса і блішчэй, як люстра. І ў тую-ж хвіліну зямля скалыхнулася; варвары ўбачылі, як на іх накіраваліся, выцягнуўшыся ў адзін доўгі рад, усе сланы Карфагена, з пазалочанымі клыкамі, афарбаванымі сіняй фарбай вушамі, у панцырах з бронзы; яны трэслі ўмацаванымі зверху папон скураннымі вежамі, дзе сядзелі лучнікі па трох у кожнай, трymаючы велізарны нацягнуты лук.

Салдаты ледзь маглі трymаць зброю ў руках: яны абы-як пастройліся. Iх ахапіў жах; яны замерлі ў нерашучасці.

З вежаў у іх ужо ляцелі пікі, стрэлы, вогненая знарады, кавалкі свінца. Сланы несліся скроем фалангі, як вяпрукі праз травянныя зараснікі, хобатамі вырывалі калы і падпоркі, прабе-лі ўвесь лагер з канца ў канец, пераварочваючы грудзямі палаткі; варвары ўсе як адзін разбегліся. Яны схаваліся на ўзгорках, што абкружалі даліну, па якой прышлі карфагеняне.

Ганон-пераможца з'явіўся перад брамай Уцікі. Ен загадаў трубіць у рог. Тры суддзі горада паказаліся на вежы паміж зубцамі байніц.

Але жыхары Уцікі зусім не хацелі прымати ў сябе так добра ўзброеных гасцей. Ганон абурыўся. Нарэшце яны згадзіліся прыняць яго з маленькім атрадам.

Буліцы былі вельмі вузкімі для сланоў. Прышлося пакінуць іх знадворку.

Ледзь суфет апынуўся ў горадзе, прадстаўнікі ўлады з'явіліся з прывітаннямі. Ен загадаў адвесці сябе ў лазню і патрабаваў сваіх кухароў.

Тры гадзіны счакаўшы, ён яшчэ сядзеў у ванне з цыганом на вага масла і, купаючыся, еў у той-жа час на разасланай перад ім бычынай скуры. Але клопаты аб целе не маглі адцягнуць яго ад інтарэсаў да грамадскіх спраў: ён дыктаваў лісты Вялікаму Савету і прыдумваў самыя страшныя катаванні для захопленых палоннікаў.

Раптам страшэнныя крыкі, хрыпляя і ў той-жа час прарэзлівыя, данесліся ў залю, заглушаючы голас Ганона і звон посуда, які расстаўлялся вакол яго. Шум падвоіўся, загрымеў шалёны рэў сланоў, быццам бойка зноў пачыналася. У весь горад быў ахоплен вялікай трывогай.

Карфагеняне і не падумалі праследваць варвараў. Яны размясціліся пад гарадскімі сценамі, з усімі пажыткамі, слугамі, з усёй раскошай, як належыць сатрапам; яны асалоджваліся ў сваіх прыгожых палатах, абшытых перламі, у той час, як лягер наёмнікаў становіў сабой толькі купу руін. У Спендзія ўзнялася бадзёрасць. Ён адправіў Зарксаса да Мато, абышоў гаі, сабраў людзей (страты былі нязначныя),— і абураныя перамогай без бою варвары зноў згуртавалі свае рады. Тут-же на полі бітвы быў знайдзены чан з нафтай, забыты, як відаць, карфагенянамі. Тады Спендзі загадаў узяць усіх свіней з бліжэйшых памесцяў, абмазаў іх нафтай, запаліў і пагнаў на Уціку.

Перапалоханыя гэтым полыменем, сланы пабеглі. Мяццовасць тут стромка ўзнімалася. Воіны -пачалі кідаць у іх дроцікі,— яны павярнулі назад, на лягер спакойна баліваўшых карфагенян; і страшнымі ўдарамі клыкоў сланы разрывалі саміх-жа салдатаў, душылі і расплющвалі іх пад нагамі. За імі спускаліся з узгоркаў атрады варвараў. Пунічны лягер, неабаронены нават акопамі, быў знішчаны з першага націску, і карфагеняне апынуліся прыцінутымі да гарадской брамы, бо гараджане не хацелі адчыняць яе са страху перад наёмнікамі.

Дзень наступаў; з заходу падышла пяхота Мато. Адначасова паказаліся коннікі— гэта быў Нар-Гавас са сваімі нумідзійцамі. Пераскокаючы праз равы і зараснікі хмызнякоў, яны гналіся за ўцекачамі, як карты за зайцамі.

Спакой суфета быў парушаны ў час ядзення іменна гэтай зменай ваеннага шчасця.

Калі надышоў вечар, Ганон з усёй сваёй аховай знік з горада і паехаў у горы, каб нагнаць сваё войска.

Ён знайшоў толькі мізэрныя рэшткі.

Ганон так стаміўся і так упаў у роспач,—асабліва прыгнечвала яго страта сланёў, — што пачаў прасіць атруты, каб скончыць самагубствам. Апрача таго ён ужо загадзя адчуваў, як яго крыжуць.

Але Карфаген нават меў сілы абурыцца супроць яго. Усе былі прыдущаны незлічонымі стратамі—людзімі, харчаваннем, грамыма,—гібеллю восемнаццаці сланоў і ўсіх баявых машын. Затым, несумненнай зрабілася здрада Нар-Гаваса; аблога абодвух гарадоў аднавілася. Войска Аўтарыта расцягнулася цяпер ад Туніса да Радэса. З вышыні Акропалія відаць былі палосы дыму на гарызонце, якія ўзнімаліся да неба: гэта гарэлі палацы ў памесціях багатых.

Адзін толькі чалавек мог выратаваць рэспубліку.

Цяпер усе каяліся, што мала цанілі яго, і нават ворагі пачалі прыносіць ахвяры багам, просіячы аб звароце Гамількара.

РАЗДЗЕЛ VI

Гамількар Барка

Звястун месяца, які ўсё ночы праводзіў на вышыні храма Эшмуна і трубнымі гукамі абвяшчаў аб рухе свяціла, зауважыў аднойчы раніцай на заходзе нешта падобнае да птушкі; яно нібы ляцела над морам, закранаючы даўгімі крыламі яго павернё.

Гэта быў карабель з трывама радамі вёслаў; перад яго быў аздоблены разной фігурай каня з галавой са сланёвай касці; высока ўскінуўшы пярэдня ногі, ён, здавалася, ляцеў па раўніне мора. Сонца ўзыходзіла; звястун месяца, засланяючы вочы рукой, угледзіўся; потым скапіў абодвумя рукамі трубу,—і па ўсім Карфагене разнёсся гучны крык бронзы.

З дамоў павыбеглі людзі; ніхто не хацеў верыць весткам, пачаліся спрэчкі; мол быў пакрыты натоўпам. Нарэшце, пазналі трывэму Гамількара.

Побач са стырнікам стаяў чалавек з непакрытай галавой; гэта быў ён, суфет Гамількар. Ён насыў вакол паясніцы броню з бліскучых жалезных пласцінак; чырвоны плащ, накінуты на плечы, адкрываў яго рукі; два вельмі даўгія перлы віселі ў вушах, і ён апусціў на грудзі сваю чорную курчавую бараду.

Галера, калыхаючыся сярод скал, паплыла ўздоўж самага мола, натоўп бег за ёй побач, па каменнай кладцы і крычаў:

— Прывітанне табе! Будэь благаслаўлены! Выратуй нас, Ока Камона! Ва ўсім вінаваты багатыя. Яны хочуць цябе змярцвіць. Сцеражыся, Барка!

Ваенны порт, куды ўвайшла трывэма Гамількара, быў зусім аддзелены ад гораду. Велізарны басейн, круглы як чаша, быў абкружаны надбярэжжам, на якім былі пабудаваны павеци для караблёў. Перад кожным з іх стаялі дзве калюмны з рагамі Амана на капітэлях; такім чынам, увесь басейн быў абкружаны радам порцікаў.

Пасярэдзіне, на востраўку, стаяў дом для морскага супета.

Ніхто, апрача яго, не мог увайсці ў адміральскі дом. Пакуль не было несумненых доказаў яго смерці, усё заставалася так, як калі-б ён яшчэ жыў. Старэйшыны, такім чынам, збаўляліся ад лішняй улады; у адносінах да Гамількара яны таксама не адступалі ад старога звычаю.

Увесь дзень пробыў Гамількар у сваім доме. Ад сваіх прыхільнікаў, наведваўшых яго, ён даведаўся аб усім, што здарылася за час яго адсутнасці: аб скупасці старэйшын і разрыве з наёмнікамі, аб крадзежы зямфа, аб tym, як захапілі Гіскона, і, нарэшце, аб перамозе Ганона пера брамою Уцікі; але ніхто не адважыўся сказаць яму аб tym, што датычыла яго самога, або балі і буйнстве наёмнікаў.

Позна ўвечары ён вышаў адзін, пехатою і без дружыны, накіроўваючыся на сход старэйшын у храм Малоха. Сходы старэйшын, калі яны склікаліся пры незвычайных абставінах, заўсёды былі сакрэтнымі, і на іх збираліся, акружаючы сябе велізарнай таямнічасцю.

Храм Малоха быў пабудаваны ў змрочнай мясцовасці, у глыбіні стромкай цясніны. Знізу былі відаць толькі бясконца высокія сцены, быццам сцены сумнага надгробка.

На каменных плітах, якімі быў выбрукаваны двор храма, нібы сфінксы, сядзелі велізарныя ільвы,—жывыя сімвалы ўспажыраючага сонца. Яны драмалі, паўзаплюшчыўшы вочы. Але абуджаныя шумам крокаў і галасамі, яны ляніва ўставалі, падышодзілі да старэйшын, пазнаўшы іх па вонратцы, і церліся аб іх ногі, выгінаючы спіны і гучна пазяхаючы; пры святле факелаў быў відаць пар іх дыхання.

Старэйшыны сустракаліся, аbnімаліся і прыціскалі адзін аднаго да грудзей. Яны абкружылі Гамількара, вітаючы яго; можна было прыняць іх за братоў, якія сустрэліся пасля доўгага развітання.

Амаль усе гэтая людзі былі прысадзістыя, з гарбатымі насамі, як у асірыйскіх коласаў. У некаторых, між іншым, выпукленыя скулы, высокі стан, больш вузкая нага выкрывалі афрыканскіе паходжанне, ад продкаў-вандроўнікаў. Тыя, што бязвыходна сядзелі ў глыбіні сваіх кантор, мелі блядыя твары; іншыя быццам захавалі на сабе суровасць пустыні, і дзіўныя каштоўнасці паблісквалі на ўсіх пальцах іх рук, апаленых сонцем невядомых краін. Маракоў лёгка было пазнаць па раскачвальнай хадзе, тады як земляробы ўнослі з сабою пах вінаграднага прэсу, сена і поту ўочнай жывёлы. Гэтая старая піраты выраблялі цяпер палі, бытая мянялы і ліхвары знараджалі караблі, а ўладары памесцяў трymалі рабоў, былі вельмі хітрыя, бязлітасныя і багатыя. Яны здаваліся стомленымі доўгімі клопатамі. Недаверліва глядзелі іх вочы, поўныя агня; прывычка да падарожжаў і падманаў, да гандля і ўлады надавала ім выгляд крывадушнасці і лютасці і нейкай асцярожнай і судараагавай грубасці.

Амаль скрэзь пакрыты рознымі кветкамі, васмісвечны залаты кандылябр гарэў на апошняй з даўгіх сходак лесвіцы, якія вялі да вялікага ахвярніка з рагамі з бронзы па вуглах. У глыбіні залі, пад кандылябрамі і на шмат вышэй ахвярніка, стаяў Малох, цалкам з жалеза, з чалавечымі грудзямі, у якіх зязлі адтуліны. Раскрытыя крылы яго прасцерліся па сцяне, выцягнутыя руکі апускаліся да самай падлогі; тры чорных камяні ў жоўтым колцы на лобе азначалі тры зренкі; і быццам рыхтуючыся замычэць, ён страшэнней намогай падняўверх сваю велізарную бычынную галаву.

Залі была такая высокая, што чырвоныя сцены здаваліся чорнымі ля скляпення і трох вока ідала віднеліся зусім высока, як зоркі, што губляюцца ў цемры начы.

Старэйшыны селі на лаўкі, што змяшчаліся вакол сцен, і закрылі галовы поламі сваіх вопратак.

Пасярэдзіне залі, спіной адзін да аднаго, сядзелі чатыры жрацы галоўных бостваў Карфагена на чатырох сядзеннях ся слановай касці размешчаных накрыжак. Вярхоўны жрэц Эшмуна быў у зялёной вопратцы, жрэц Таніты—у вопратцы з белага ільну, Камона—з бурай воўны і Малоха—барвянай.

Усе ўсталі. Пачуўся прарэзлівы голас, другі падхапіў яго, услед за тым сто старэйшын і чатыры жрацы, разам з Гамількарам, у адзін голас заспявалі свяшчэнны гімн; паўтараючы адны і тыя-ж склады, усё з большай сілай, іх галасы раслі, грымелі, зрабіліся страшнымі, і раптам пяянне адразу абарвалася.

Прайшло некалькі часу ў чаканні, потым усе, быццам ахопленыя раптоўным гневам, пачалі кричаць:

— Гэта-ж твае прыяцелі, гэтыя варвары! Здраднік! Падлюга! Ты вярнуўся глядзець на нашу пагібель, ці-ж не праўда?

— Дайце яму гаварыць!

— Не! не!

Як не жадалі яны звароту Гамількара, але цяпер яны былі вельмі злосныя на яго за тое, што ён не адхіліў бяды, якая васцігla іх, ці, правільней, што ён разам з імі не перацярпеў гэтай бяды.

Калі сціхла крыху хвалаўванне, жрэц Малоха падняўся.

— Мы хочам ведаць, чаму ты не вярнуўся ў Карфаген раней?

— Што вам да гэтага?—з пагардай адказаў суфет.

Іх крыкі падвоіліся.

— У чым вы вінаваціце мяне? Ці, можа, я дрэнна вёў вайну? Вы мелі ў руках звесткі аб усіх маіх бітвах, вы, якія дапусцілі варвараў зусім спакойна...

— Даволі! Даволі!

Тады Гамількар загаварыў зусім ціха, каб прымусіць сябе лепш слухаць.

— О так, гэта праўда. Я памыліўся, светачы ваалаў,—і сярод вас ёсць адважныя. Гіскон, устань! — і прыжмурыўши вочы, ён углядаўся ў рады сядзейшых, быццам адшукваючы кагосці.

— Устань-жа, Гіскон. Ты можаш мяне авбінаваціць, а яны падтрымаюць цябе. Дзе-ж ён?—Старэйшыны ў вялікім непакой пачалі рухацца, паціскаючы плячыма, быццам іх сцябалі бізунамі.

— Скажыце-ж мне, дзе Гіскон... Вы не ведаецце нават, ці жывы ён, ці мёртвы.

І не звяртаючы ўвагі на іх крыкі, ён пачаў гаварыць, што, пакінуўши суфета, яны прадалі тым і рэспубліку.

Нехта заапладыраваў—найменш багатыя з членаў савета, якіх падазравалі ў тым, што яны заўсёды схіляліся на бок народа і тыраніі. Праціўнікі іх, верхаводы Сісітаў і кіраунікі гораду,

складалі большасць; тыя, хто меў самы вялікі ўплыў, сталі побач з Ганонам, які сядзеў у другім канцы залі, каля дзвярэй.

Ён замазаў румянамі язвы на твары. Руکі былі абверчаны павязкамі, прасякнутымі наскрольку тлустымі пахнюючасцямі, якія капалі на пліты падлогі, хвароба яго, як відаць, прогрэсавала: вочы зніклі пад апухлымі павекамі; ён павінен быў закідваць галаву, каб бачыць. Ён загаварыў хрыплявым і вельмі няпрыемным голасам.

— Менш ганарыстасці, Барка. Усе мы бывалі разбітымі. Кожнаму прыходзіцца несці сваё гора. Скарыйся і ты.

Гамількар працягваў:

— Калі-б вы любілі мяне хоць так, як яго, Карфаген быў-бы цяпер ахоплены вялікай радасцю. Колькі разоў я рабіў заклік да вас, а вы мне заўсёды адмаўлялі ў грошах.

— Нам яны патрэбны самім,—адказалі верхаводы Сісітаў.

— А калі маё становішча было роспачным,—мы ў той час пілі мачу аслюкоў і з'елі пасы ад сандаляў,—калі я хацеў, каб усе травінкі ў палях абярнуліся ў салдатаў і гатовы быў складаць атрады з гнілі наших забітых,—вы адаўвалі да сябе апошнія мае караблі.

— Мы не можам усім рзыкаваць—адказваў Ваал-Ваал, уладар залатых руднікоў у Гетулі.

— А што вы рабілі тут, у Карфагене, у ваших дамах, за вашихмі сценамі? Вы павінны зрабіцца разумнейшымі, і тримаць усіх пад страхам. І калі Афрыка, уся цалкам, скідаве ваша ярмо,—значыць вы не ўмееце,—вы, кіраўнікі кволыя,—надзеяць яго зноў ёй на шыю. І калі лібійцы з усходу згаворатаца з нумідзійцамі на заходзе, калі вандроўнікі з'явяцца з поўдню, а рымляне з поўначы...

Пачуліся крыкі агульнага жаху.

— О, тады, вы пачнече біць сябе ў грудзі, валицца ў пылу, рваць на сябе вопраткі. Дарэмна,—вам усё-ж прыдзецца скрыцца і пайсці круціць жорны ў Сабуры, ці знімаць вінаград на горах Лациума.

Старэйшыя ўдарылі сябе па правай ляшцы ў знак нязгоды, і рукавы іх вопраткі ўзняліся, як велізарныя крылы спалоханых птушак. Ахоплены бадзёрым настроем, Гамількар працягваў гаварыць, стоячы на верхній сходцы афяніка, дрыжачы,

страгіны; ён падняў рукі, і прамяні кандэлябра, гарэўшага ззаду, праходзілі ў яго паміж пальцамі, як залатыя пікі.

— Вы страціце свае караблі і памесці, застанецся без вашых вісячых пасцеляй, без рабоў, якія расціраюць вам ногі. Шакалы палягуть у вашых палацах, плуг пераверне пліты надгробкаў на магілах. Ад вас нічога не застанецца, толькі клёкат арлоў будзе чутны над грудай руін на месцы быўшага горада... Ты загінеш, Карфаген...

Жрацы, усе чацвёра, працягнулі рукі, адхіляючы пракляцце. Усе ўскочылі з месц, гатовыя кінуцца на Гамількара. Але морскі супет,—свяшчэнная пасада, якая знаходзілася пад апекай Сонца,—быў недатычным, пакуль яго не асудзіў сход багатых. І усе адступілі перад ім.

Старэйшыны пачалі радзіцца. Іх інтарэсам, іх існаванню пагражалі варвары. Але без дапамогі супета яны не маглі з імі справіцца. Гамількар не хацеў умешвацца ні ў якія справы кіравання. Яны пачалі ўпрошваць, умольваць і так як у прамовах іх некалькі разоў паўтарылася слова здрадніцтва, ён прышоў у шаленства. Адзіным здраднікам, па яго словам, быў сам Вялікі Савет, бо з вайной канчаліся абавязательствы воінаў; яны былі вольнымі, як толькі вайна спынілася; ён нават хваліў іх адважнасць і гаварыў пра тыя выгоды, якія можна было ад іх атрымаць, калі прывабіць іх да рэспублікі падарункамі і ўсякімі ільготамі.

Тады Магдасан, адзін з самых старэйших кіраўнікоў правінцыі, загаварыў, паблісківаючы жоўтымі вачымі:

— Відаць, Барка, ад доўгіх вандраванняў, ты зрабіўся грэкам, або рымлянінам,—не ведаю ўжо кім. Што ты нам гаворыш,—аб якіх нагародах для гэтых людзей? Хай лепш варвары гінуць дзесяткамі тысяч, чым нам страціць аднаго з сваіх.

Старэйшыны ківалі галавой у знак згоды; пачулася гутарка:

— Безумоўна, ці варта нам сцясняцца,—заўсёды іх можна набраць, колькі патрэбна.

— Ад іх вельмі лёгка пазбавіцца, ці-ж не праўда? Іх кідаюць у хвіліну небяспекі, як зрабілі вы ў Сардыніі... Паведамляюць непрыяцеля, які шлях яны абыруць, як вы зрабілі з галамі ў Сіцыліі, ці проста высаджваюць сярод адкрытага мора. Звяртаючыся сюды, я бачыў скалу, якая пабялела ад іх касцей.

— Вось дык няшчасце,—бессаромна заўважыў адзін.

— Не прадаваліся яны, ці што, сотні разоў ворагу?—выкryвалі другія.

Гамількар зноў з вялікім запалам пачаў гаварыць.

— Дык навошта-ж вы, насуперакі вашым звычаям, далі звярнуцца ім зноў у Карфаген? І трymалі тут, у вашым горадзе, бедных і шматлікіх, сярод усёй вашай раскоши? Ці вы разлічвалі, што яны самі сябе перарэжуць і пазбавяць вас тым ад сумных абавязкаў—выкананць свае абязцанні? Вы ненавідзіце іх за тое, што яны сільныя. А мяне, правадыра іх, вы ненавідзіце яшчэ мацней. О так,—я адчуў гэта зараз, калі вы мне цалавалі руکі, і ледзь стрымліваліся, каб не скусаць іх.

Калі-б ільви, якія спяць на двары, рэвам уварваліся ў храм, шум, падняты імі, не мог-бы быць страшней. Тады падняўся вярохойны жрэц Эшмун і, звяртаючыся да Гамількара, сказаў:

— Барка, Карфаген хоча, каб ты прыняў начальства над усімі пунічнымі сіламі супроты наёмнікаў.

— Я адмаўляюся,—адказаў Гамількар.

— Мы дамо табе неабмежаваную ўладу,—закрычалі верхаводнікі Сіcітаў.

— Не!

— Без усякага кантроля, табе аднаму непадзельна, грошай колькі заходзаш, усіх палонных і ўсю здабычу, пяцьдзесят еарэтаў зямлі за кожны труп ворага.

— Не, не, з вамі перамагчы немагчыма.

— Ён іх, мабыць, баіцца...

— Таму што вы подлыя, скарэдныя, няўдзячныя, баязлівыя, і да таго-ж бязмозгія.

— Ён іх шануе!

— Каб стаць на чале іх!—сказаў нехта.

— І напасці на нас з імі,—сказаў другі.

А з глыбіні залі Ганон пракрычаў:

— Ён хоча зрабіцца каралём!

І ўсе паўскоквалі, перакідваючы сядзенні і факелы; натоўпам кінуліся да афяніка, размахваючы кінжаламі. Але Гамількар выцягнуў з-пад рукава два широкіх корціка; нахіліўшыся і выставіўшы левую нагу ўперад, пабліскваючы вачыма, сціснуўшы зубы, ён з выклікам глядзеў на іх, нерухомы, пад залатым кандалябрам.

І паступова, павярнуўшыся спіною да супета, / старэйшыны
спусціліся са сходак, ашалелыя ад сваёй няўдачы і нізасці,—
яны ў другі раз адступілі перад ім.

Раніца настала і сонца ўзышло. Але факелы, раскіданыя па
падлозе, яшчэ не згаслі, а гарэлі, крывавымі плямамі расцілаліся
на перламутравых плітах, якімі была выкладзена падлога храма.

Разыходзячыся па дамах, старэйшыны, у выглядзе разві-
тальнага прывітання, абсыпалі Гамількара пагрозамі і ён адказ-
ваў ім тым-жа.

— Да наступнай ночы, Барка,—у храме Эшмуна!

— Я буду там.

— Мы асудзілі цябе з дапамогай багатых!

— А я вас разам з народам!

— Беражыся,—каб не прышлося табе скончыць дні на
крыжы.

— А вы глядзіце, каб вас не раздзёрлі на вуліцах.

Але ледзь пераступіўшы парог храма, усе зараз-жа прынялі
мірны і лагодны выгляд.

* * *

Сонца стаяла высока, калі калясніца Гамількара, грукочачы,
пад'ехала да брамы маёнтка Мегары.

Усе слугі выбеглі наустрач гаспадару. Іх было вельмі многа;
са страху перад наёмнікамі, у Карфаген прывялі назад усіх, хто
працаваў у памесцях за горадам. Земляробы, апранутыя ў звя-
рыныя скуры, цягнулі ланцугі, прыкаваныя да калодак; у рабо-
чых з майстэрні, якія выраблялі пурпуровую фарбу, былі
цёмна-чырвоныя рукі, як у катаў; маракі насілі зялёныя каўпакі;
рыбакі—пацеркі з каалаў; паляўнічыя—сетку, перакінутую
цераз плячо, а людзі Мегары—белыя ці чорныя тунікі, скура-
ныя штаны, і саламянія, лімцавыя ці палатняныя шапачкі,—
гледзячы па пасадзе ці рамясту, якое яны выконвалі.

Усе кінуліся перад ім на землю ніцма і крычалі:

— Вока Ваала, хай працвітае твой дом!

Наглядалынікі ў галаўных убраних, як у сфінксаў, з даўгімі
палкамі ў руках, разганялі натоўп.

Гамількар прыйшоў праз адчыненыя перад ім дзвёры скла-
даў,—у велізарную круглую залю, дзе зыходзіліся, як шпіцы
колаў, даўгія праходы, што вялі ў іншыя памяшканні.

· Каменны круг з краткамі, які падтрымліваў наваленыя в
дываны падушкі, стаяў пасярэдзіне.

Суфет пачаў шпарка хадзіць вялікімі крокамі ўзад і ўперад.
Ён шумна дыхаў, топаў ногой аб зямлю і праводзіў рукой па ільбо
быццам адганяючы надакучлівых мух. Але нарэшце, трасянуўши
галавой і заўважыўши купы сваіх багаццяў, ён супакоіўся; выглядаў
энкаючых у глыбіні праходаў напомніў яму другія залі, поўныя
яшчэ больш рэдкіх багаццяў. Пласцінкі бронзы, зліткі срэбра
і палосы жалеза чаргаваліся з кавалкамі волава, якія былі пры-
везены з Касітэрыдаў па Змрочным моры; розныя смолы з кра-
іны чорных людзей выступалі з мяшкоў з пальмавай кары; і за-
латы пясок, набіты ў бурдзюкі, непрыметна рассыпаўся пра-
стафыя швы. Тоненъкія жмуткі морскіх траў віселі паміж ільно-
стымі з Егіпта, з Грэцыі, Тапробаны і Іудэі; каралы, быццам развесісты
кусты, шчацініліся каля асноваў сцен; невыразны пах насіўся
ў паветры; выпарэнні пахнючасцей, скур і стравусавых пер'яў
звязаных вялікімі букетамі і падвешаных каля самага скля-
пення. Перад кожным праходам, утвараючы арку над дзвярыма,
стаялі ля касякоў слановыя клыкі, якія былі злучаны ўверс-
канцамі.

Гамількар падняўся на каменны круг. Навокал стаялі, са скла-
дзенымі крыжамі і з апушчанымі рукамі, усе яго кіраўнічыя,
толькі Абдолон, старэйшы дамакіраўнік, з пагардным выгля-
дам падняў сваю востракутную мітру.

Гамількар пачаў распытваць начальніка караблёў. Гэта бы-
стры марак з вывернутымі ад заўсёдашняга знаходжання пад-
ветрам павекамі; белае клочча яго барады спускалася да самых
кален, як быццам бура навекі пакінула на барадзе яго мокрую-
пену.

Ён адказаў, што пасланыя ім караблі падняліся па рэчках
скіфаў, прабраліся да юграў, эстаў у Колхіду, скрапілі ў Архіеп-
лага 1500 дзяўчат і патапілі ўсе чужаземныя караблі, якія пера-
плылі за мыс Эстрымона, каб заставалася сукрытай таямніца
шляхоў. Знізіўши голас, стары марак паведаміў, што ў Рузы-
кадзе адну з трырэн захапілі нумідзійцы.

— Бо яны таксама на іх баку, гаспадар.

Гамількар насупіў бровы; пасля знакам загадаў гаварыць
начальніку караванаў, у даўгой карычневай вopратцы без пояса.

Караваны, як заўсёды, выступалі ў зімовыя роўныя дні. Але

з тысячи пяцьсот чалавек, якія накіраваліся ў глыбіню Эфіопії, з лепшымі вярблюдамі, з новымі мяхамі для вады і з вялікім запасам каляровых тканін,—толькі адзін звярнуўся ў Карфаген,—астатнія загінулі ад стомленасці ці павар'яцелі перад жахам пустыні. Караваны з Індыі вярнуліся з павамі і перцам і новымі тканінамі. З Гетулі і з Фецана прывезлі звычайную здабычу; але цяпер ён ужо не адважыўся адпраўляць новых караванаў.

Гамількар зразумеў—наёмнікі занялі ўсе адлегласці навокал Карфагена. Ён глуха ўздыхнуў і абапёрся на другі локаць, а выступіўши ўперад кіраўнічы ўсім памесцямі ўесь дрыжэў перад ім, баючыся гаварыць, не гледзячы на свае шырокія плечы і вялікія, налітыя крывёю очы. На яго курносы, як у дога, твар была накінута сетка з палосак кары; за поясам з навырабленай леапардавай шкуры блішчэлі два корціка.

Калі Гамількар павярнуўся да яго, ён гучнымі крокамі пачаў заклікаць ваалаў. Гэта была не яго віна. Ён нічога не мог зрабіць. Ён лічыўся з надвор'ем, выбіраў здатныя землі, узгадняючыся са становішчам зорак, зрабіў пасадку ў зімовы сонцестой, загадаў палоць і падрэзываць, калі месяц быў на ўбылі, сачыў за рабамі і пільнаваў іх вонраткі.

Гамількара раздражняла гэтая доўгая прамова. Ён ляслуў языком, і чалавек з корцікамі пачаў гаварыць хутчэй.

— Ах, гаспадар, яны ўсё расцягнулі, усё пакралі, зруйнавалі ўсё.

Ён працягваў, заліваючыся слязмі.

— Ах, калі-б ты ведаў, якія поўныя былі скляпы, як ярка паблісквалі новыя плугі. А якія сътыя бараны! На дзіва добрыя быкі. Ніводнага не засталося, яны ўсіх вывелі. О, я не перажыву гэтага няшчасця!..

— Змоўкні!—спыніў яго, задыхаючыся ад гневу, Гамількар.— Хіба я бядняк? Не хлусце, кажыце ўсю праўду. Я хачу ведаць аб ўсім, што загінула, да апошняга зерняці збожжа. Абдолонім, прынясі мне рахункі караблёў, караванаў, памесцяў і дома.

Ідуцы задам да самых дзвярэй і апусціўши да зямлі руکі, усе кіраўнічыя вышлі.

Абдаланім выняў са зробленай у сценцы шафкі шнуркі з вузламі, палоскі палатна і папіруса, баранавыя лапаткі, якія былі спісаны дробненькімі лірамі. Ён склаў усё гэта да ног Гамількара і падаў яму драўляную рамку з нацягнутымі на ёй

трыма ніткамі, на якія былі надзеты кулькі з золата, серабра і рога--гэта быў фінікійскі лічмыньк.

Гамількар слухаў яго, цікавячыся самымі маленъкімі дробязмі хатнай гаспадаркі і ўспакойваючыся аднастайным голасам, які пералічваў лічбы; але вось Абдаланім пачаў усё павольней і павольней. Раптам ён выпусціў драўляныя дошчачкі з запісамі і кінуўся сам на зямлю ніцма, выцягнуўши руکі ў паставу асу-джанага. Гамількар спакойна падняў дошчачкі; губы яго раскрыліся і вочы расшырліся, калі ён убачыў на рахунку расходаў за адзін толькі дзень неймаверную колькасць мяса, рыбы, птушкі, він і пахнючасцяй, а таксама і мноства разбітых ваз, памёрших рабоў, папсанавых дываноў.

Не ўстаючи з зямлі, Абдаланім расказаў яму аб балі варвараў. Ён не мог не паслуhaць старэйшын.

— Устань,—загадаў яму Гамількар і спусціўся ўніз з узвышэння.

Абдаланім пайшоў за ім; калены яго дрыжэлі. Але, скапіўши раптам жалезнью палоску, ён, як звар'яцэлы, пачаў паднімаць пліты падлогі. І раптам перад ім, уздоўж усяго прахода, паказаўся рад ямін, куды складалася ў карфагенян збожжа.

— Ты бачыш, вока ваала, яны яшчэ ня ўсё ўзялі. Яны вельмі глыбокія і да самага верху поўныя. Пакуль цябе не было, я загадаў выкопаць іх усюды. Дом твой поўны збожжам, як сэрца мудрасцю.

Усмешка прабегла па твары Гамількара.

— Добра, Абдаланім.

Пасля, нахіліўшыся, сказаў яму на вуха:

— Вывозь, колькі будзе магчыма, з Этрурыі, Бруцыума, адкуль захочаш, і па якіх хочаш цэнах. Павялі і хавай. Трэба, каб мне належыла, мне аднаму, усё збожжа Карфагену.

Разам з Абдаланім Гамількар пайшоў на галерэю, якая колцам абкружала ўесь будынак і на якую выводзілі ўсе праходы. Яны пароўняліся з напалову расчыненымі дзвярыма.

Воблака прыемна пахнучай пары ахутала іх.

— Штурхні дзвёры.

Яны ўвайшлі.

Голыя людзі мясілі тут розныя саставы, расціралі травы і мяшалі вуголле, разлівалі маслы па збанкох, адчынялі і зачынялі

маленькія ячэйкі, якія былі выдлублены навокал усёй сцяны, і столькі іх там было, што ўсё памяшканне нагадвала ўнутранасць вулея. Усюды былі рассыпаны смолы, парашкі, кэрэнне, шкляныя пузыры, галіны таволгі, пялесткі ружаў. Цяжка было дыхаць сярод адуроючых пахнющасцяў.

Глянуўшы на скрынкі з нардам, якія былі нарыхтаваны для адпраўкі за мора, ён загадаў кінуць туды антымону для павелічэння вагі.

Ён прайшоў на другі бок садоў, да мізэрненкіх домікаў, паглядзеў на работу хатніх рамеснікаў, вырабы якіх ішлі на продаж. Краўцы вышывалі ўзорамі плашчы; другія плялі сеткі, размалёвалі падушкі, кроілі сандалі; рабочыя з Егіпта чарапашынай паліравалі папірус; лёталі чаўнакі ткачоў, грымелі кувадлы збройнікаў.

Гамількар спыніўся каля іх і сказаў ім:

— Куйце мечы. Куйце без адпачынку. Мне яны будуть патрэбны.

Гамількар замарудзіў крокі; дарожкі ўсюды былі перагороджаны вялікімі дрэвамі, апаленымі ва ўсю даўжыню; платы былі зламаны; вада абвадняльных каналоў расцякалася дарэмна; у мутных лужынах ляжала бітае шкло, шкілеты малпаў. Усё было кінuta так, як заставалася пасля бала наёмнікаў; слугі не чакалі, што Гамількар калі-небудзь можа звярнуцца дадому.

На кожным кроку перад ім адкрываліся новыя зруйнаванні, новыя рэшткі рагому. Ён не мог паставіць гэтых людзей перад катапультай і разнесці іх у кавалачкі. Яму стала дасадна, што ён абараняў іх на сходзе старэйшын; ён быў абдураны, жорстка ашуканы.

Абдаланім дрыжэў кожны раз, калі Гамількар набліжаўся да паркаў. Але супет пайшоў па сцежцы да млына, адкуль на сустрач ім несліся сумныя гукі.

Там, у хмарах пылу, круціліся цяжкія жораны: два гранітных конусы, пастаўленыя адзін на аднім. Адны з рабочых рукамі і грудзьмі напіралі на жоран, штурхалі яго, а другія ўпраглі і цягнулі яго. Шлейкі нацёрлі пад пахамі іх гнойныя раны, як на холках у аслоў, і чорныя разлезлыя лахманы, ледзь прыкрываючы бакі, як даўгія хвасты, целяпалися канцамі каля сцёгнаў. Вочы былі чырвоныя, ланцугі звінелі на нагах; яны ўсе ў адзін

час парыўчаста дыхалі. На іх былі надзеты наморднікі, каб яны не маглі есці муку і рукавіцы без пальцаў закрывалі руکі, каб перашкодзіць ім хапаць яе.

Мацней затрашчэлі драўляныя перакладзіны пры з'яўленні гаспадара. Зерне расціралася, рыпела пад жоранам. Некалькі рабочых упалі на калені, астатнія, не перапыняючы работы, пераступалі цераз іх.

Гамількар падазваў начальніка рабоў—Гідэнема і загадаў зняць наморднікі. Тады, як галодныя зверы, усе з выем накінуліся на муку, пажыраючы яе, уткнуўшыся тварам у яе груды.

— Ты іх знясіляеш,—сказаў супет.

Гідэнем адказаў, што так было трэба, каб прымусіць слухацца.

— Варта цябе было паслаць у Сіракузы ў школу рабоў. Загадай прывесці астатніх.

Па яго загадзе, кухары, віначэрпі, канюхі, ганцы, носбіты насілак, лазеннікі і жанчыны з дзецьмі—усе выстрайліся даўгім радам у садзе. Яны стараліся не дыхаць. Гамількар павольна праходзіў, уважліва разглядаючы кожнага.

— Навошта мне гэтыя старыя?—сказаў ён.—Прадай іх. Тут надта многа галаў,—яны п'яніцы. І крыцян таксама многа; яны ашуканцы. Купі мне կападокійцаў, азіятаў і неграў.

— Вось зірні, Вока Ваала,—паказаў Гідэнем на аслака-лібіца,—гэтага ледзь здолелі выпяць з пятлі.

— Э! Дык ты што-ж, жыць не хочаш?—з пагардай запытаў яго супет.

Раб адважна адказаў:

— Так.

— Выведзіце яго!—загадаў Гамількар.

Далей ён запытаўся самніта, які хістаўся, як параненая чапля.

— А з табой што? Хто цябе скалечыў?

Выявілася, што сам Гідэнем пераламаў яму ногі жалезным прутом.

Гэтая бессвядомая жорсткасць страшэнна абурыла супета; ён вырваў з рук Гідэнем агатавыя каралі—знак яго годнасці.

— Будзь праклятай сабака, якая кусае свой статак! Калечыць рабоў, о міласць Таніты! А! Так ты робіш жабраком свайго гаспадра! Задушыць яго ў кучы гною! А тыя, якіх тут нехапае? Дзе яны? Ці-ж ня ты іх перарэзаў разам з салдатамі?

Ён быў такі страшны, што жанчыны разбегліся. Рабы адступілі назад і сталі воддарль шырокім колам абкружыўшы іх абаіх; Гідэнем цалаваў яго сандалі; супет некалькі секунд стаяў, падняўшы на яго руку.

У гэты раз Гамількар раптуча накіраваўся да парка, дзе стаялі сланы.

Сланы былі гордасцю ўсіх вялікіх пакаленняў Карфагена. Сланы насілі іх дзядоў, перамагалі ў баях; іх шанавалі, як улюбленаў сонца.

Сланы Гамількара лічыліся самымі сільнымі ва ўсім Карфагене.

Перад ад'ездам Гамількар узяў з Абдаланіма прысягу аховаць іх. Але цяпер яны памерлі ад нанесеных ім калецтваў, толькі трое засталіся яшчэ жывымі і ляжалі пасярэдзіне двара, у пылу, перад рэшткамі кармушак.

Сланы пазналі гаспадара і падыйшлі да яго. У аднаго былі вельмі скрамсаны вуши, у другога шырокая рана на калені, у трэцяга адсечаны хобат. Яны жаласна глядзелі на Гамількара ўзрокам разумных істот, а той, што быў з адсечаным хобатам, скліў велізарную галаву і, падгінаючи калені, стараўся далікатна пагладзіць яго сваім жахлівым абрубкам.

Ад ласкі жывёліны слёзы брызнулі з вачей Гамількара. Ён кінуўся на Абдаланіма.

— Ах, ты, нягоднік! На крыж яго, на крыж!

Абдаланім, страціўшы прытомнасць, ніцма ўпаў на зямлю.

Адвярнуўшыся ад яго, Гамількар пайшоў далей, міма даўгой будыніны з чорнага каменя,—Эргастула, турмы для рабоў, выбудаванай у чатырохкутным рове. Тут чакаў яго апошні ўдар. Расчыненыя дзвёры біліся аб касякі на ветры. Змрочнае святло падала ў вузкія байніцы і супет разгледзеў вісёўшыя на сценах у сэрэдзіне разбітыя ланцу́гі.

Гэта ўсё, што засталося ад палонных, якія былі ўзяты ў часе вайны.

Тым-жа вечарам, увашоўшы на сход багатых у храме Эмшуна, Гамількар заявіў перад усімі:

— Светачы ваалаў, я прымаю начальства над усімі ваеннымі сіламі Карфагена супроть войск варвараў.

Макарская бітва

Гамількар на другі-ж дзень патрабаваў ад сісітаў грошай і ablажыў цяжкім падаткам усіх багатых. І што здавалася самым дзіўным, для карфагенскіх звычаяў—ён прымусіў плаціць падатак нават саслоўі жрацоў.

Ён патрабаваў усіх коняй, усіх аслюкоў і ўсе запасы зброі. Некаторыя стараліся захаваць свае багацці,—у іх прадалі ўсё, і каб пасароміць скарэднасць другіх, ён сам унёс шэсцьдзесят поўных узброенняў і тысяча пяцьсот гомораў муکі—столькі-ж, сколькі ўнесла ўсё гаварыства гандляроў слановай косцю.

Цяпер трэба было стварыць армію. Але ён не браў, як Ганон, усіх грамадзян запар. Перш за ўсё ён адхіліў усіх, хто вёў сядзичае жыццё, затым усіх таўстых і ўсіх палахлівых на выгляд; але прыняў за тое людзей з цёмным мінулым, усю беднату Малкі, сыноў варвараў і вольнаадпускных. У ўзнагароду ён абяцаў новым карфагенянам параду на правоах са старымі грамадзянамі.

Самым важным клопатам яго было пераўтварэнне легіёна. Гэтыя маладыя красуны лічылі сябе высокім ваенным саслоўем Карфагена і кіраваліся самі сабой. Ён змясціў іх начальнікаў; пачаў з імі абыходзіцца сурова; прымусіў бегаць, скакаць, узбягатаць, не пераводзячы дыхання, на скілы Бірсы, мятаць пікі, дужацца і спаць ноччу на пляцах пад адкрытым небам. Родзімы вельмі шкадавалі, гледзячы на іх.

Дадаўшы да сланоў, што вярнуліся з-пад Уцікі, усіх адабраных у прыватных уласнікаў, ён саставіў фалангу з 72 сланоў; ён зрабіў іх страшнымі, узмацніўшы іх узброенне. Кожны патошчык меў пры сабе сталыны разец з калатушкай, і мог у выпадку, калі-б у часе схваткі слані панеслі, прабіць слану чэрап.

Гамількар распараджаўся ўсім і ўсім, як лічыў патрэбным. Старэйшыны дамагаліся ўказаць яму на закон; ён ішоў наўступе-ракі; ніхто не адважваўся выяўляць сваё нездавальненне; усе схіляліся перад сілай яго генія.

Ён адзін узяў на сябе кіраўніцтва і вайной і фінансамі.

Узброенныя атрады з раніцы да вечара хадзілі па вуліцах Карфагена; не змаўкалі трубных гукі; на вазах везлі шчыты, палаткі, пікі, двары былі поўныя жанчын, раздзіраючых палатно

на кавалкі; усе адзін ад аднаго заражаліся гарачацю, душа Гамількара напаўняла рэспубліку.

Усё было гатова, але Гамількар яшчэ не выступаў.

Карфагеніне чакалі вайны з такой-жэ нецярпівасцю, як і варвары. І ў далінах і ў палатах хваляваліся адным жаданнем, адной трывогай; усіх мучыла адно і тое-ж пытанне,—што затрымліва Гамількара.

А ён ад часу да часу паднімаўся на кумпал храма Эшмуна, становіўся побач са звязстуном месяца і назіраў за ветрам.

Аднойчы, гэта было на трэці дзень месяца Цібі, усе ўбачылі, як ён вельмі паспешна пусціўся да Акропаля. І зараз-жа па вуліцах заварушиўся народ. У Мапалах усё начало шумна рухацца, жанчыны ў слязах кідаліся на грудзі спехатліва ўзбройшыміся воінам, якія спяшаліся на пляц Камона заняць сваё месца ў радах. За імі ісці не дазвалялася, нават гутарыць нельга было з імі; да ўмацавання ніхто не павінен быў падыходзіць; і горад вельмі хутка заціх, як велізарная магіла. Салдаты задумваліся, апіраючыся на пікі; а тыя, што, засталіся дома адны, уздыхалі.

Калі сонца зайшло, войскі выступілі праз заходнюю браму; але, замест таго, каб рушицца праста насустреч наёмнікам, яны пайшлі берагам мора і хутка дайшлі да салоных лагун, дзе паблісквалі, пабялеўшыя ад солі круглыя лужыны, зусім як велізарныя срэбныя паўміскі, забытыя некім на беразе.

Лужыны пачалі сустракацца ўсё часцей. Глеба рабілася мягчайшай, ногі ў ёй грузлі; Гамількар не думаў вяртася. Ён ехаў увесе час наперадзе; і конь яго ўвесе як дракон у жоўтых плямах, раскідаючы пену навокал моцнымі штуршкамі, рухаўся ўперад па гразкой дарозе. Ноч насынулася, ночь без месяца, цёмная. Пачуліся крыкі страху: некаму здалося, што ўсе гінуць; Гамількар пазрываў з перапалоханых зброю і аддаў яе слугам. Глей рабіўся ўсё глыбейшым і глыбейшим. Многім прышлося сесці на ўючных жывёлін, другія чапляліся за хвасты коняй; дужэйшыя цягнулі слабейшых, і атрад конных лігураў канцамі пікаў падштурхваў ззаду пяхоту. Цемра яшчэ больш згусцілася: войска зблілася з дарогі, усе спыніліся.

Рабы супета пайшлі ўперад шукаць вехаў, якія былі расставлены раней, па яго загаду, на пэўнай адлегласці ад аднай. Рабы кричалі ў цемнаце, і войска здалёк памалу ішло следам за імі.

Пад нагамі пачулася цвёрдая глеба. Паказалася перад імі няясна бляеючая палоска, дугой уходзячая ў туманную дамеч, яны апынуліся на беразе ракі Макара.

Раскінулі лагер. Але не гледзячы на холад, кастроў не распальвалі.

Сярод ночы падняўся штурм з мора; Гамількар загадаў разбудзіць воінаў; але не адна труба не прагучэла, у цішыні начальнікі ціханька штурхалі спаўшых у плечы.

Воін высокага росту апусціўся ў ваду, яна ледзь дайшла яму да пояса. Можна было прайсці.

Суфет загадаў расставіць трышпань двух сланоў упоперак ракі, у ста кроках адсюль уверх па плыні, астатнія ж расстаўленыя ніжэй, павінны быті затрымліваць знесеных цячэннем воінаў. І войскі, трymаючы над галавой зброю, як паміж двух сцен, прайшлі праз Макар.

Сочачы штодзенна за ветрамі з күмпала храма Эшмуна, Гамількар заўважыў, што заходні вецер наганяе пяскі, перагарджае рэчку даўгім натуральным бродам. Той-ж вецер асушаў і рабіў на час даступнымі для праходу грузкія балоты ля берага мора.

Войскі былі цяпер на левым беразе, перад Уцікай, на шырокай раўніне,—важныя перавагі для сланоў,—галоўнай сілы Гамількаравага войску.

Генеральная выдумка надала бадзёрасці салдатам. Яны хадзелі зараз-же кінуцца на варвараў; суфет прымусіў іх перш за ёсё адпачыць дзве гадзіны.

Варвары былі здзіўлены, заўважыўши, што воддарль вэршылася зямля. Узмацніўшыся, вецер гнаў пескавыя віхуры, хадзячы ад наёмнікаў пунічнае войска. Як відаць, нешта велізарнае насоўвалася на іх. Павыходзячы з палатаў, варвары глядзелі ўперад; жыхары Уцікі ўзлазілі на сцены, каб лепш бачыць.

Яны адрознівалі мноства папярочных палосак, ашчацініўшыся роўнымі вострывамі. Палоскі раслі, рабіліся больш доўгімі і шырокімі; нейкія чорныя груды гойдаліся між імі; раптам паказалася нешта падобнае да велізарных квадратных кустоў з голымі галінамі; і тады ўсім стала ясна,—гэты былі сланы, абкруженныя лесам пікаў; у адзін голас усе варвары скрыкнулі:

— Карфагеняне!

Без усякіх сігналаў, не чакаючы каманды, варвары кінуліся да зброі, каб хутчэй напасці на Гамількара.

Пры адным гэтым імі Спендзі задрыжэў. Ён паўтарыў, задыхаючыся:

— Гамількар! Гамількар!

А Мато, як знарок, не было тут. Што рабіць?

Бегчы немагчыма, ды і куды? Нечаканае з'яўленне карфагенян, страх перад суфетам і, асабліва, неабходнасць неадкладна рашыцца на што-небудзь збіла з панталыку Спендзі; ён ужо бачыў сябе праткнутым сотнямі мечаў, з адсечанай галавой, мёргвым. Тымчасам яго паклікалі; трывцаць тысяч чалавек гатовы былі ісці за ім; гнеў на самага сябе ахапіў яго; каб схаваць сваю бледнасць, ён намазаў сябе шчокі румянамі, потым зашпіліў на каленках панцырь, выпўніў шклянку моцнага віна і пабег услед за войскам, якое спяшалася наступрач суфету.

Наёмнікі так хутка пастроіліся, што Гамількар ледзь здолеў паставіць гваё войска ў баявы парадак. Карфагенскае войска налічвала каля дванаццаці тысяч чалавек, але здавалася яно значна меншым, бо выстрайлася даўгім, надта сціснутым прамакутнікам, з вузкімі флангамі.

Бачучы іх слабасць, нястрымная радасць ахапіла варвараў: як на тое, самога Гамількара не было відаць. Ці не заспаўся ён там? Але-ж ці не ўсёроўна? Падазронасць, якую яны адчувалі да гэтых гандляроў, уznімала іх дух.

Яны разварнуліся вялікай прамой лініяй, якая выступала за флангі пунічнай арміі, каб з усіх бакоў ахапіць яе. Але ледзь яны падышлі на трох сотнях крокоў, сланы раптам павярнулі назад; тут-же і кінабары, павярнуўшыся на месцы, пайшлі за імі; здзіўленне наёмнікаў падвоілася, калі і лёгкая пяхота пабегла наўздангон за імі.

Карфагеняне спалохаліся: яны ўжо бягуць. Страшны шум падняўся ў войсках варвараў; і, з вышыні свайго вярблюда, Спендзі радасна закрычаў.

— Я так і ведаў. Уперад! Уперад!

І талы паляиелі дрошкі стрэлы, знадады з прашчоў мятальнікаў, усё разам. Сланы, параненыя стрэламі, пабеглі хутчэй; пыл густой хмарай ахутаў іх, і, як цені ў тумане, яны зниклі ў ім.

Гамількар загадаў, каб часці фалангі рассунуліся, прапусціўши скрозь праходы ляцеўшых на флангі сланоў, лёгкую пяхоту і коней

ніцу; і так добра разлічыў адлегласць паміж войскамі, што калі варвары напалі на яго, карфагенскае войска ўжо выцягнулася ў адну даўгую сущэльнью лінію. У сярэдзіне даўгімі лікамі шчачнілася фаланга, якая складалася з сінтагм, ці правільных квадратоў па шаснаццаць чалавек на кожным баку.

Наадварот, войскі варвараў у часе шпаркага бегу ня здолелі захаваць правільнага строю. Занадта расцягнуўшася ў даўжыню лініі фронта была звлістая, месцамі разарваная. Воіны задыхаліся ад хуткага бегу.

Фаланга высунулася ўперад, выставіўшы свае пікі. Надта тонкая лінія варвараў не вытрымала страшэннага націску, падалася да сярэдзіны.

Войска варвараў было разрэзана на два велізарных абрубкі, якія занепакоена мітусіліся пад націскам абхапіўшых іх флангаў. Гібель здавалася немінучай.

Тады Спендзі загадаў напасці на фалангу з бакоў і, урэзаўшыся ў рады, прыйсці праз яе з двух бакоў у адзін час. Але вузкія рады карфагенян праслізнулі за даўгімі, як раней стаўшы спераду, і фаланга перастроілася да варвараў, такая-ж страшная з бакоў, якой было толькі што з фронта.

Апіраючыся на сланоў, фаланга то сціскалася, то выцягвалася, перастроіваючыся: квадратам, конусам, ромбам, трапецыяй і пірамідай. Бесперапынны падвойны рух утвараўся ў ёй ад аднаго канца да другога, бо тыя, хто былі ў задніх радах, перабягаті да пярэдніх, а гэтая, па меры стомленасці ці ранення, адсоўваліся назад.

Пакрываючы галасы начальнікаў, несліся трубныя гукі і звон баявых лір карфагенян; у паветры свісцелі гліняныя і свінцовые шары, выбіваючы мечы з рук і разбіваючы галовы. Бітва дасягнула да самага вялікага напружання. Параненая і тыя, прыкрываючыся шчытом, вольнай рукой працягвалі мечы—насустрач ворагам, апершы іх рукаяткай аб зямлю; другія, у лужынах уласнай крыві, паварочваліся і хапалі зубамі за ногі ступаўшых па іх воінаў. Палахлі́цаў, якія прасіліся дараваць ім жыццё, ніхто нават не слухаў. Натоўп так сціснуўся, пыл падняўся та-коі густой хмарай, шум быў такім вялікім, што доўга немагчыма было што-небудзь убачыць. Але вось атраду умбрыйцаў з шасцідзесяці ўсяго чалавек, непераможными ударамі цвёрда накірзаных пік, удалося разагнаць дзве сінтагмы зараз. Адначасова

эпірскія пастухі схапліся за грыва коняй клінабарскай коняцы, кручачы сваімі палкамі; коні панеслі іх і, скінуўшы коннікаў, пабеглі па полі. Раскіданыя ў розных мясцох карфагенскія прашчнікі стаялі ў здзіўленні, у цеснаце іх зброя была безкарыйсная. Фаланга пачынала хістацца, начальнікі, не ведаючы што рабіць, бегалі, падштурхваючы салдат; варвары пастроіліся зноў; яны звярталіся; перамога была за імі.

Але раптам крык,—крык прарэзлівы, плач болі і гневу раздаўся ў першых радах варвараў, пабітых нечаканым націскам; гэта былі сланы, якія выцягнуліся двайнім радам, і былі кінуты Гамількарам, чакаўшым, калі варвары згрупуюцца ў адным месцы. Хобаты іх, размалёваныя сурыкам, былі выцягнуты ўверх, як чырвоныя вужакі; на грудзях прыматаўана была рагаціна, спіну пакрываў панцыр; клыкі былі прадоўжыны, крывымі як шашка з жалезнымі клінкамі,—а каб зрабіць сланоў яшчэ больш злоснымі, іх напаілі сумесцю моцнага віна з перцамі і ладанам. Яны пагрымвалі бубенцамі сваіх нашынікаў і вельмі моцна раўлі; паганятыя, якія сядзелі верхам на шыі сланоў, скілялі галовы пад струменем вогненных стрэлаў, якія ўжо ляцелі з вежаў.

Сланы раз'юшана ўраталіся ўнату́п варвараў. Нагрудныя шпоры, якіе носілі караблія, рассякалі і адкідавалі назад бурлячыя кагорты; сланы хобатамі душылі людзей, ці выхоплівалі з радоў, перадавалі салдатам на вежы, распорвалі іх клыкамі, кідалі ў паветра, і даўгія ўнутранасці звісалі з клыкоў, як скруткі вяровак на мачтах караблёў.

Чым цясней змыкаліся рады, тым лягчэй сланы перакідавалі іх. Усе сілы наёмнікаў былі накіраваны цяпер супроць сланоў.

Варвары выколвалі ім вочы, падрэзвалі сухажыллі пад каленімі, ці праслізуўшы паміж ног, усаджвалі ў живот меч па самую рукаятку і гінулі растоптанымі; асабліва смелякі па зброй ўзлазілі на сланоў і сярод полымя, пад градам каменняў і стрэлаў перапільвалі пасы і тады трывсцінкавая вежа падала, як вежа з каменняў.

Чатырнаццаць сланоў на правым канцы, сшалеўшы ад ран, павярнуліся супроць другога раду; паганятыя схаплі свае даўбешкі і, прыставіўшы сталёвы разец да самай макаўкі, з усіх сіл білі іх.

Велізарныя жывёліны, скіліўшыся, пападалі адна на адну. Атрымалася цэлая гара, і на гэтую груду цел і ўзбраення ўзлез-

самы вялікі слон, якога карфагеняне звалі «Ярасць Ваала»; заблытаўшыся нагой ў ланцугах, ён да самага вечара вый са стралою, якая тырчэла ў яго з вока.

Варвары слабелі; грэцкія гопліты пакідалі зброю. Бачылі, як Спендэл, скліўшыся на шыю вярблода, прышпорваў яго ў плечы двумя пікамі. Тады ўсе кінуліся да флангаў і пабеглі ў бок Уцікі.

Бачучы, што здабыча іх уцякае, частка карфагенскіх войск, якая пад абаронай фалангі менш за ўсіх мела чалавечых афяр, хацела ўжо кінуцца ўслед за наёмнікамі. Але ў гэту мінуту раптам з'явіўся Гамількар.

Срэбнай аброцькай стрымліваў ён свайго, як тыгр, паласата гана, які быў увесь запенены. Адным рухам трохкунтай пікі ён супыніў войска.

I войска зараз-жа рушыла ў напрамку да горада і да ракі. Засталася толькі фаланга, якая занялася бязлітасным знішчэннем рэштак варвараў. Гамількар загадаў захапіць як можна больш палонных. Але карфагеняне з вялікай неахвотай выконвалі яго распараджэнні; так хацелася ім спагнаць злосць і пнянівіцу, што накапіліся ў іх. Варвары амаль не супраціўляліся. Калі да іх падыходзілі з мечам, яны спакойна падстаўлялі горла, заплющваючы очы. Але былі такія, што абараняліся да апошняй мінuty; іх білі каменнямі, здалёку, як шалёных сабак.

Ноч спусцілася на зямлю. Карфагеняне, варвары—усе зніклі. Дзе-ні-дзе воддарль блукалі ўцёкшыя сланы, уносячы, усё яшчэ палаючыя вежы на спінах. Нібы маякі, атуленыя густымі туманамі, гарэлі яны ў змроку; і на раўніне ўсё было нерухома і ціха; толькі рэчка хвалявалася, уздулася ад трупаў, якія яна ўносіла ў мора.

Праз дзве гадзіны з'явіўся Мато. Пры святле зорак яму паказаліся нейкія даўгія няроўныя кучы, якія ляжалі на зямлі.

Гэта ляжалі радамі варвары. Ён нахіліўся,—усе былі мёртвымі, Ен крыкнуў—ніхто не адказаў.

Якраз гэтай раніцай Мато са сваім войскам кінуў аблогу Гіпа-Зарыта, каб пайсці на Карфаген; недалёка ад Уцікі, пачуўшы неэразумелы яму шум бою, Мато кінуўся туды самім блізкім шляхам, праз горы; але з прычыны таго, што варвары беглі далінай і ўздоўж берага мора, ён не зімі не сустрэўся.

Пасля доўгіх пошукаў, калі толькі пачынала развіданаць, Мато

знайшоў Спендзі, які схаваўся пад кавалкам палатна, нацягну-
тага на два калкі, і сядзеў на голай зямлі, абхапіўши калены
рукамі і апусціўши на грудзі галаву.

Мато сеў з ім побач; яны доўга маўчалі.

Нарэшце Мато прагаварыў:

— Мы разбіты...

Спендзі паўтарыў глухім голасам:

— Так, мы разбіты.

І на ўсе пытанні ён адказваў толькі гэстам роспачы.

РАЗДЗЕЛ VIII

У пахолзе

Выведнікі, якія былі пасланы Мато, калі войска варвараў
крыху адпачнула, паведамілі, вярнуўшыся, што цэлы забітых
карфагенян убранны, мост у развалінах, а Гамількар знік.

Гамількар думаў, што наёмнікі цяпер нападуць на яго; лічачы,
што сваёй сілы ў яго надта недастаткова, ён паглыбіўся на
поўдзень краіны.

Ён хацеў скіліць да сябе ўсе туземныя плямёны, выклікаць у іх
варожасць да войска паўстаўшых варвараў, а потым, калі яно
будзе пакінута ўсімі, напасці на яго і разбіць.

На працягу чатырнаццаці дзён ён уціхамірыў усе гарады на
морскім узбярэжжы, да заходу ад Уцікі. Мноства іншых гарадоў
прыслалі да яго паслоў. З'яўляліся жыхары вёсак, прыносілі
поўныя рукі прыпасаў, праслі аб абароне, цалавалі ногі яму
і салдатам і скардзіліся на прыгнятанне варвараў. Некаторыя
принесілі адсечаныя галовы варвараў, забітых імі, як яны гава-
рылі, але на самай сираве яны адразалі гэтыя галовы ў трупаў,
бо мноства цел ляжала непахаванымі ў аліўных гаях і вінаград-
ніках.

Каб здзівіць народ, Гамількар, на другі дзен пасля перамогі,
паслаў у Карфаген дзве тысячи палонных, захопленых на полі
бою. Iх прыганялі вельмі расцягнутымі партыямі, па сто чала-
век у кожнай; рукі ва ўсіх былі прывязаны ззаду да бронзавых
перакладзін, якія націскалі на патыліцу; параненые, абліваю-
чыся крывёю, беглі, стараючыся не адставаць: конікі, ззаду,
падганялі іх ударамі бізуна.

Карфаген ап'янеў ад радасці. Усе паўтаралі адзін аднаму.

што варвараў забіта шэсць тысяч, астатнія ж не маюць сілы
утрымацца; што вайна ўжо скончана; усе абдымаліся на вулі-
цах і ў храмах; у адзнаку ўдзячнасці, твары багоў-патэкаў
намазалі маслам з цынамонам.

Старэйшыны пастановілі пакараць смерцию ўсіх палоннікаў,
насуперакі жаданню супета, які хацеў залічыць лепшых з іх
у сваё войска, і гэтым выклікаць зрадніцтва ў варвараў.
Але нянявісьць перавярнула ўсе яго разлікі.

Усіх палоннікаў да апошняга, цэлых дзве тысячи чалавек,
прыялі ў Мапалы на могілкі і прывязалі да слупоў на магілах;
гандляры, кухонная чэлядзь палацаў, вышывальнікі, і нават
жанчыны, удовы забітых, разам са сваімі дзецьмі,—усе, каму
толькі хацелася, прышлі забіваць іх, страляючы з лукаў. Каб
падоўжыць іх пакуты, цэліліся доўга і раптам, апускалі лук
уніз; потым зноў і зноў паўтаралі тую-ж забаву; а натоўп з
рэвам і шумам штурхалісь навокал. Многія прадугледжальна
запасліся ежай і не ішлі адсюль да самага вечара; частка-ж
заставалася нават і на ноч. Гандляры раскінулі палаткі, дзе
можна было з'есці і выпіць. А тыя, хто прыдумаў пазычаць
лукі і стрэлы, зараблялі буйныя гроши.

Раскрыжаваныя трупы так і засталіся стаяць ля слупоў,
быццам надмагільныя чырвоныя статуі.

І самі богі таксама выявілі сваю зычлівасць,—бо з усіх
бакоў свету наятали хмарамі вароны. Яны зляталіся, кружыліся
у паветры з тучнымі, рэзкімі крыкамі, і велізарным воблакам
віліся ўвесь час над tym-жа месцам. Часамі яно разрывалася,
і чорныя віхуры далёка разносіліся ў бакі, гэта арол наятаў
у самую гушчыню і, пакружыўшыся над месцам пакарання,
зноў знікаў у небе. На тэррасах, на кумпалах, на вострывах
абеліскаў і на франтонах храмаў,—усюды сядзелі тлустыя
птушкі, якія трymалі ў пачырванелых дзюбах кавалкі чалаве-
чых трупаў...

Гэта пакаранне, як відаць, навяло жах на варвараў; з вы-
шыні храма Эшмуна бачылі, як стаяўшы тут атрад Аўтарыты
зняў палаткі, сабраў статкі, склаў поклаж на спіны аслоў, і ў
той-же дзень увечары войска, усё цалкам, адышло.

Яно павінна было, размисціўшыся ад гары Цёплай вады
да Гіпа-Зарыты, загарадзіць Гамількару дарогу да тырскіх
гарадоў, захаваўшы за сабою шляхі да Карфагена.

У той-жа час два другіх войска—Спендэі з усходу і Мато з захаду—павінны былі злучыцца з ім, каб утрох аблуктуць Гамількара.

Тут, зусім нечакана, да іх падыйшло падмацаванне; Нар-Гавас зноў з'явіўся з трыма сотнямі вярблюдаў, дваццацю пяцю сланамі і шасцю тысячамі коннікаў.

Начальнікі ўсіх чатырох войск згаварыліся аб тым, як весці далей вайну. Яна будзе доўгай, гэта было ясна ўсім; трэба было ўсё прадбачыць, усё падрыхтаваць.

Асабліва актыўным быў Мато. Здавался, што ім аўладаў дух Малоха, дух разбурэння. Ён увесь час прыспяшаў Аўтарыта і Спендзія, пасылаючы ім вястуноў.

Але дзеянні Гамількара здваліся незразумелымі. Ён размяшчаўся лагерам пачаргова ў Эйдусе, Монкары, Тэгенце—гара-дах узбрярежжа; потым лазутчыкі паведамлялі, што бачылі яго ў самай глыбіні краіны, блізка да граніц Нар-Гаваса, а хутка зрабілася вядомым, што ён перайшоў цераз рэчку, вышэй Тэбурба, быццам збіраўся вярнуцца ў Карфаген. Ледзь паказаўшыся у адным месцы, ён пераходзіў на другое. Шляхі, па якіх ён ішоў, заставаліся заўсёды невядомымі. Ганімы варварамі, ён, здавалася, сам іх вёў за сабою.

Гэтыя пераходы, то наперад то назад, стамлялі мачней за ўсё саміх карфагенян, і сілы Гамількара, якія маючы ўжо папаўнення, з дня на дзень змяншаліся. Мясоўыя жыхары цяпер ужо не так спышаліся прыносіць яму прыпасы. Ён усюды сустрэкаў нерашучасць, затоенную нянявісць; і, не гледзячы на просьбы яго да Вялікага Савета, дапамога з Карфагена не прыбывала.

Тады, страціўши надзею на рэспубліку, Гамількар адабраў гвалтам у мясцовых плямён усё, у чым адчувала патрэбу войска, і хлеб, і дровы, і жывёлу, і людзей. Але жыхары пачалі разбягатцца. Гарады, праз якія праходзіла войска, былі пустыя; ператрэсшы ўсе хаты, не знаходзілі ў іх нічога; хутка стрэшнная пустата, поўнае бязлюддзе аблуктуела пуніцкае войска.

Ахопленыя ярасцю, карфагеняне пачалі руйнаваць правінцыі; засыпалі студні, выпальвалі паселішчы. Далёка разносіліся, падхопленыя ветрам, іскры, цэлья лясы гарэлі на скілах гор, аблуктуючы даліны вянком полымя; часамі прыходзілася спыняцца і доўга чакаць, пакуль усё перагарыць і ахаладзее.

зямля. А потым, пад спякотнымі праменямі сонца, ступаочы па гарачым попеле, яны зноў ішлі далей.

Аднойчы, на заходзе сонца, спускаючыся ў даліну, недалёка ад Уцікі, войска Гамількара ўбачыла ўнізе, пад сабой, ля падножжа гары, бронзавых ваўчыц, якія беглі, як ім здавалася, сярод высокай травы.

Але вось, з-за кустоў падняліся высокія султаны на дрэўках, і пад гукі флейт загрымела грозная ваенная песня. Гэта было войска Спендзія; кампанійцы і грэкі з няшавісцю да Карфагена, неслі на чале ў сябе бронзавых ваўчыц—ваенныя значкі рымлян, самых злосных ворагаў Карфагена. У той-ж час злева паказаліся даўгія пікі, шчыты з леапардавых шкур і аголеныя плечы воінаў. Гэта былі іберыйцы Мато,—лузітанцы, балеары, гетулы; тут-ж паучлася іржанне конніцы Нар-Гаваса, прытым прыбыла беспарадкована зборышча, на чале якога стаяў Аўтарыт: галы, лібійцы, вандроўнікі.

Так удалося злучыцца ў адзін час, правільна разлічыўшы пераходы, усім варварам разам. Яны самі дзівіліся сваёй удачы і радзіліся паміж сабою, прастаяўшы некалькі часу нерухома.

Варвары так былі змучаны стомленасцю, што пастанавілі чакаць раніцы; упэўненыя ў перамозе, яны ўсю ноч правялі за яздзеннем.

Расклалі вялікія каstry, якія асяляплялі іх, але затое пакідалі ў цэню пуніцкае войска, якое знаходзілася ў даліне пад імі.

Тымчасам Гамількар загадаў акапаць лагер шырокай і вельмі глыбокай канавай, і раніцой, калі сонца ўзышло, наёмнікі былі зблінтэжаны, убачыўшы перад сабою цэлую грозную крэпасць, у якой засела карфагенская войска.

Яны пачалі разглядаць лагер, які быў перад імі як на далоні. Яны пазналі свайго былога правадыра, Гамількара, які праходзіў паміж палаткамі і аддаваў загады.

І многія з іх успомнілі ў гэту хвіліну аб падобных-ж раніцах, калі пры гучных гуках труб, ён паволі праходзіў перад імі і погляд яго падмацоўваў іх, як чарка віна. Нейкая чуллівасць у першую хвіліну аўладала імі.

Але затое з тым большай заўзятасцю захацелася ім, а асабліва навічкам, якія яшчэ не служылі пры ім, напасці на яго і захапіць яго лагер.

Першая спроба Мато скончылася няўдачай. Град каменняў адбіў варвараў, бо суфет захапіў з сабою катапульты, кінутыя ім пад Уцікай.

Аблога павінна была зацягнуцца надоўга, і каб выйграць час, суфет прыкінуўся, што хоча пачаць перамовы аб міры.

Пакуль варвары абмяркоўвалі яго прапановы, ні на што не рашаючыся, суфет усё больш умацоўваўся. Ён загадаў капаць студні, і дзякуючы таму, што навокал былі горы, вада з'явілася; загадаў выкапаць за плотам яшчэ адну канаву, пабудаваць другую сцяну, а па рагах узвесці драўляныя вежы. Сланы кідаліся ва ўсе бакі на прывязі,—іх пачалі горш карміць. Каб сена хапіла надалей, ён загадаў клінабарам забіць самых слабых жарабцоў. Пачалі есці коняй. І ўжо ў наступныя дні аб гэтым свежым мясе ўспаміналі з вялікім смуткам.

З глыбіні амфітэатра, у якім карфагенскія войска аказалася замкнутым, яны бачылі навокал, на схілах узгоркаў, усе чатыры лагеры варвараў, поўныя руху і жыцця.

Жанчыны з гладышамі на галовах абыходзілі палаткі, козы крычалі, прабіраючыся пад дрэўкамі складзеных пік; мяніліся вартавыя, салдаты елі, седзячы вакол трыножнікаў. Суседнія плямёны дастаўлялі ім даволі харчоў; і наёмнікі самі не ведалі, да чаго іх бяздзейнасць палохала пуніцкае войска.

Адночы Гамількар, які прыходзіў у роспач, пастанавіў выбрацца ва што-б там ні было, і загадаў раскрыць праход праз агарожу; імпэтным націкам карфагеняне падняліся на трох сотнях кроکаў уверх па схіле. Але, насустрач ім, такім патокам рынуліся варвары, што змялі іх зараз-жа пад івае-ж рады. Карфагеняне скаваліся за агарожамі. Адзін з гвардзейцаў Легіёна застаўся знадворку, спатыкнуўшыся на каменях. Да яго падбег Зарксас і, паваліўшы на зямлю, усадзіў у горла кінжал; потым вынуў клінок і прысмактаўся да раны губамі; мармычачы ад задавалення і ўздрыгваючы ўсім целам, пачаў захлынаючыся, высмоктваць кроў; потым ён спакойна сеў на труп; падняў уверх твар, адкінуўшыся назад, каб лепш удыхаць паветра, як робіць сарна ў гарах, напіўшыся вады з крыніцы; рэзкім прарэзлівым голасам заспіваў балеарскую песню, сумную мелодыю, поўную доўгіх мадуляций, якія прыпыняліся і чаргаваліся адна за аднай, як пераклікаецца рэха сярод скал; ён заклікаў у ёй братоў, забітых у баях і запрашаў іх на трэзвуну;

потым рукі яго апусціліся, ён паволі схіліў на грудзі галаву і заплакаў.

З гэтай мінуты карфагеняне больш не здвахваліся ~~да~~ вылазку; аб тым, каб здацца, яны таксама не думалі, ведаючы, што іх чакае тады пагібель у пакутах.

Між тым у абложаным лагеры, не гледзячы на ўсе меры Гамількара, запасы змяншаліся са страшеннай хуткасцю. Ужо не было ні мяса, ні саланіны, ні аліўнага масла, ні аўса для коняй. Людзей кармілі абы-як. Часта здаравалася, камі ~~свяці~~ месяц, вартавыя зауважалі аднаго з сабак варвараў, які корпаўся у канаве ў кучах адкідаў; трапна кінутым камнем яго забівалі і на рамнях ад шчытоў спускаліся за ім уздоўж жэрдак плota; а потым ціханька елі. Але іншы раз унізе паднімаўся страшэнны брэх і грызня, і чалавек ужо не варочаўся.

Кожную мінуту адбываліся сутычки ці паднімалася ~~жовак~~ трывога; загараліся вежы, і варвары ўзлазілі на плот, а карфагеняне сякерамі адсякалі ім рукі; на змену прыбягамі другія атрады наёмнікаў; жалезны дождж сыпаўся на палаткі. Узвялі галіярэі з трысцініковых кратав для абароны ад мятальных знэрадаў. Карфагеняне загарарадзіліся імі і ўжо больш з-за іх не выходзілі.

Становішча рабілася невыносным, а ні Карфаген, ні Вялікі Савет, ніхто не прысылаў ім хоць бы надзеі на дапамогу.

* * *

Даведаўшыся аб бядотах войска, Карфаген быццам падняўся на дыбы ад гневу і няявісці да Гамількара. Усе абвінавачвалі яго ў празмернай мяккасці. Ён даўно, зараз-жа пасля перамогі, павінен быў змяшчыць усіх варвараў. Гандляры на парогах крамак, рамеснікі з інструментамі і разносчыкі з кошыкамі хадзіўшыя па вуліцах, башчыкі ў лазнях—усе абмяркоўвалі вясенныя дзеянні. Пальцамі рысавалі на піску планы зражэнняў, і не было такой ~~ніжчэмнасці~~, якая-б не сумела выпраўіць памылкі Гамількара.

А галоўнай прычынай усіх бядот быў крадзеж пакрывала Таніты,—свяшчэннага зямфа. Саламбо мімавольна прымала ў гэтym удзел,—усе ведалі аб шалёным каханні да яе правадыра паўстаўшых наёмнікаў,—Мато. Гнеў карфагенян пашыраўся і на дачку Гамількара; у натоўпе ўзнікла ~~няяснае~~ жа-

даіне прынесці яе ў ахвяру багам. Кожны дзень невядомыя людзі натоўпам урываліся ў сады Мегары; рабы, баючыся за сваё жыццё, не адважваліся іх разганаць. Між іншым, людзі гэтая не ішлі далей сходак галер. Яны стаялі ўнізе, падняўши галовы да верхнай пляцоўкі палаца; яны чакалі Саламбо,—і па цэльых гáдзінах кryчалі, выклікаючы яе, як сабакі, якія брэшуть на месяц.

Крыкі карфагенскай чэрні не палохалі дачку Гамількара. Яе непакоілі іншыя турботы.

Вярхоўны жрэд Таніты, Шахабарым, былы яе настаўнік, расказаў ёй, у якой небяспечы знаходзіцца яе бацька, суфет Гамількар, абложаны трывма войскамі пад кірауніцтвам Мато; у заключэнне ён дадаў, што выратаванне рэспублікі і бацькі залежыць ад яе аднэй.

— Ад мяне?—ускрынула яна. Ды што-ж я магу?..

Але жрэц усміхнуўся пагардліва:

— Усё роўна ты ніколі не адважыліся на гэта.

Яна пачала яго прасіць. Нарэшце, Шахабарым сказаў:

— Ты павінна пайсці ў лагер варвараў і ўзяць назад заемф. Саламбо апусцілася на лавачку са слановай касці, выцягнуўши бяссільна рукі на каленах, уздрыгваючыся ўсім целам, як ахвяра на падноўжжы алтара.

Тры дні Шахабарым не прыходзіў да яе. Увечары чацвер, тага дня яна паслала за ім сама.

Каб яшчэ больш распаліць яе сэрца, ён расказаў ёй аб усіх авбінавачаннях, якія выкрывалі на Гамількара ў Савеце; ён гаварыў ёй, што яна вінавата, што яна павінна адпакутваць свой учынак, што сама Таніта патрабуе ад яе гэтай ахвяры.

— Ты гатова?—запытаўся ў заключэнні жрэд,—ці хочаш, каб твойму бацьку сказаць, што ты яго пакідаеш на пагібел?

Яна закрыла твар пакрывалам.

Невыразны жах утрымліваў яе; яна баялася Малоха, баялася асабліва Мато, гэтага велікана, які ўладаў заемфам і тым панаўшага над Танітай, як і сам Ваал. Яна бачыла ў ім уваплчэнне бога-ўсеэзруйнавальніка, спрадвечнага ворага ўсяго жаночага пачатку—Таніты. І Малох, і Мато зліліся ў адзін вобраз, яны ўдвох вечна праследвалі яе ў думках. Ды і сам Шахабарым—ці не гаварыў ён, што перамогай над Мато яна пераможжа Малоха?

Упэўненасць у тым, што Шахабарым выказаў волю багоў, паступова ўмацоўвалася ў свядомасці Саламбо. Аднойчы раніцай яна прачнулася з цвёрдай рашучасцю выкананць тое, чаго ад яе патрабавалі. І душа яе быццам скінула цяжар. Страх прайшоў; яна думала толькі аб шчасці бачыць свяшчэнны зямф.

Саламбо нікому не сказала аб сваім рашэнні; каб зрабіць усё патаемна, яна паслала сваю старую няньку—Таанах купіць у аддаленым прадмесці ўсё, што ёй было патрэбна: кінавар для румянаў, шахнючасці, ільняны пояс і новыя вопраткі. Старая рабыня дзівілася гэтым падрыхтаваннем, але ні аб чым не адважвалася запытацца.

Надышоў дзень, вызначаны Шахабарымам, калі Саламбо павінна была выехаць.

Таанах падыйшла да Саламбо, паставіўши перад ёю два свяцільнікі; напарфумавала ёй рукі, правяла па шчоках кінаварам і антымонам па беражку павек, падоўжыла бровы сумесцю драўлянага вугалю, мускусу, чорнай фарбы і мушыных лапак.

Саламбо, седзячы ў крэсле са спінкай са слановай касці, аддавалася клопатам рабыні. Паводле рады Шахабарыма, Саламбо загадала ёй апрануць сябе, як мага, раскошней; і Таанах апранала яе ў гусце варвараў, поўным тонкасці і, разам з тым, прастадушша.

Паверх першай тунікі віннага колеру, яна надзела на Саламбо другую, вышытую рысункам у выглядзе птушыных пер'яў. Шырокім поясам з залатой лускі акружыла ёй бёдры, з-пад яго патокам спускаліся блакітныя штаны ў срэбных зорках. Потым Таанах надзела на яе даўгую вопратку з белага палатна ў зялёныя палосы; ля пляча прымацавала квадрат з чырвонай тканіны, і зверху гэтых вопратак накінула яшчэ чорны плашч з даўгім шлейфам.

Таанах паставіла перад ёю люстра з паліраванай медзі, такое шырокое і такое высокое, што Саламбо бачыла сябе ў ім ва ўесь рост.

Валасы, пасыпаныя залатым парашком, віліся над імбом і спускаліся на спіну даўгімі косамі, пераплеценымі ўнізе перламі. Полями свяцільніка ажыўляла чырвань на яе шчоках, золата яе вопраткі і беласць яе скурыв; вакол пояса, на пляцах,

руках і на пальцах ног блішчела так мнота каштоўных каменяў, што люстра, быццам сонца, асвятляла яе адлюстраванымі праменнямі; і Саламбо, побач з Таанах, якая нахілілася, каб любавацца ёю, усміхалася, акружаная асяпляющимі вязнінем.

Ралтам заспываў певень. Саламбо хутка прымацавала да валасоў даўгую жоўтую вэлёну, абкруціла шыю шалем, сунула ногі ў боцікі з сіней скury і сказала Таанах:

— Ідзі, паглядзі, ці не стаіць у гаі пад міртамі чалавек з двума коньмі.

Калі Таанах вярнулася, яна сустрэла Саламбо ўжо за сходках галер.

— Не едзь! — кінулася да яе старая. — Вазьмі мяне з сабой! Саламбо, у знак маўчання, прыклала палец да вуснаў.

Таанах выслізнула за ёю ўслед. Саламбо ішла хутка, асветленая поўным месяцам, па алеі кіпарысаў; злева ад яе плывелізарны цень, што было, па павер'і карфагенян, прадражаннем смерці.

Таанах вярнулася ў свой пакой і кінулася на каменный пліты падлогі. Яна ціха плакала, закрываючы твар рукамі, баючыся быць пачутай.

Пасля стамляльнага трохдзённага падарожжа па спустошаных вайной палях і дарогах, позна ўвечары Саламбо са сваім спадарожнікам прыехала да лагера наёмнікаў.

Па грэбні акопу хадзіў вартавы з пікай на плячах і лукам у руках.

Саламбо пад'ехала бліжэй; варвар стаў на калені, падняў лук і даўгая страла прабіла край яе плашча. Потым, з прычыны таго, што яна ўжо не рухалася, ён, крыкнуўшы, запытаўся, што ёй траба.

— Гаварыць з Мато, — адказала яна. — Я перабежчык з Карфагена.

Вартавы засвістаў, і свіст некалькі разоў паўтарыўся ў далю. Калі Мато з'явіўся, узыходзіўшы месяц асвятляў Саламбо ззаду. Твар хаваўся пад жоўтай вэлёнай з узорам з чорных кветак, і так многа пакрывалаў ахутвала яе ўсю, што пазнаць у няясной фігуры дачку Гамількара было немагчыма. З грэбня акопа Мато ўглядаўся ў няясны вобраз, выступаўшы як здань ў паўзмроку вечара.

Нарэшце яна сказала яму:

— Правядзі мяне ў сваю палатку! Я так хачу.

Нейкае няяснае, няўлоўнае ўспамінанне прабегла ў памяці Мато. Ён адчуваў, як білася яго сэрца. Яна гаварыла з ім так уладарна, што ён міжвольна рабіўся нясмелым.

— Ідзі за мной! — сказаў Мато.

Рагатка апусцілася перад імі і зараз-жа Саламбо апынулася ў самым лагеры варвараў.

Велізарны, шумны натоўп напаўняў яго. Яркія вогнішчы палалі пад катламі; чырвоныя водблескі асвятлялі толькі бліжэйшыя прадметы. — Усё-ж навокал заставалася ў глыбокай цемры. Раздаваліся крыкі, нехта некага кілкаў; спутаныя коні дсцюгімі простымі радамі стаялі каля розных палатаў; адны з палатаў былі круглыя, другія чатырохкутныя, пакрытыя скурай ці цалкам з палатна, трапляліся хаціны з трысцініка, а то і праста норы ў пяску, якія капаюць для сябе сабакі. Салдаты ўжо клаўся спаць, заверчваючыся ў цыноўкі.

Саламбо ўспомніла, што ўжо бачыла раней многіх з гэтых людзей; але бароды іх цяпер адраслі, твары загарэлі яшчэ больш, галасы агрубелі. Мато, у чырвоным плашчы, ішоў перад ёю, і ўсе расступаліся перад уладарным рухам яго рукі. Адны цалавалі яму рукі, другія, нізка схіляючыся перад ім, падышодзілі за загадамі, бо цяпер ён быў сапраўдным, адзіным правадыром варвараў; Спендзі, Аўтарыт, Нар-Гавас упалі духам, а ён выявіў столькі адвары, такую настойлівасць, што ўсе яму скарыліся.

Два негры, з палаючымі смалянымі факеламі, стаялі з абодвух бакоў уваходу ў палатку. Рэзкім рухам Мато адкрыў васлону. Яна ўвайшла ўслед за ім.

Гэта была глыбокая, прасторная палатка, са слупам, падпіраўшым сярэдзіну. Вялікі свяцільнік у форме лотаса, асвятляў яе. Нейкае ваеннае ўзбраенне блішчэла ў змроку. Да лавачкі, побач са шчытом, быў прыслонены аголены меч: на вяровачных пляцёнках, у беспарафку раскіданыя, ляжалі бізуны з гіпапатамавай скury, цымбалы, бубенцы, маністы; крышкі чорнага хлеба плямілі лямцевую коўдру; у кутку на круглым камні нядбайні былі кінуты хучай манеты з бронзы; і скрэзъ даўркі ў палатне палаткі вецер знадворку прыносіў пыл, разам з пахам сланоў; і чутно было, як яны елі, звонячы ланцугамі.

— Хто ты? — запытала Мато.

Яна павольна азіралася навакол, не адказваючи; узорок яе спындулся ў глыбіні, дзе на ложы з пальмавых галін нешта блакітнае, пабліскуючы, ляжала, спускаючыся на зямлю.

Яна ірвонулася туды. З грудзей яе вырваўся ўзгалосак. Мато ззаду тупнуў нагой.

— Хто прывёў цябе? Навошта ты прышла?

Яна адказала, паказаўши на зымф.

— Каб узяць яго!

І другой рукой сарвала са свайго твара пакрывала. Ён адхіонуўся ўсім целам назад, раскрыўши ўздзелені вусны, амаль з жахам гледзячы на яе.

Ахопленая імпетам, гледзячы яму ў очы, Саламбо папрасіла вярнуць ёй зымф; у гарачых і палкіх прамовах яна патрабавала яго звароту.

Мато не слухаў, ён у захапленні разглядаў Саламбо, і адзенне на ёй злівалася, здавалася яму, у адно з яе целам. Пералівы на тканінах, як і бліск яе скуры былі чымсці надзвычайні, ёй аднэй толькі ўласцівым. Очі, як дыяменты, рассыпаныя па ёй, іскрыліся; пазногці блішчэлі, зліваючыся з бліскам каштоўных каменінту, якія пакрывалі яе пальцы. Завушніцамі служылі маленкія сапфіравыя вагі, якія падтырмівалі выдаўленыя перлы, налітыя вадкім пахнючасдямі. Працякаючы крапля па краплі скрэз адтуліны ў перлах, яны падалі, увільгатняючы голыя плечы, Мато сачыў за тым, як яны капалі.

Узяўши за рукі, ён ціха прыцягнуў яе бліжэй да сябе і сеў на панцыр, побач з ложам з пальмавых галін, пакрытых ільвінай скурай. Яна стаяла перад ім. Мато глядзеў на яе зынізу ўверх, паўтарючы:

— Якая ты дзівосна прыгожая! Якая ты прыгожая!

Мато ўсё тримаў яе маленькія руکі ў сваіх: і яна часамі адварочвалася і старалася адпіхнуць яго, вырываючы свае рукі. Ён глыбока ўдыхаў пахі, якія зыходзілі ад яе. Нешта неаб'ясняльнае свежае і адначасова адуряючае, як дым курэнняў, было ў ім.

Але як яна апінулася ў яго тут, у палатцы, у яго ўладзе? Нехта, мусіць паслаў яе сюды! Няўжо яна прышла толькі дзеля зымфа? Рукі яго апусціліся, ён скіліў галаву, ахоплены раптоўна цяжкім раздум'ем.

Саламбо, каб задобрыць яго, сказала жаласным голосам:

— Што я табе зрабіла, што ты хочаш, каб я памерла?

— Хачу, каб ты памерла?—здзіўлена паўтарыў Мато.

Яна працягвала:

— Аднойчы я бачыла цябе увечары у водблісках полымі маіх запаленых садоў, сярод дымачыхся чаш і забітых рабоў, і ты быў такі гнеўны, ты кінуўся да мяне і мне прышлося бегчы! А потым жах пранік у Карфаген. Адусюль несліся крыкі аб спустошаных гарадах, выпаленых акругах, аб забіцці воінаў; ты іх усіх загубіў, ты іх усіх перарэзаў! Я цябе ненавіжу! Адно тваё імя мучыць мяне, як дакор... Цябе ненавідзяць больш чумы, клянучы горш, чым рымскую вайну! Перад тваім гневам дрыжаць нашы правінцыі, трупамі завалены ў палях барозны! Я прыйшла па слядах тваіх пажараў, быццам па слядах Малоха!

Ноздры яе трапяталі, яна сціснула зубы і працягвала:

— Але табе ўсё мала! Ты ўкраў яшчэ і пакрывала багіні...

— Не, не! перапыніў яе Мато.— Я ўзяў яго для цябе, для цябе аднэй! Мне здавалася, што багіня сама пакінула для цябе сваё пакрываала, што толькі табе аднэй яно магло належаць. І хіба не ўсёроўна, ці быць яму ў храме, ці ў тваім доме? Хіба ты не ўсемагутная, не бязгрешная, не праменна-прыгожая, як і Таніта?

І гледзячы на яе з бязмежным каханнем, ён дадаў:

— Калі толькі ты не Таніта сама?

— Я Таніта!.. сказала сабе Саламбо.

Яны перасталі гаварыць. Далёка грымеў гром. Авечкі крычалі перапалоханыя навальніцай.

— О, падыйдзі да мяне,—пачаў ён ізноў, падыйдзі! Не бойся мяне!

— Калісі я быў самым простым воінам у на тоўпе наёмнікаў, але хацеў зруйнаваць сцены Карфагена, каб толькі дайсці да цябе, каб ты зрабілася маёй! А ў чаканні я на ўсіх выпомішчаў івой сум па табе. Цяпер я знішчулю людзей, як шкарупу, я кідаюся адзін на фалангу салдатаў, адхіляю лікі, коняй спыню, скапіўши іх за морду; мяне не заб'е катапульты! О, калі-б ты ведала, як я думаю пра цябе сярод бою! Я бачу твае ёточы ў полымі агністых стрэл і ў пазалоче шчытоў! Я чую твой голас у ракатанні цымбалаў! Я паварачваюся, але цябе няма! І я зноў кідаюся ў бой!..

Ен падняў руку, дзе жылы перапляталіся, нібы блошч на галі-

нах дрэва. Пот сцякаў па грудзях паміж квадратнымі мускуламі, цяжкае дыханне ўздымала бакі і бронзавы пояс, абвешаны даўгімі палоскамі скуры, нібы маҳрамі, спускаўся да самых кален, цвёрдых, як мармур. Саламбо, якая сустракала толькі жрацоў-зўнухаў, мімавольна была захоплена сілай гэтага воіна.

Нейкая збянтэжанасць аўладала ёю; яна зноў накіравалася да заемфа і працягнула ўжо рукі, каб схапіць яго.

— Што ты робіш? — крыкнуў Мато.

Яна каротка адказала:

— Я вярнуся з ім у Карфаген.

Ён падышоў, склаўшы крыжам рукі, і зірнуў на яе з такім страшным выглядам, што яна замерла, як прыкаваная да зямлі.

— Ты з ім вернешся ў Карфаген?! — ён ледзь выгаварываў слова і паўтараў скрыгочачы зубамі:

— Ты з ім вернешся ў Карфаген? Ты толькі дзеля заемфа ішла сюды, каб мяне пераматчы і знікнуць потым? Не, не, ты належыш цяпер мне, і ніхто ўжо не вырве цябе адсюль! Я не забыўся на занослівы ўзрок тваіх велізарных спакойных вачэй, не забыўся як ты прыгнятала мяне велічнасцю твойго хараства! Цяпер мая чарга. Ты мая палонніца, мая нявольніца, служанка. Заві, калі хочаш, бацьку, яго войска, старэйшын, багатых і ўвесь твой пракляты народ цалкам! Я начальнік соценъ тысяч салдатаў! Я прывяду іх яшчэ з Лузітаніі, Галі, з глыбокай пустыні і зруйнаванай твой горад, спалю ўсе яго храмы; трывэмы паплывуць па хлалях крыві. Я зруйную ў ім ўсё, даapoшняга дома, не пакіну камянія на камяні, ні аднай пальмы. А калі не хопіць людзей, я прывяду горных мядзведзяў, я нацкую на вас ільвоў! Не думай бегчы, інакш я заб'ю цябе!

Пабляднені, сцінуўшы кулакі, ён увесь дрыжаў, як струны арфы, гатовыя парвацца. Раптам плач пачаў душыць яго, ногі яго падагнуліся.

— О, даруй мне! Я нікчэмны падлюга, я агідней скарпіна, горш чым бруд і пыл! Раздуши мяне, толькі-б мне адчуваць дакрананне тваіх ног! Праклінай мяне, я буду чуць прынамсі твой голас! Не адыходзь, злітуйся! Я кахаю цябе! Я кахаю цябе!

Ён стаяў на каленах перад ёю, абхапіўшы абодвумя рукамі яе стан, адкінуўшы назад галаву; залатыя кружкі, падвешаныя ў яго вушах, блішчэлі на бронзавай шыі; буйныя слёзы, нібы срэбныя гарошыны, каціліся з вачэй.

Ён цалаваў кожны палец на руках яе, яе плечы, яе ногі і зверху да самага нізу яе даўгія косы. Заіф зваліўся, пакрыўши яе ўсю.

— Унось яго, сказаў Мато, ці-ж я ім даражу? Але толькі вазмі і мяне разам з ім! Я кідаю войска, я ад усяго адмаўляюся! За Гадэсам, у дваццаці днях морскай дарогі, ляжыць востраў, пакрыты залатым пяском, увесь зялёны, увесь населены птушкамі. Па схілах гор велізарныя кветкі, поўныя цудоўнымі пахамі калышуцца, як вечныя кадзільніцы; у высокіх, як кедры цытрыновых гаях, змеі малочнага колеру зрываюць дыямантавымі зубамі плады і скідваюць уніз у густую траву; паветра такое мяккае там, што не дае нікому памерці. О! Я знайду яго, ты ўбачыш! Мы будзем жыць там у крыштальных пячорах, высечаных ля падножжа ўзгор'фу. Там ніхто яшчэ не жыве, гавораць; а калі мы сустрэнем людзей, я зраблюся ў іх каралём.

Мато выцер пыл на яе катунах; ён захацеў, каб яна ўзяла ў рот кавалачак граната; склаў за спіной яе груду адзення, замест падушак. Ён усяляк стараўся ёй дагадзіць, унізіцца перад ёю, і нават закрыў ёй ногі заміфам, як простым пакрывалам.

Апусціўши галаву ёй на грудзі, ён горка заплакаў, расказваючи аб сваіх доўгіх пакутваннях.

Дык вось ён які,—думала Саламбо,—тэты страшны чалавек, перад якім дрыжыць Карфаген.

Тымчасам, стомлены, хваляванием і слязмі, Мато заснуў. Тады яна, вызваліўши з яго рук, працягнула нагу на падлогу і зауважыла, што ланцужок яе парваўся.

Дзяйчэт, у дамах славутых родаў Карфагена, прывучылі лічыць гэтая ножныя ланцужкі нечым святым; Саламбо, пачырванеўши, абматала вакол ног абрыўкі залатога ланцужка.

Мато спаў, як п'яны; ён ляжаў на баку і рука яго звесілася з краю ложка.

Саламбо нерухома глядзела на яго, скіліўши галаву, склаўши крыжам на грудзях рукі.

Ранам пачуліся крыкі; страшэннае зарыва прасвечвала скро́зь тканіну палаткі. Мато прачнуўся, падняў заслону і яны ўбачылі велізарныя языкі полымя, ахапіўшыя лагер лібійцаў.

Палалі іх трысцінавыя хаціны; сцяблы, скручваючыся, трэскаліся сярод дыму і ўзляталі як стрэлы; у чырвоным зарыве беглі ашалелыя чорныя цені. Чулася раздзіраючае выцце пакінутых

у хацінах; юланы, быкі, коні шалелі ў натоўпе, топчучы яго разам з харчовымі прадуктамі і паклажай, якую выщягвалі з пажарышча. Трубы грымелі, чутны былі крыкі:

— Мато! Мато! Дзе Мато?

Ля ўвахода ў палатку сабраліся людзі і спрабавалі ўварвацца ўнутр.

— Выходзь-жа хутчэй! Гамількар палиць лагер Аўтарыта!

Ён выскачыў адным скакком. Саламбо засталася адна.

* * *

Зямля дрыжэла пад мноствам крохаў. Чуліся гучныя крыкі, іржанне коняй, ляск зброй; усюды трубілі ў атаку.

Варвары даўтімі радамі спускаліся бегам са схілаў гор; карфагенскае войска правільнymі чатырохкутнікамі наступала на іх, цяжка і роўнамерна калыхаючыся. Шпарка насоўваючыся, атрады, ахутаныя цемрай, былі ледзь прыкметны; здавалася, рушыла сама зямля, здавалася, цэлыя схілы ўзгор'яў раптам пачыналі апаўзаць.

Мато ледзь адрозніваў часці абодвух войск. Раптам ад варвараў аддзяліўся Нар-Гавас і сваёй конніцай; замест таго, каб прыкрываць пяхоту, ён рэзка павярнуў у бок, чыбы хацеў аддаць сябе на змяцце войску Гамількара.

Але, параўнаўшыся з атрадам, які ахоўваў суфета, Нар-Гавас, спыніўшы сваіх воінаў, рашуча пад'ехаў да аднаго з вартавых. Ён скінуў на зямлю свой меч, ліку, свае дроцікі, і знік у натоўпе карфагенян.

Правадыр нумідзійцаў увайшоў у палатку Гамількара і сказаў, паказваючы на сваіх воінаў, якія стаялі воддарль.

— Барка, я прывёў іх табе. Яны твае!

Ён прасцёрся перад ім у знак рабства і, у доказ сваёй вернасці, пачаў хітрасцю і ваентай улоўкай апраўдваць свае паводзіны з самага пачатку вайны.

Суфет слухаў яго, не перапыняючы. Не пытаючыся Нар-Гаваса, чаму ён не з'явіўся раней, і не выкryваючы ні аднэй яго хлусні, ён пацалаваў і тройчы прыціснуў правадыра нумідзійцаў да грудзей.

Толькі поўная роспач і жаданне ўсяму пакласці канец прымусіла Гамількара падпаліць лагер лібійцаў і рашыцца на вы-

лазку. Затойваючы сваю радасць перад нечаканай дапамогай, ён сказаў:

— Няхай Ваалы цябе ашчаслівяць! Я не ведаю, як цябе ўзнагародзіць рэспубліка, але Гамількар не ведае няўдзячынасці.

Гул узрастаў; раз-по-разу ўваходзілі ваеначальнікі. Гамількар, узбройваючыся, працягваў гаварыць:

— Цяпер варочайся да сваіх войск. Конніцай ты адкінеш пяхоту варвараў у кіні паміж тваімі сланамі і атрадам маіх. Будзь сиялейшы! Ты павінен іх змішчыць!

Нар-Гавас кінуўся ўперад, але ў гэты момант Саламбо з'явілася перад імі.

Яна хутка саскочыла з каня, раскрыла шырокі плашч і, працягнуўшы руکі, разгарнула заемф.

Скураная палатка Гамількара стаяла ў самай сярэдзіне лагера, і Саламбо маглі бачыць усе воіны войск, размешчаных на склоах гор, якія колам абкружалі пунічны стан. Неймаверны гул пракаціўся ўсюды. Спачатку сярод карфагенян,—доўгі крык пе-рамогі і надзеі. Але зараз-жа і варвары зразумелі, што Саламбо захапіла заемф; яны здалёку бачылі ўсё, што адбылося; тады пачуліся іншыя крыкі,—шалёнай злосці і помсты, яны грымелі, заглушаючы прывітанні і воплескі карфагенян, і ўсе пяць армій, размешчаных адна над аднай па склоах гор, тупалі нагамі і ярасна раўлі вакол Саламбо.

Гамількар не мог гаварыць і толькі, ківаючы галавой, дзякаваў яе. Вочы яго спыняліся то на заемфе, то на ёй самой; ён зауважыў, што ланцужок на нагах яе парваўся. Ён задрыжаў, ахоплены страшэнным падозрэннем. Але, аўладаўшы сабою, ён хутка прыняў свой звычайны раунадушны выгляд. Не паварочваючы галавы, ён збоку зірнуў на Нар-Гаваса.

На ілбу правадыра нумідзійцаў заставаўся яшчэ след ад пылу, якога ён дакрануўся, калі прасціраўся перад Гамількарам. Суфет падышоў і выгаварыў урачыстым тонам:

— Ва ўзнагароду за паслугі, ёказанныя табою, Нар-Гавас, я аддаю табе маю дачку!

Ён дадаў:

— Будзь маім сынам і абарані свайго бацьку!

Нар-Гавас не мог утоіць свайго здзіўлення, потым кінуўся да яго і пачаў цалаваць яго руکі.

Саламбо, спакойная, нібы статуй, здавалася, нічога не разумела. Яна толькі крыху пачырванела, апускаючы расніцы даўгія і загнутыя ўверх, яны кідалі цені на яе шчокі.

Гамількар пажадаў злучыць іх безадкладна непарушымі заручынамі. У рукі Саламбо палажылі піку і яна паднесла яе ў падарунак Нар-Гавасу, ім звязалі разам вялікія пальцы рукі раменічкам са скury быка, потым абсыпалі галовы збожжкам,—і зерніяты, падаючы навакол іх, звінелі і адскаквалі, быццам градзіны.

Пасля дваццаці гадзін ад войска наёмнікаў не заставалася нічога, апрача гурбы параненых, забітых і паміраючых сярод палаючых руін лагера.

Гамількар зноў выслізнуў з кола, у якое яго заціснулі наёмнікі. Яго з'яўленне здзвіла ўсіх у Карфагене. Там даўно ўжо лічылі суфета загінувшым. Даведаўшыся аб перамозе, усе былі ашаламлены, ахоплены нейкім жахам. Нечаканы зварот заімфа завяршыў урачыстасць.

Гамількар са сваім войскам заперся ў Карфагене

Але становішча рэспублікі ўсё яшчэ заставалася вельмі цяжкім. Варвары хутка аправіліся ад пацерпленага паражэння. Уцікі і Гіпа-Зарыт канчаткова і адкрыта перайшлі на бок наёмнікаў і паслалі ім запасы харчавання, узброенне і вялікую колькасць абложных і баявых машын. З Туніса падышлі падмацаванні. Рымляне, карыстаючыся цяжкім становішчам рэспублікі, злуціліся з паўстаўшымі ў Сардыніі наёмнікамі і патрабавалі ад Карфагена безадкладнага адмаўлення ад уладання востравам і ўплаты тысячи двухсот талентаў золатам.

Між тым чуткі аб паўстанні разнесліся далёка за межы пурнічных уладанняў. Ад Геркулесавых слупоў да граніц Кірэні, усюды гаварылі, што знайшліся нарэшце смелякі, якія адважыліся напасці на вялікую карфагенскую рэспубліку, уладарніцу мораў, прыгожую як сонца, страшную як самі богі.

Уся Афрыка ўзнімалася, ахопленая адным жаданнем адпомсціца за бясконцыя прыгнечанні і мучэнні. Кожны дзень да войск варвараў прыбывалі новыя падмацаванні, яны падыходзілі і па адным, і атрадамі, і цэлымі паселішчамі і плямёнамі, з хатнім скарбам, стадамі жывёлы, з жонкамі і малымі дзецьмі.

Аблога Карфагена

Варвары зноў ablажылі Карфаген.

Навучаныя ранейшымі паражэннямі, яны не хацелі ўступаць ў бескарысныя сутычкі. З абодвух бакоў не спышаліся, добра ведаючы, што павінен пачацца страшэнны бой, які прывядзе ці да перамогі, ці да поўната знішчэння аднаго з супраціўнікаў.

Карфаген мог доўга супраціўляцца; яго шырокія сцены мелі цэлы рад уваходзячых і выступаючых кутоў, вельмі зручных для адбівания прыступаў. А, галоўнае, горад быў забяспечаны вадой.

Нарэшце, Спендзі рашыў ажыццяўіць задум, узнікшы ў яго яшчэ ў самым пачатку вайны.

Аднойчы ўвечары, калі свяціў месяц, ён папрасіў Мато за- паліцу сярод ночы вялікае вогнішча з саломы і загадаць, каб войска ўзняло адначасова шум і крыкі. Узяўшы з сабою Зарксаса, ён пашоў уздоўж берага затокі, у напрамку да Туніса.

Параўняўшыся з апошнімі аркамі, яны павярнулі праста да перасякаўшага пярэсмык вадаправода; месца было адкрытае; іны дабраліся паўзком да асноўных падставін.

Карфагеняне не прадбачылі нападу з гэтага боку. Яны паступова знялі амаль усе варты, людзей не хапала нават на абарону сцен.

Рэдкія вартавыя спакойна хадзілі ўзад і ўперад па верхній пляцоўцы.

Высокія языкі полымя раскладзенага наёмнікамі вогнішча паказаліся на беразе возера, загрымелі трубы, ваенная варта, надумаўшы, што пачынаецца прыступ, кінуліся ў бок Карфагена.

Адзін з воінаў застаўся. Ён выступаў чорным ценем на фоне неба. Месяц свяціў за яго спіной і велізарны цень клаўся да лёка па раўніне, падобна да рухомага абеліска.

Зарксас схапіўся за прашчу; з асцярогі ці жорсткасцю Спендзі затрымаў яго.

— Не, пачакай! Камень загудзіць вельмі гучна. Я зраблю сам.

Ён з усёй сілы нацягнуў лук, прыціскаючы ніжні канец яго да вялікага пальца левай ногі; нацэліўся, і страла паляцела.

Вартавы не зваліўся, а знік.

— Калі-б ён быў толькі паранены, мы-б пачулі,—сказа Спендзі.

Ён пачаў хутка лезці наверх, з дапамогай вяроўкі і барабанаў. Апынуўшыся наверсе, побач з трупам, ён скінуў уніз канец роўкі. Балеар прывязаў да яе капаніцу і калатушку, а сам вярнуўся і пайшоў назад у лагер.

Трубы перасталі склікаць трывогу. Навокал усё ціхне Спендзі прыпадняў адну з пліт, увайшоў у ваду і зноў апусціў над сабою камень.

І на працягу трох гадзін, да самай раніцы, ён упартаваўся, зўята працеваў, з цяжкасцю дыхаючы скроў шчыліны верхніх пліт, увесел час ахоплены страхам і разоў дваццаць рыхтаваў памерці. Нарэшце, пачаўся трэск; велізарны камень, адскачаючы ад знадворных арак, пакаціўся да самата нізу,—і раптава вадаспад, цэлы паток, быццам з неба нізрынуўся ў раўніну. Вадаправод быў перарэзаны пасярэдзіне і вада яго вылілася дарэмна. Гэта было смерцю для Карфагена, залогам перамогі для варвараў.

Разбуджаныя карфагеняне ў адзін момант пакрылі сцену дахі дамоў, пляцоўкі храмаў. Варвары штурхаліся, кричали Яны скакалі ў нейкім шалёнстве вакол велізарнага вадаспада і ад вялікай радасці падстаўлялі пад яго галовы.

На пляцоўцы вадаправода паказаўся чалавек у разадранай туніцы цынамонавата колеру. Ён нахіліўся над самым краем, упираючыся рукамі ў бакі, і глядзеў уніз, быццам здзіўлены сваім уласным учынкам.

Потым выпрастаўся, з гордым выглядам акінуў узрокам басконскую даль, якая расцілалася перад ім, быццам хацеў сказаць: «Цяпер усё гэта маё». Загрымелі прывітанні варвараў: карфагеняне, зразумеўши нарэшце сваю пагібель, у роспачы паднялі крык, які зліваўся ў рэй. А Спендзі перабегаў з аднаго боку пляцоўкі на другі,—і, як вознік калясніцы, якая перамагла ў спаборніцтвах на Алімпійскіх гульнях, ашалеўшы ад гордасці ўздымаў уверх руки.

* * *

Каб зрабіць падыход да сцен больш даступным, наёмнікі зруйнавалі вал, які абкружаў канаву. Потым Мато падняў войска на два вялікіх паўкругі, каб лепш ахапіць Карфаген.

Спендзі расставіў трох вялікіх катапульты, супроць трох галоўных выступаў гарадскіх умацаванняў; супроць кожнай брамы ён паставіў па сценабітнай машыне, перад кожнай вежай—балісту, мятаўшую стрэлы, а ззаду раз'язджала з месца на месца лёгкія балісты, пастаўленыя на калёсы. Але трэба было яшчэ зрабіць для іх бяспечным агонь абложаных і, перш за ўсё, заваліць канаву, якая аддзяляла варвараў ад сценаў.

Высунулі наперад галіярэй з кратай, сплещеных з яшчэ зялёнага чарота і дубовыя жалабы, накшталт велізарных шчытоў, якія перасоўваліся на трох колах; маленькія шалашы, пакрытыя свежымі скурамі і выкладзеныя вадаростамі, хавалі работнікаў; катапульты і балісты былі ахаваны вяровачнымі завесамі, вымачанымі ў воцаце, каб зрабіць іх незгаражальнымі. Жанчыны і дзеці хадзілі на паўзмор'е за каменнямі, збіралі зямлю рукамі і прыносілі яе салдатам.

Карфагеняне таўсама рыхтаваліся.

Гамількар іх хутка супакоіў, заяўляючы, што вады ў цыстэрнах засталося на сто дваццаць трох дні. Гэта сцвярджэнне, прысутнасць сярод Гамількара і, асабліва зварот зліфа, выклікала ў іх радасную надзею. Прагненне барацьбы зноў ахапіла Карфаген, змяніўшы ранейшую роспач.

Узбройлі рабоў, выцягнулі ўсё, што яшчэ заставалася ў арсеналах; кожны гарадчанін быў на пасту і атрымаў прызначэнне; цесляры, аружэйнікі, кавалі і майстры залатых рэчаў былі прыстаўлены да баявых машын.

На сцены ўцягнулі ствалы дрэў, млыновыя жораны, гаршкі з серкай, бочкі, поўная алею, і склалі там печы. На верхнюю пляцоўку вежаў навалілі кучы каменняў, а дамы, якія прылягалі да крэпаснога валу, набілі пяском, каб умацаваць і зрабіць яго шырэйшым.

Нарэшце, у трынаццаты дзень месяца Шабара,—на ўсходзе сонца,—моцны удар сценабітнай машыны загрымеў у браму Камона.

Семдзесят пяць салдатаў цягнулі вяроўкі, прымацаваныя да асновы гіганцкага бярвена, падвешанага ланцугамі да перакладзіны на слупах, як дошка велізарнай гушкалі; яно заканчвалася бараній галавой цалкам з бронзы. Пад напарам мноства голых рук яно роўна гойдалася, то насоўваючыся наперад, то адступаючы назад.

Другія тараны, супроць астатніх брам, таксама прыйшлі ў дз'янне. Зарыпелі блокі і скрэпы, вяровачныя завесы распушчліся, і град каменняў і снапы стрэл паляцелі, разам пушчаныя мятальнымі машынамі; прашнікі збягаліся да сваіх месц; адны з іх падбягалі да вала, хаваючы пад шчытамі гаршкі з кіпячай смалой, і з усяго размаху перакідвалі іх праз канаву. Град знарадаў, дроцікаў, вогненныхых стрэл, шырокай дугой пралятаючы над перадавымі радамі, падаў па той бок сцен. Але вось, з-за сцен падняліся высокія кранты, якія служылі для ўстаноўкі карабельных мачтаў, і з іх спусціліся велізарныя клюшні, з двух зубчастых унутры паўкругаў. Клюшні ўчапіліся ў сценабітныя машыны. Салдаты, ухапіўшыся за бервяно, цягнулі назад; карфагеняне задыхаліся, каб падняць яго ўверх; і схватка цягнулася да самага вечара.

Калі на наступны дзень, наёмнікі зноў узяліся за справу, то аказалася, што верх сцен быў выкладзены скрэзомі баўоўны, тканінамі, падушкамі; байніцы заткнуты пляцёнкамі, а на верхній пляцоўцы, паміж крантамі з'явіўся цэлы рад віл і часакоў, насаджаных на даўгія палкі. І ярасны бой зноў закіпей.

Тараны разблі Камонскую і Тагасцкую браму. Але карфагеняне награмаздзілі ўнутры так многа розных матэрываў, што палавінкі не расчыняліся. Брамы працягвалі стаяць.

Спенду, не ведаючы стомы, накіроўваў машыны. Ён сам нацягваў цяціву балістаў. Каб нацягненне было роўным з абодвух бакоў, вяроўкі сцягвалі, б'ючы па іх раз за разам справа і злева, пакуль абодва бакі не давалі аднолькавы гук. Спенду падымаліся на рамы машын. Кончыкам нагі ён ціханька пастукваў па іх і ўважліва прыслухоўваўся, прыкладаючы вуха, як музыкант, які настройвае ліру. Потым, калі ўзлятала дышла катапульту, калі калонка, якая падтрымлівала балісту, дрыжала ад страсення спушчанай спружыны і каменні разляталіся прамянямі, а стрэлы ручаем вылятала адна за аднай, ён нахіляўся ўсім целам і выцягваў рукі наперад, быццам хадеў паляцець за імі.

Войны захапляліся яго спрытнасцю, выконваючы яго загады. Машыны, аднак, не маглі зруйнаваць вал крэпасці. Ён складаўся з двух каменных сцен, да самага верху забітых зямлёю; машыны збівалі толькі верхавінкі. Абложаныя кожны раз узводзілі: іх зноў. У роў накідалі дзёрану, бэлек, каменняў, калёсаў з коламі,

каб хутчэй запоўніць яе; але перш, чым ён быў зусім засыпаны, велізарны натоўп варвараў хваляй хлынуў на роўнае месца і, як разбушаванае мора, падступіў да падножжа сцен. Не сустра-каючи адпору, варвары падставілі лесвіцы і пачалі па іх лезі. Яны былі ўжо на вышыні двух трэціх частак сцяны, калі, раптам, быццам пашчы драконаў, расчыніліся байніцы, выкідзяючы полымі і дым; распалены пясок разлятаўся, пратыкаючы ў закрэпы ўзброення, нафта прыліпала да адзення; расплаўленая золава кацілася кулькамі, падскаквала на шаломах, прапаль-вуючы цела наскрозь; сыпаўшыся дажджом іскры апальвалі твар, і выпаленыя вочныя ўпадзіны быццам плакалі буйнымі, як мігдаліны, слязмі. Валасы палалі ў воінаў, ablітых жоўтым алеем. Яны кідаліся бегчы, запальваючы іншых. Баючыся пады-йсі, на іх здалёка накідвалі набракшыя крыўёю плашчы, пад якімі яны задыхаліся.

Вялікі роў напоўніўся вышэй берагоў; пад нагамі жывых змешваліся ў кучы параненых разам з трупамі і паміраючымі. Сярод выварачаных унутранасцяй, раздробленых мазгоў і лу-жын крыўі чорнымі плямамі выступалі абгарэлыя тулавы; руки і ногі, напалову тырчэўшыя з кучы, трымаліся проста, як шпа-леры падпорак у выспаленым вінаградніку.

Аднойчы змрокам Гамількар адправіў атрад лепшых са сваіх воінаў на плоскадонных габарах, на пłyтах і, павярнуўшы на-права з порта, высадзіўся ў Тэні. Прабраўшыся да перадавых пастоў варвараў і захапіўшы іх з флангаў, карфагеняне ўтва-рылі бязлітасную рэзню.

Па начах са сцен спускаліся на вяроўках воіны з палаючымі факеламі ў руках, падпальвалі пабудаванні наёмнікаў і зноў падымаліся наверх.

Мато лютаваў; перашкоды толькі распальвалі яго гнеў. Ен падвоіў аванпосты, віламі абыткаў падножжа сцен і наставіў пастак унізе, прыкрыўшы іх зямлёю, а лібійцам загадаў пры-цягнуць ледзь не цэлы лес, каб, падпаліўшы яго, выпаліць Кар-фаген, як лісавую нару.

Спрабавалі зрабіць падкопы; але глеба кепска трymалася і абыспалася. Пачалі капаць у другіх мясцох; Гамількар заўсёды дзведваўся аб напрамку, прыкладаючы вуха да бронзавага шчыта.

Нарэшце варвары ўпэўніліся, што горад непрыступны, пакуль не будзе зроблены шчыльна да сцяны доўгая наспа, роўная ёй

вышынёю, якая дасць магчымасць біцца на адным узроўні; наспа будзе выбрукавана плітамі, каб па ёй маглі каціцца машыны. Тады Карфаген ужо не зможа ўстаяць.

* * *

Народ пачынаў мучынца ад смагі. Запасы мяса і хлеба таксама зніклі: пачалі баяцца голаду; нехта загаварыў нават аб бескарыйсных і лішніх рабах, што наводзіла на ўсіх жах.

Ад пляца Камона да храма Мелькарта трупы завальвалі вуліцы, і з прычыны таго, што лета ўжо набліжалася да канца, велізарныя чорныя мухі страшэнна кусалі воінаў.

Гарачыня зрабілася такой цяжкай, што трупы, распухаючы, не маглі змясціцца ў трунах. Іх палілі сярод двароў. Але ў цеснаце агонь ахопліваў суседнія сцены і даўгія языкі полымя вырываюцца з-за дамоў, як кроў, што струмянём б'е з разрезанай артэрыі. Так Малох аўладаў Карфагенам; ён ахапіў крэпасныя валы, віхурам насыцца па вуліцах, пажыраючы ўсё на сваім шляху аж да трупаў.

Людзі, якія наслілі ў адзнаку гора плашчы з паднітых на вуліцах лахманоў, не зыходзілі з раздарожжаў. Яны гаварылі супроць старэйшын, супроць Гамількара, прадракалі народу поўнае разарэнне, заклікалі ўсё зруйнаваць і дасць сабе поўную волю.

Каб утримаць у горадзе дух багоў, іх статуй апугталі ланцугамі. Чорнымі пакрываламі закрылі статуй багоў Патэкаў і абвярнулі вакол алтароў валасяніцы; падбухторваючы гордасць і зэйздрасць Ваалаў, нагаварвалі ім на вуха.

— І ты дасі сябе перамагчы! Ці-ж другія багі дужэйшыя за цябе? Пакажы сябе! Дапамажы нам! Каб чужыя народы не гаварылі: куды-ж іх багі падзеліся цяпер.

Навокал усе шляхі да Карфагена былі перахоплены; пачаўся няскерпны голад.

Забілі і з'елі ўсіх юнакаў, ўсіх мулаў, ўсіх аслоў, а за імі і пятнаццаць сланоў, прыведзеных супетам. Львы храма Малоха зрабіліся лютымі ад голаду і служкі баяліся падыхаціць да іх. Іх кармілі спачатку параненымі варварамі, потым кігулі ім яшчэ не астыўшыя трупы; яны адмовіліся і загінулі ўсе да аднаго. Змрокам людзі хадзілі ўздоўж старай унутранай сцяны, зрывалі паміж каменнямі травы і кветкі, а потым варылі

ў віне,—віно каштавала таней вады. Іншыя ціха падкрадаліся аж да варожых перадавых пастоў і кралі ежу, забіраючыся праста ў палаткі; варвары былі так здзіўлены, што часта і не чапалі іх і давалі ім варочацца.

Сярод вуліц гурбай руін ляжалі каменныя знарады катапульт і адломкі зруйнаваных у мэтах абароны будынкаў. У часы зацішша, па іх мітусіліся з гучнымі крыкамі натоўпы народу, зьнянацку ахопленыя трывогай, чулася гучная каманда начальнікаў, і без перапынку грымелі цяжкія ўдары тыранаў у вароты, а з вышыні Акропаля пажары здаваліся барвянымі лахианамі, раскінутымі па тэррасах і вецер развіваў і скручваў іх.

Тры вялікіх катапульты не спыняліся ні на мінуту, закідаючы горад велізарнымі каменнямі. Але больш за ўсе дакучалі гліняныя кулі прашчамятальнікаў. Яны заляталі на дахі, і ў сады, і на сярэдзіну двароў, у той час, калі людзі сядзелі за мізернай вячэрай, з сэрцам балеўшым ад цяжкіх уздыхаў. Асабліва жорсткімі былі гэтая знарады з прычыны выразаных на іх надпісаў, якія адбіваліся на целе забітых і параненых; і на трупах часта можна было прачытаць усякую лаянку, накшталт: свіння, чакал, свалота, а іншы раз і насмешкі: «лаві»; і ці «гэта мне па заслугах».

Варвары прыдумалі яшчэ закладаць у катапульты, замест знарадаў, гаршкі поўныя змей, гліняныя гаршкі разбіваліся аб брук, змеі распаўзаліся ў розныя бакі, здавался, яны самі сабою пладзіліся і выходзілі са сцен, так многа іх было. Не зусім задаволеныя сваёй выдумкай, варвары ўсяляк яе ўдасканальвалі: машыны пачалі выкідаць розны бруд, чалавечы кал, кавалкі здохлых жывёлін, трупы.

У Карфагене зноў распаўсюдзілася чума. У жыхароў выпадалі зубы і дзясны іх пабялелі, як у вярблюдаў пасля доўгай дарогі.

І, як раней, ва ўсіх бядотах вінавацілі аднаго Гамількара. Каб прыцягнуць на свой бок народ, ён загадаў раскапаць ямы, дзе хаваўся назапашаны ім хлеб; кіраўнікі раздалі яго народу. На працягу трох дзён ім наядаліся па горла.

Але смага зрабілася яшчэ больш нязноснай, а перад сабою яны заўсёды маглі бачыць, як высокім вадаспадам падалі празрыстыя струмені папсананага вадаправода.

Наспа яшчэ не дасягала вышыні ўмацаванняў, але ўсе ж на

ёй установілі машыны. Перад кожнай з дваццаці трох вежаў на сценах стаяла цяпер па аднай драўлянай. А ў самай сярэдзіне паказалася жудасная абложная вежа, выдуманая грэкамі, і якую Спендзі удалося, нарэшце, нанава пабудаваць.

Піраміdalная, як Александрыйскі маяк, яна была вышынёй у сто трыццаць локцяў і шырынёй у дваццаць локцяў; усе дзвеяць яе паверхаў, якія паступова звужаліся да верхавіны, былі прабіты шматлікімі дзвярмі, пакрыты бронзавымі пліткамі і напоўнены салдатамі; на верхній пляцоўцы стаяў катапульт з двумя балістамі па бакох.

Нарэшце, у адну раніцу (гэта быў сёмы дзень месяца Нісан) незадоўга да ўзыходу сонца, карфагеняне пачулі страшнны крык варвараў; грымелі алавянныя трубы, вялікія 'пафлагонійскія ragi' раўлі, як быкі. Усе падняліся і кінуліся да ўмацаванінчӯ.

Цэлы лес пік і мечаў шчациніўся каля іх асноў. Войска кінулася на сцены, прыстаўляючы да іх лесніцы, і ў прасветы байніц паказаліся галовы варвараў.

Наёмнікі падыходзілі цесна згуртаванымі кагортамі і, узбіраючыся на ѿсяну, размяшчаліся па росде; самыя высокія ішлі напердзе, самыя нізкія ў хвасце: усе левай рукой трymалі над галавой шчыт, прыціснуўши яго да шалома, і так цесна замыкалі шчыты з суседнімі, што можна было прыняць іх за стада вялікіх чарапах. Знарады, не закранаючы воінаў, слізгаліся па пукатасці гэтай суцэльнай паверхні.

Карфагеняне скідвалі ўніз жораны, таўкачы, чаны, бочкі, ложкі, усё што магло забіць сваёй цяжкасцю. Яны чакалі ля амбразураў з нератамі ў руках і, калі паказаўся варвар, ён трапляў у сетку і біўся, як рыба.

Хутка абодва натоўпы зліліся ў адзін широкі ланцуг чалавечых цел; бесперапынна скручваючыся, ён не пасоўваўся ні на крок наперад. Людзі хапалі адзін другога, лежачы ніцма, як барцы. Трупы, моцна сціснутыя ў натоўпе, не падалі, трymаючыся на пляцах у суседзяй, яны па некалькі мінут пасоўваліся разам з жывымі, выпрастаўшыся ва ўвесь рост, з аслупяnelымі вачыма. Параненые, у якіх абодва віскі былі прабіты стралой навылёт, бессэнсоўна ківалі галавой, як мядведзі.

Да палаўны днія ветэрany гопліты з лютасцю кідаліся супроць квартала Тэнія, каб прабіцца ў порт і зруйнаваць судны. Гамількар загадаў раскладаці вогнішчы з сырой саломы на даху

храма Камона; аслепленыя дымы яны павярнулі налева, узмациніўши страшнную звалку, якая адбывалася з-за аўладання Малкай. Сінтагмы з наўмысна радабраных, асабліва моцных людзей прабілі ўжо тры брамы. Высокія загародкі з дошак з наубіваннымі цвікамі затрымалі іх; чацвертая брама лёгка падалася, воіны кінуліся бегчы праз яе і скочіліся ў канаву, выкананую загадзя, дзе былі пастаўлены пасткі.

Ад вуліцы Камона да Сеннага рыска ўся навакельная дарога цяпер была ў руках варвараў.

Прашчнікі, расстаўленыя ў задніх радах, увесь час кідалі знарады. Зарксас з распушчанымі па плячах даўгімі чорнымі власамі насіўся ўсюды, пераскокаючы праз перашкоды і цягнучы за сабою балеараў. Дзве торбы віселі ў яго па бакох; ён бесперапынным рухам засоўваў у іх левую руку, а правая круцілася, як кола ў калесах.

Мато спачатку ўстрымліваўся ад уступлення ў бой, каб лепш кіраваць усімі варварамі адразу. Яго бачылі то ля берагоў затокі з наёмнікамі, то каля лагуны з шумідзейнамі, то каля возера паміж неграмі; а з глыбіні раўніны ён прысылаў атрады воінаў, якія адзін за адным прыходзілі на лінію бою. Але крыху па-крыху Мато і сам падышоў да яе; пах крыві, відовішча бязлітаснай разні і знаёмы гук баявых фатоў успалымнілі яго сэрца. Ён вярнуўся ў палатку, і, скінуўши панцыр, накінуў на голое цела ільвіную шкуру, больш зручную для бітвы; ільвіная пашча надэявалася на галаву і акаймляла твар колам з клыкоў і зубоў; абедзве пярэднія лапы скрыжоўваліся на грудзях, а капцюры задніх звешваліся ніжэй каленаў.

Толькі шырокі пояс, за якім блішчала сякера з двухбаковым лезівам, накінуў Мато на сябе і, узяўши ў ёбедзве рукі свой велізарны меч, ён у буйным імпэце, кінуўся праз пралом ва ўмацаваннях. Як падзённічык, заняты падразаць у парку галінкі вербаў, спяшаецца нарэзаць іх як мага больш, каб зарабіць ішня гроши,—так Мато ішоў, сякучы навокам карфагенян. Два чалавекі раптам ускочылі яму на плечы; адскочыўши назад, ён спінай прыцінуў іх да варот і раздушыў. Меч яго раўнамерна падаў і зноў падымаяўся і нарэшце разбіўся аб вугол сцяны. Тады Мато выхапіў свою цяжкую сякера; спераду і ззаду ён рубіў карфагенян, нібы стада авечак.

Яны расступаліся перад ім усё далей і далей і ён надышоў

да другой агарожы ля падножжа Акрополя. Прадметы, скінуты з вышыні, завальвалі сходні і ўздымаліся вышэй сцяны. Сярод руін Мато абярнуўся, каб прызываць сваіх субарацьбітоў.

Ён зауважыў раскіданыя па густым натоўпе султаны на шаломах сваіх воінаў; пер'і схіляліся ўсё ніжэй і ніжэй, пагібел пагражала салдатам; Мато кінуўся да іх; на яго заклік шырокая кола чырвоных пер'яў пачало змыкацца, воіны прабіліся да яго і абступілі. Велізарны натоўп карфагенян хлынуў на іх з баковых вуліц. Яму сціснулі бакі, натоўп падхапіў яго, пацепнуй і вынес з сабою, за ўмацаванні, дзе наспа была высокая.

Мато крыкнуў каманду: усе шчыты апусціліся на шаломы, ён ускочыў на іх, як на дах, адшукваючи месца, дзе можна было-б прабіцца скроў умацаванні і вярнуцца зноў у Карфаген, працягваючи размахваць страшной сякерай, ён бег па шчытах, падобных да хвояў з бронзы, як бог мора, які нясецца павадзе.

Страшэнны трэск набліжаўся сюды, зліваючыся з гукамі мернага пияння мноства хрыплых галасоў.

Гэта была велізарная абложная вежа, абкружаная натоўпам воінаў. Яны пхнулі яе абодвумя рукамі, цягнулі вяроўкі і падпіралі плячмі, бо адкос, які падымаўся з даліны да наспы, хоць і зусім не круты, быў усё-ж вельмі нязручны для машыны такой страшэнна велізарнай вагі. Вежа мела, аднак, восем велізарных колаў, акутых жалезнымі абручамі, і з самай раніцы павольна пасоўвалася наперад, быццам тара, якая ўзбіралася на другую. З яе асновы высунуўся велічэзны таран; адкідны дзвёры апусціліся і ў глыбіні з'явіліся, падобна да жалезных калюмнаў, воіны ў панцырах. Відаць было, як яны то ўзлазілі наверх, то спускаліся ўніз па двух лесвіцах, якія праходзілі праз усе паверхі. Іншыя чакалі пакуль дзвёры, адкінуўшыся, крануцца сцяны сваімі жалезнымі крукамі, каб кінуцца праз іх, як па кладках. Пасярэдзіне верхняй пляцоўкі круціліся матальныя мятальныя машыны, і апускалася, нацягваючы пружынай, дышла катапульта.

Гамількар у гэты час чакаў на плоскім даху храма Мелькарта. Ён даўно ўжо загадаў пабудаваць тут нешта накшталт трохнога басейна з двух схадзіўшыхся кутом сценак з гліны, трэцій служыла крэпасная сцяна,—якраз супроць таго месца, куды пасоўвалася абложная вежа.

Калі яна падышла кроکаў на трохнога, Гамількар загадаў

пакласці дошкі зверху вуліц, паміж дамамі, ад цыстэрнаў да ўмацавання; і людзі, выцягнуўшыся ў рад, з рук у руکі перадавалі шаломы і амфоры, напоўненныя вадой, бесперапынна выліваючы іх у басейн. Карфагеняне з абурэннем глядзелі на гэту работу, абураючыся бескарысным трачаннем вады. Між тым таран абложнай вежы пачаў руйнаваць крэпасную сцену; раптам фантан вады вырваўся з рассунутых каменняў і тады высокая бронзавая велізарына ў дзесяць паверхаў, якая заключала ў сабе і займала больш трох тысяч воінаў, пачала павольна нахіляцца, як падхоплены хвялемі карабель. Аказалася, што вада, прасякаючы ў наспу, размыла дарогу; колы пагрузлі; у першым паверсе, з-за скураной завесы, паказался галава Спендуя, які з усёй сілы дзьмухаў у сігналны ражок са слановай касці. Велічэзная машина, быццам зведзеная сударгай, пасунулася яшчэ крокаў на дзесяць; але глеба ўсё больш і больш размякчалася, калёсы да самых восяй пагрузлі ў грязь і абложная вежа спынілася, страшэнна нахіліўшыся на бок. Катапульт пакаціўся да краю пляцоўкі; і, пад цяжкасцю дышла, упаў, разбіваючы пад сабою насцілкі ніжніх паверхаў. Воіны, якія стаялі на апушчаных дзверцах, зрываліся ў бяздонне, ці чапляліся за выпіраўшыя адусюль канцы даўгіх бэлек і павялічвалі сваім цяжарам нахіл машины, якая распадалася на часткі, і трашчэла па ўсіх сваіх сучленнях.

Астатнія варвары кінуліся ім на дапамогу. Яны згуртаваліся щыльнымі натоўпам. Карыстаючыся замяшаннем, карфагеняне спусціліся са сцены, напаўшы на іх ззаду, забівалі, не сустракаючы адпору. Але тады прыехалі калясніцы, узброенныя косамі. Яны панесліся вакол натоўпа; карфагеняне зноў падняліся назад на сцены; нач падыходзіла; крыху-па-крыху і варвары пачалі здыходзіць.

Наспа цяпер была так завалена трупамі, што здавалася складзенай з чалавечых цел. Пасярэдзіне ўздымалася абложная вежа, пакрытая кінутымі ўзброеннямі, час ад часу ад яе адпадалі велізарныя адломкі, быццам каменні развальваючайся піраміды. На крэпасной сцене былі відаць широкія палосы,—сляды ад патокаў расплаўленага свінца; месцамі гарэлі перавернутыя драўляныя вежы; у глыбіні няясна высоўваліся дамы, быццам сходні гіганцкаму амфітэатру ў руінах. Уздымаліся клубы густога дыму, уносіўшыя іскры, якія гаслі ў чорным небе.

Ахвяраванне Малоху

Тымчасам карфагеняне, змучаныя смагай, накіраваліся дісцітернаў. Яны выламалі дзвёры. Толькі брудная лужына аказлася на дне.

Што-ж цяпер рабіць? Варвараў заставаліся незлічоныя полчышчы, і як толькі пройдзе іх стомленасць, яны знапачнуць наступленне.

Усю ноч народ раіўся, збіраючыся ў кожным квартале врагах вуліц. Адны прапанавалі адаслаць жанчын, хворых і старых, другія раілі кінуць горад і пасяліцца ў аднай з далёкіх калоній. Але караблёў было вельмі мала, і сонца ўзышло, яны яшчэ нічога не вырашылі.

У гэты дзень не было бою. Усе мелі надта прыгнечаны настрой.

Тады, абмяркоўваючы прычыну няшчасця, карфагеняне ўспомнілі, што не паслалі ў Фінікію штогодных падарункаў Мелькарту Цірскаму. Жах напаў на іх. Абураныя на рэспубліку богі будуць доўга праследваць іх сваёй помстай.

На багоў глядзелі, як на жорсткіх уладарнікаў, іх удзіхамірвалі маленнямі, а міласці іх давіваліся падарункамі. Перад Малохам знішчальнікам усе былі бяссільны. Існаванне, нават сама сцяла людзей належала яму; і, каб выратаваць гэта цела, у карфагенян быў звычай частку яго прыносіць у ахвяру Малоху, чым супакойваўся люты гнеў бóstва. Дзесяцам прыпальвалі лоб і пастыліцу шэрсцянымі кнотам; гэты спосаб задавальнення Ваала даваў жрацам шмат грошей, і яны заўсёды пераконвалі ім карыстата, як самым лёгкім і кароткім.

Але цяпер справа ішла аб выратаванні самой рэспублікі. А карфагеняне ведалі, што дарма нічога не даецца, за ўсякую выгоду трэба плаціць адмаўленнем ад чаго-небудзь, кожная адзелка рабіца адпаведна патрэбе слабага і патрабаванням мoshnага. А калі так, дык ці-ж матла ахвяра быць вельмі вялікай, пакута занадта цяжкай для бога, для якога самыя страшэнныя пакутаванні былі толькі асалодай; і тым больш цяпер, калі усе ў яго ўладзе; значыцца, трэба задаволіць яго прагавітасць. Прыклады паказвалі, што такі спосаб мог адхіліць навісшую

бяду. Апрача таго, яны верылі, што ахвярванне агнём ачысціць Карфаген.

Лютасць натоўпа распальвалі загадзя.

Старэйшыны сабраліся і пастанавілі прынесці ў ахвяру ўсіх пяршинаў мужчынскага роду.

Вельмі хутка гэта пастанова зрабілася вядомай усім у Карфагене. Горад напоўніўся лямантам. Усюды былі чутны плач і енкі жанчын; мужы суцяшалі іх, або лаялі, стараючыся наставіць на разум.

Людзі, апранутыя ў чорнае, пачалі хадзіць па дамах. Многія бацькі загадзя пакідалі дзяцей нібыщам для якой-небудзь справы, ці абязцаючы купіць дзесяцім салодкага; услед за імі раптам з'яўляліся служыльнікі Малоху і забіралі дзяцей. Другія бессэнсоўна аддавалі іх самі. Дзяцей адводзілі ў храм Таніты, дзе жрацы павінны былі забаўляць і карміць іх да надыходжання ўрачыстага дня.

Жрацы прышлі да Гамількара, жалі ён не чакаў іх, і знайшлі яго ў парку.

— Барка! Ты ведаеш, чаго мы прышлі?.. За тваім сынам!

У першую хвілю ў яго захапіла дыханне. Але хутка зразумеўши, што ўсякае адмаўленне будзе дарэмным, Гамількар скінуўся перад імі і загадаў правесці іх у кантору.

Моцна ўсхваляваны ён увайшоў у пакой Саламбо, дзе быў яго сын Ганібал. Аднай рукой схапіўши хлопчыка, ён другой сараў з нейкай адзежы шнурок, які дзяляпаўся з яе, звязаўши яму руکі і ногі, канцом заткнуў рот, як затычкай, і схаваў хлопчыка пад ложкам з быковых скур, спусціўши да самай падлогі широкае пакрываля.

Потым ён тро разы пляснуў у ладкі. На зоў з'явіўся Гідэнем.

Слухай,—сказаў ён,—вазьмі ў няволнікаў дзіцянё, хлопчыка восьмі-дзесяці год, чорнавалосага з пукатым ілбом. Прыведзі яго, ды хутчэй!

Гідэнем хутка вярнуўся і прывёў з сабою хлопчыка.

Гэта было няшчаснае дзіцянё, худое і адначасова асызлае ад саўсёднага голаду; цела яго здавалася шэрым, як брудныя лахманы на яго бёдрах; ён уцягваў галаву ў плечы і ўвесь час цёро рукою вочы, залепленыя мухамі.

Як-жа выдаць яго за Ганібала.

А знайсці другога ўжо не было часу. Гамількар глядзеў Гідэнема; яму хацелася задушыць яго.

— Адыйдзі! крыкнуў ён, і начальнік рабоў уцёк.

Раптам праз дзвёры загаварыў Абдаланім. Суфета клікалі.

Служкі Малоха трацілі цярплівасць.

Гамількар ледзь стрымліваў крык, быццам апечаны расплаеным жалезам; як шалёны ён бегаў узад і ўперад па паконе. Потым сеў на край балюстрады, якая акружала парфіравы басейн з вадой і, абапіраючыся на калені локцямі, ціскаў лоб губутымі ў кулакі рукамі.

У басейне заставалася яшчэ крыху вады, нарыхтаванай для амбывання Саламбо. Не гледзячы на агіду і на сваю гордасць суфет акунуў туды хлопчыка і, як гандляр рабамі, пачаў мысьці церці яго шчоткамі і чырвонай глінай. Потым узяў са скрыні уробленых у сцяну два чатырохкутных цёмна-чырвоных кавалкі бярвяніны, адным пакрыў яму грудзі, другім плечы і замацаў яго над плячмі дыяментавымі пражкамі. Ён бырзнуў хлопчыку пахнючасці на галаўу, надзеў на шыю бурштынавыя каралі і надзеў на ногі сандалі з абсацамі ў перлах—сандалі яго дачкі.

Хлопчык, аслеплены ўсёй гэтай раскошай, радасна ўсміхаўся і, асмялеўшы нарэшце, у захапленні пачаў нават пласкаці ў ладкі і падскакваць на месцы, калі Гамількар пацягнуў яго за сабою. Быццам баючыся страціць, ён моцна трymаў яго за руку хлопчык, якому ён рабіў боль, ціханька плакаў, бягучы побач з ім.

Калі яны парадаўніліся з эргастуламі, насустроч ім з-пад пальцаў пачуўся голас, жаласны, молячы голас. Нехта ціха прагаварыў:

— Гаспадар! Ох, гаспадар...

Гамількар абярнуўся і ўбачыў побач з сабой чалавека, з прыніканым выглядам, аднаго з няшчасных, якія жылі ў доме без усякай справы.

— Чаго табе трэба?— запытаўся суфет.

Раб, які дрыжаў усім целам, ледзь чутна прамарытаў:

— Я яго бацька...

Гамількар працягваў ісці; а той ішоў за ім ззаду, сагнуўшы спіну, выцягнуўшы наперад галаўу і калены яго падгіналіся. Невыршальная славамі трывога сказіла твар раба. Плач душы ў яго, так хацелася яму і распытаць Гамількара і крыкнуць яму адначасова:

— Злітуйся!...

Нарэшце ён асмеліўся злёгку, адным пальцам крануцца яго локцыя:

— Няўжо ты хочаш яго... у яго не хапіла сілы дакончыць, і Гамількар спыніўся на момант, здзіўлены гэтай пакутай.

Але ўзрок, які ён адказаў, быў больш цяжкім і халодным, чым сякера ката; раб, трацячы прытомнасць, упаў на пясок да яго ног, Гамількар пераступіў праз яго.

Людзі ў чорным, утрох чакалі ў вялікай залі, прыхіліўшыся да каменната круга. Гамількар зараз-жа пачаў рваць на сабе адзенне і качацца на плітах падлогі, рэзка выкрыкваючы:

Ах, бедны мой маленькі Ганібал! О, мой сын, мая ўцеха, мая надзея, маё жыццё! Забіце і мяне разам з ім! Увядзіце мяне! Гора! Гора!

Ён драпаў сабе пазногцямі твар, вырываў валасы і вый, як плакальніцы на пахаваннях.

— Забірайце-ж яго хутчэй! Я вельмі пакутую. Ідзіце адсюль! Забіце мяне, як і яго!

Служыльнікі Малоха дзівіліся, што ў вялікага Гамількара такое слабае сэрца. Яны былі амаль расчулены.

Пачуўся тупат босых ног і перапыністае хрыпенне, падобнае да дыхання прыбегшага дзікага звера; на парозе трэцій галляреі, між касякоў слановых клыкоў, паказаўся чалавек, увесь бледны, жудасны, працягваўшы да іх рукі, ён крыкнуў:

— Маё дзіда!

Гамількар адным скакком кінуўся на раба, і рукой закрываючы яму рот, пачаў кричаць яшчэ гучней:

— Гэты стары выхаваў яго, ён называе яго сваім дзіцём; ён звар'яцее, даволі, даволі! Ідзіце!

І, падштурхоўваючы ў спіну і трох жрацоў іх ахвяру, вышаў з імі моцным ударам нагі зачыніў за сабой дзвёры.

Яшчэ некалькі хвілін Гамількар прыслухоўваўся, баючыся, што яны могуць вярнуцца. Потым ён падумаў, ці не пакончыць яму з рабом, каб быць упэўненым у яго маўчанні; але небяспека яшчэ не зусім прайшла.

Ён баяўся, што гэта смерць, калі богі будуць угневаны ёю, можа абрнуцца на яго сына. Тады, перадумаўши, Гамількар паслаў праз Таанах лепшае, што было ў кухні; чвертку казла, бобу і кансерваў з гранатаў.

Раб, які даўно ўжо не еў, накінуўся на ежу; і слёзы яго кипалі прости на сіраву.

Позна ўначы, Гамількар, бясшумна ступаючы, варочаўся да сябе, намацаючы ў цемры сцены і ўвайшоў у велізарную залю, куды месячнае свято пранікала праз шчыліны у кумпалае; пасярэдзіне, ва ўвесь рост расцягнуўшыся на мармуровых плітах, сіты, спаў, раб.

Гамількар паглядзеў на яго і нешта накшталт жалю заварушилася ў ім. Кончыкам катурны ён падсунуў яму дыван пад галаву. Потым падняў вочы і паглядзеў на Таніту, вузкі серп якой віхацеў на небе; ён адчуў сябе мацнейшым за Ваалаў і нават пагарду да іх. Так лёгка ўдалося яму перахітраць багоў.

* * *

Ужо распачата была падрыхтоўка да ахвярвання.

У храме Малоха разабралі з аднаго боку сцяну, каб выцягнуць велізарнага бронзавага ідала. І калі сонца ўзышло, служыльнікі храма пачалі перасоўваць ідала на пляц Камона.

Ідал, коўзаючыся на катках, перасоўваўся, пячачыся назад; плечы яго былі вышэй дамоў; здалёк ўбачыўшы яго, карфагеніе не хутка ўцякалі, бо нельга было беспакарна глядзець на Ваала.

Па вуліцах разнесліся хвалі пахнючасцяй. Усе храмы адчыніліся адразу; з іх выступілі працэсіі са скініямі на калёсах ці на насліках, якія неслі жрацы. Вялікія султаны з пер'яў развязваліся на іх вуглах; снапы бліскучых праменін ў рассыпаліся ад крыш-талёвых, залатых, срэбных ці мядзяных куль на іх востраканцоўных покрыўках.

Богі-Патэкті на руках жрацоў здаваліся вялікімі спавітымі дзецимі, пяткі якіх краналіся з зямлі.

Потым ішлі усе падначаленые формы бóstва: Ваал-Самін, бог нябесных прастораў; Ваал-Пэр, бог свяшчэнных вышынь, усе багі суседніх краін і сваяцкіх народаў. На высокіх палках калыхаліся зоркі з метала, афарбаванага ў розныя колеры. Тут былі усе свяцілы нябеснага зводу, пачынаючы з Чорнага неса, духу Мэркурыя, да агіднага Рагаба, увасабляючага сузор'е Krakadэла. Абадзіры, каменні, якія зваліліся з месяца, кружы-ліся ў прашчах са срэбных ніцій, жрацы неслі свае фетышы

і ўсе свае амулеты; з'явіліся ідалы, ужо даўно забытыя народам; нават з караблёў знялі містычныя фігуры, як быццам Карфаген увесь цалкам меў адну толькі думку аб смерці і жалю.

Бронзавы статуй працягваў працоўца да пляца Камона. Багатыя, тримаючы ў руках скупетры са смарагдавымі галоўкамі, выступілі з нетраў Мегары; старэйшыны з вянкамі на галовах сабраліся ў Кініздо; а кіраунікі фінансаў, губернатары правінцый, гандляры, воіны, матросы і шматлікі на тоўп людзей, якія звычайна наймаюцца на паходаванні, усе з адзнакамі сваіх пасад ці інструментамі свайго рамяства, накіроўваліся да скіній, якія спускаліся з Акропала, абкружаныя саслоўем жрацоў.

У гонар Малоха ўсе надзеі самыя лепшыя каштоўнасці. Але дыяманты зіхацелі на чорных вопратках і нішто не магло-быць больш змрочным, чым гэты маўклівы на тоўп людзей, у якіх завушніцы віселі на пабялеўшых шчаках, а залатыя тыяры сцягвалі ілбы, нахмураныя ў жорсткай роспачы.

Нарэшце Ваал прыбыў якраз на сярэдзіну пляца. Жрацы яго зрабілі з кратай агарожу, каб адстараніць на тоўп, а самі засталіся ля ног, размясціўшыся вакол ідала. А на пляцу паасобнымі группамі размясціліся і жрацы і жрыцы іншых храмаў.

Ад часу да часу падыходзілі рады зусім голых людзей, широка расставіўшых руکі і тримаўшых адзін аднаго за плечы. Глухія і хрыплыя гукі вырываліся з самай глыбіні іх грудзей, вочы, накіраваныя на коласа, блішчэлі ў пыле, і праз роўныя прамежкі яны ў адзін і той-же час раскачваліся, быццам іх хто штурхай усіх разам. Яны былі ў такім шаленстве, што для ўстанаўлення парадка служыльнікі храма палкамі прымушалі іх легчы на зямлю ніцма, тварам да кратай з бронзы.

Тым часам паміж нагамі коласа разгаралася вогнішча з алоэ, кедру і лаўру. Даўгія крылы канцамі краналіся полымія; пахнюючыя мазі, якімі яго нацерлі, цеклі, быццам кроплі поту, па бронзавых членах. Навокал круглай пліты, на якую ён абавіраўся нагамі, дзеци, захутаныя чорнымі пакрываламі, самкнуліся нерухомым колам; непамерна даўгія рукі Малоха працягнуліся далонямі да іх, быццам збіраючыся скапіць гэты вянок і зачесці яго на неба.

Багатыя старэйшыны, жанчыны, увесь шматгаловы на тоўп згуртаваўся за жрацамі і на тарасах дамоў. Вялікія размаляваныя зоркі перасталі кружыцца; скініі былі пастаўлены на зямлю;

дым кадзільніц падымаўся праста ўверх, падобна да гіганцкага дрэва, якое прасцерла свае галіны сярод нябеснай сіні.

Нарэшце, вяrhoўны жрэц Малоха прасунуў левую руку пад пакрывалы дзяцей, вырваў у кожнага па косме валасоў над ілбамі і кінуў у агонь. І тады жрацы ў чырвоных плашчах заспявалі свяшчэнны гімн.

— Прывітанне табе, Сонца, уладар абодвух земных паясоў, творац, сам сябе параджаючы, Бацька і Матка, Бацька і Сын, Бог і Багіня, Багіня і Бог.

Галасты іх згубіліся ў гуле інструмантаў, загучэўшых адразу, каб заглушыць крыкі ахвяр.

Служыльнікі храму даўгім крукам адчынілі сем аддзяленняў, размешчаных адно над другім па целе Ваала. У самае верхнє насыпалі муکі; у другое паклалі—двух горліц, у трэцяе—малпу; у чацвертае—барана, у пятае—авечку; а з прычыны таго, што быка для шостага не аказалася, дык туды кінулі ўзятую з алтара гарбаваную скuru. Сёная клетка засталася адчыненай.

Перш за ёсё трэба было выпрабаваць рукі ідала. Тонкія ланцужкі, пачынаючыся з пальцаў, цягнуліся да плеч і спускаліся назад, калі іх цягнулі ўніз, раскрытыя далоні паднімаліся да ўзроўню локцяў і, збліжаючыся, прысоўваліся да жывата; яны рухаліся зусім вольна,—кароткімі перапыністымі штуршкамі. Потым інструманты змоўклі. Полымя вогнішча раўло.

Жрацы Малоха хадзілі па велізарнай пліце пад нагамі ідала і разглядалі натоўп.

Патрэбна была асаблівая ахвяра, ахвяра зусім добраахвотная, бо лічылася, што яна пацягне і другія. Але пакуль ніхто не з'яўляўся; і сем праходаў, што вялі да кратав да коласа, былі зусім бязплодны. Каб надаць натоўпу смеласці, жрацы вынулі з-за пояса вострыя шылы і началі параняць сабе твары. Голых людзей, што прысвецілі сябе Малоху, ляжаўшых дагэтуль знадворку, распірасцёршыхся ніцма на зямлі, упусцілі за агарожу. І кінулі звязку агідных жалезных прылад, і кожны выбраў сабе катаўніне. Яны ўсажвалі сабе вілы ў грудзі, рассякалі шчокі, надзвівалі на галаву цярновыя вянкі; потым, сплятаючыся рукамі, акружылі дзяцей другім, парыўчаста сціскаўшымся і зноў разыходзячымся колам. У імпэтным віхры, то шчыльна падстуپаючы да кратав, то адкідваючыся далёка назад, яны захап-

лялі натоўп, сваім пастваннам паўтараемым, галавакружыльным бегам, поўным крыві і шалёных енкаў.

Пакрыху людзі ўваходзілі ў праходы; яны кідалі ў полымя вогнішча перлы, залатыя вазы, чаши, падсвечнікі, усе свае каштоўнасці; ахвяры рабіліся ўсё больш раскошнымі і больш частымі.

Але вось хістаючыяся чалавек з бледным тварам, агідна скажаным ад жаху, праштурхнуў дзіця наперад; у руках коласа прамільгнула маленъкая чорная ноша; яна правалілася ў цёмнай адтуліне. Жрацы сталі на каленкі каля краю велізарнай пліты і новы гіmn загучэў, выслаўляючы радасць смерці і ўваскрасення ў вечнасці.

Маленъкая ахвяры павольна падымаліся адна за аднай, і знікалі ў дыме, які ўзнімаўся высокім клубамі, так што здалёк здавалася, што яны знікаюць у воблаках. Ніводны не паварушыўся; усе былі звязаны па руках і нагах; і цёмныя пакрывалы перашкаджалі ім што-небудзь бачыць пазнанымі.

Гамількар, як жрэц Малоха, у чырвоным плашчу стаяў каля Ваала, каля вялікага пальца яго правай нагі. Калі прывялі чатырнаццатае дзіця, усе ў натоўпе матлі бачыць, што Гамількар зрабіў рух, поўны жаху. Але зараз прыняўшы звычайную позу, ён склаў крыжкам рукі на грудзях і пачаў глядзець у зямлю; Гамількар быў так блізка да вогнішча, што часам край яго плашча кранаўся полымі.

Усё хутчэй і хутчэй рухаліся бронзавыя рукі. Яны ўжо не спыняліся больш. Кожны раз, калі на іх клалі дзіця, жрацы Малоха ўскладалі рукі на ахвяру, каб перакласці на яе ўсе злачыстыя Карфагена, і гучна абвяшчалі:

- Гэта не людзі, гэта быкі!
- А натоўп навокал іх паўтараў:
- Быкі! Быкі!
- Святошы крычалі:
- Уладар!

Ледзь крануўшыся краю адтуліны, ахвяры зніклі, як краплі вады на распаленай да чырвона пліце, і белы дымок уздымаўся на фоне чырвонага полымі.

Аднак голад бога не суціхаў. Ён прагнунуў усё новых і новых ахвяр. Каб даць яму адразу пабольш, дзяцей пачалі па некалькі раз-раз накладаць на яго рукі, прытрымліваючы таўстым лаццугом,

Нар-Гавас, хаваючыся ў гарах, здалёк сачыў за варварамі.
Аднойчы ноччу берагам мора ён правёў усё сваё войска на
дальні бок лагуны і ўступіў у Карфаген.

Ён з'явіўся збаўцай з шаццю тысячамі воінаў, якія неслі пад
плашчамі муку, і з сарака сланамі, якія былі нагружаны фуражом
і сушаным мясам.

У той-ж час у Карфаген прыбылі звернутыя Рымам чаты-
рыста ваенных палоннікаў, захопленых у часе сіцылійской вайны,
і звесткі аб tym, што Рым адмовіўся ад саюзу з наёмнікамі.

Услед за Рымам, кіраўнік Сіракуз прыслаў у Карфаген тысячу
дзвесце быкоў і пяцьдзесят тро тысячы небеляй чистай пша-
ніцы, абвясціўши сябе прыяцелем рэспублікі.

Вельмі грунтоўныя меркаванні прымушалі суседнія ўрады
дапамагаць Карфагену; яны добра разумелі, што калі наёмнікі
перамогуць, дык усе, ад воінаў да судамыек, паўстануць, і ні
адзін урад, ніякая гаспадарка не ўстаіць перад імі.

Тымчасам Гамількар трамі ўсходнія правінцыі. Ён адキンуў
галаў назад, і варвары апынуліся як быццам у аблозе.

Тады ён пачаў іх трывожыць. Ён набліжаўся, зноў адыходзіў
і, паўтараючы ўсё той-ж манеўр, крыху-па-крыху ён прымусіў
іх адыйсці ад лагера. Спенду вымушан быў паследаваць за ўсімі;
нарэшце і Мато таксама як і ён уступіў.

Але Мато не ішоў далей Туніса і заперся за яго сценамі.
Астатнія войскі варвараў бадзяліся па правінцыях, праследуючы
суфета.

У Кліпее да Гамількара далучыліся тро тысячы галаў, назя-
тых ім. Ён загадаў вывесці коняй з Кірэнайкі, прывесці з Бруцы-
ума ўзбраенні і зноў пачаў вайну.

Ніколі яшчэ яго гені не быў так імпэтна дзеіны і пладатворны.
Пяць месяцаў ён цягаў за сабою варвараў,—быццам без мэты,—
але ў сапраўднасці, ведаючы ўвесь час, куды ён вядзе іх.

Варвары спачатку спрабавалі абкружыць Гамількара неві-
лікімі атрадамі, але ён заўсёды ад іх выслізываў. Абодва войскі
цяпер зусім не разлучаліся. У варвараў было каля сарака тысяч
воінаў; і ўжо шмат разоў яны з радасцю бачылі, як перад імі
студалі карфагеніне.

Гамількар уступіў у горы, хоць там сланам пагражала амаль
поўная пагібель. Ён гэтым хацеў, як думалі варвары, сукрыць
слабасць сваіх войск. Але пастаянная няўпэўненасць, у якой ён

іх тримаў, нарэшце раздражняла іх больш усялякага паражэння.
Аднак варвары не падалі духам і ішлі за ім.

Нарэшце, падвечар, паміж Срэбнай і Валавянай гарой, сярод велізарных скал пры ўваходзе ў цясніну, варвары на-
сціглі атрад велітаў Гамількара; усё яго войска знаходзілася,
відавочна, тут, наперадзе, бо быў чутны глухі гул ад крохаў і гукі
сінналных ражкоў; карфагеняне зараз-жа пабеглі і схаваліся
у цясніне. Войска спускалася ў даліну, якая мела форму лезіва
сякеры, і была абкружана высокімі горамі. Насцігаючы велітаў,
варвары кінуліся ўслед за ім туды; у глыбіні, разам са стадам
быкоў, якія імчаліся ўскак, паказаўся бягучы ў замяшальніцтве
ящчэ новы атрад карфагенян. Чалавек у чырвоным плашчы на
момант мільгануў сярод іх; тэта быў супет, і радасьць, і шалёны
гнеў з новай сілай успыхнуў у душы варвараў.

Ніто з ленасці, ніто з асцярогі многія варвары спыніліся
ля ўвахода ў цясніну. Тады з лесу выскачыгү атрад конніцы
і пагнаў іх мечамі і пікамі ўслед за друпімі; хутка ўсе варвары
апынуліся ў нізе ў даліне.

Хутка ўся грамада людзей, прабегшы ад аднаго канца цясніны
да другога, спынілася; яны не знаходзілі выхода.

Сапраўды, ледзь толькі варвары спусціліся ў даліну, як лю-
дзі, якія схаваліся за абломкамі скал, падняўшы іх шастамі,
скінулі ўніз; і так як спуск быў вельмі стромкім, велізарная
глыбіны хутка скаціліся і зусім закрылі вузкую цясніну.

У другім канцы даліны цягнуўся даўгі праход. У глыбіні
яго, па загадзя прыстаўленых лесвіцах, сукрытыя ад варвараў
скаламі, веліты хутка ўзлезлі наверх і далучыліся да арміі кар-
фагенян, якія знаходзіліся на пласкагор'і. Варвары вельмі позна
заўважылі іх. Калі яны кінуліся туды, велізарная краты, у со-
роках локцяў вышыні, зробленая якраз па велічыні прахода,
ранtam спусціліся перад імі, як шлагбаум, нечакана ўпаўшы
з неба.

Такім чынам, задум супета ўдаўся. Ніхто з наёмнікаў не
быў знаёмы з горамі. Яны далі сябе завесці ў лавушку.

Аж да раніцы варвары цясніліся радамі, штурхаючы ѡдзін
аднаго, з канца у канец выходзіўшы ўсю даліну. Яны рукамі
мацалі гару ў дарэмных пошуках выхода.

Нарэшце падышоў дзень; усюды навокал падымалася велі-
зарная белая, адвесная сцяна. І нідзе ніякага ратунку, ніякай

надзеі. Абодва выхады з гэтага тупіка былі замкнуты кратамі і гурбай скінутых скалаў.

Яны пераглянуліся, не сказаўшы ні слова. У поўнай зньямозе апусціліся там, дзе стаялі, адчуўшы, як лядзяны холад прайшоў па спіне і як страшэнна цяжкімі зрабіліся ў іх павекі.

Хвіліну счақаўшы, варвары эноў ускочылі і кінуліся проста на зваленыя ля ўвахода скалы. Але нават ніжнія, сціснутыя цяжкасцю наваленых зверху, былі непахісны. Яны спрабавалі ўзлезці на іх, каб дабраца да верхавіны; але ўсякае намаганне падняцца па гэтых выпучаных велізарынах было дарэмным.

Варвары вярнуліся да краты; яна была высаджана даўтім: цвікамі, тоўстымі, як калы, вострымі, як калючкі іглака, і так часта насаджанымі, як штаціна на штотцы. Але такое шаленства аўладала імі, што яны ўсё-ж нақінуліся на крату. Калючкі праткнулі пярэднім усё цела наскрольку да хрыбетніка, другія коўзаліся па іх; потым усе зваліліся назад, пакінуўшы на гэтых апідных галінах ключы чалавечых цел і скрываўленыя валасы.

Калі крыху сунялася роспач, праверылі колькі засталося харчавання. Наёмнікі, поклаж якіх загінуў, ледзь мелі харчу на два дні; у астатніх зусім нічога не было; яны чакалі абоза, абяцанага вёскамі на поўдні.

Па даліне ўсё яшчэ бадзяліся быкі, якімі карфагеняне думалі прывабіць варвараў у цясніну, і пасля кінулі. Быкоў закалолі пікамі; з'елі, і калі страўнікі напоўніліся, думкі зрабіліся менш змрочнымі.

На наступны дзень яны зарэзалі мулаў; іх заставалася штук сорак; потым выскраблі скүры, выварылі унутранасці, стаўкі косці і ўсё яшчэ не аддаваліся роспачы; туніская армія, напэўна, паведамлённая аб tym, што з імі здарылася, павінна падыйсці.

Але ўвечары пятага дня голад уэмациніўся; пачалі грызі перавязі мечаў і маленъкія губкі, якімі знутры былі выкладзены шаломы.

Варвары ў зньямозе ляжалі цяпер на зямлі. Яны з рэвам пасылалі праклёны Карфагену, Гамількарну. Пасля пачалі стагнаць, малогія ціха плакалі, нібы маленъкія дзеци. Абвінавачвалі начальнікаў, абсыпалі іх патрозамі.

Аутарыт не баяўся паказвацца ім. Спендзі-ж, абкружаны гракамі, хаваўся ў аднай з расшчэлін скалы; са страху ён распушціў чуткі аб сваёй смерці.

Усе яны цяпер страшэнна схудзелі; скура пакрылася месцамі сіняватымі пражылкамі, як на мармуры. Увечары дзесятага дня памерла троі іберыйцы.

Перапалоханыя таварышы іх пакінулі ранейшае месца. З трупнай знялі вонратку і голыя белыя целы ляжалі на пяску падсонцам.

Тады вакол іх пачалі павольна бадзяцца гарантны. Гэта было племя людзей, якія прывыклі да жыцця ў пустынных мясцох, і якія не пакланяліся ніякім багом. Нарэшце, старши ў атрадзе зрабіў нейкі знак, і, схіліўшыся над трупамі, яны выразалі нажамі щаўгія палосы мяса; пасля, прысёўшы на каракі, прыняліся за ежу. Астатнія здалёка глядзелі на іх; пачуліся կрыкі агіды і жаху,— але многія, аднак, у душы пазайздросцілі іх мужнасці.

Сярод ночы, некаторыя з гэтых, якія яшчэ вагаліся, падышлі да гарантатаў; тоячы свае жаданне, яны прасілі толькі маленькі кавалачак, толькі для паспытацця, як яны гаварылі. І другія асміялелі за імі; лік іх узрастаў; хутка там сабраўся цэлы чатоўп.

Той, хто перш адмаўляўся, ішоў цяпер да гарантатаў і ўжо не варочаўся назад. Яны на вугалях падпякалі кавалкі, наядзёўшы іх на кончык меча; пасыпалі попелам замест солі і сварыліся за лепшыя кавалкі.

Потым, з прычыны таго, што трэба было жыць, што густ да гэтай ежы прышчапіўся, бо ўсе паміралі ад голаду, пачалі заколваць носбітаў вады, конюхаў, усіх служак наёмнікаў. Кожны дзень каго-небудзь забівалі. Некаторыя елі вельмі многа, узмацнелі і зрабіліся менш сумнымі.

Але хутка і тут пачала адчувацца няхватка. Тады жаданні збярнуліся на параненых і на хворых. Раз яны не маглі вылечыцца, ці не лепш было пазбавіць іх ад пакут; варта толькі было каму-небудзь пахіснуцца, як усе пачыналі крычаць, што ён заўніў і павінен паслужыць для другіх. Ужывалі хітрыкі, каб паскорыць іх смерць; у іх кралі апошняя рэшткі агідных порцій; быццам знянацку, на іх наступалі нагой; паміраючыя, каб запэўніць другіх у сваёй бадзёрасці, спрабавалі працягваць рукі, падымацца, смяяцца.

Туман, цяжкі і цёплы, звычайны ў тых краях у канцы зімы, запусціўся на войска на чатырнаццаты дзень. Змена тэмпературы пацягнула за сабой частыя смерці; і ў гарачай вільготнасці замкнутай схіламі гор, разлажэнне адбывалася з жахлівай хут-

касцю. Крапаўшая з туману вільгаль, асядаючы на трупы, размякчала іх і хутка абярнула ўсю даліну ў велічэйшую гніочую яму. Белаватая пара насілася над імі, ласкатала ім ноздры, прасякала праз поры на скуры, засцілала вочы. Нясперпнай агіда ахапіла іх. Яны знемагалі, ім хацелася лепш памерці.

Праз два дні надвор'е праяснілася, і голад успыхнуў зноў. Часамі ім здавалася быццам у іх абцугамі вырываюць унутранасці. Тады яны качаліся ў сударагах, набівалі рот зямлёю, кусалі рукі, рагаталі шалённым рогатам.

Смага мучыла іх яшчэ больш, бо ў іх не засталося ні кроплі вады; мякі зусім высахлі ўжо з дзеятага дня. Каб ашукаць смагу, яны прыкладалі язык да металічных пласцінак на партупеях, да ручак са слановай касці, да лезіваў мечаў.

Яны ўсё яшчэ чакалі туніскага войска.

Першымі гінулі людзі буйнага характару, афрыканцы трымаліся долей, чым галы. Зарклас ляжаў юрод балеараў, без рухаў, ва ўвесь рост выцягнуўшыся на пяску, перакінуўшы праз руку свае даўгія валасы. Спенду адшукаў нейкую расліну з широкімі лісцямі, збыткоўна напоўненню сокам, і каб зберагчы яе ад астатніх, авбясціў яе атрутнай і жывіўся ёю сам.

Некаторым удавалася знаходзіць хамелеонаў і змей. Але тое, што яшчэ прымушала іх жыць, была любоў і прагнасць да жыцця. Яны ўсе сілы душы накіроўвалі на адну гэту думку, намаганнем волі трымаліся за існаванне і толькі гэтым намаганнем падтрымлівалі сваё жыццё.

Самыя непахісныя трымаліся разам, размісціўшыся гурткамі ў сярэдзіне даліны, абкружаныя мерцвякамі, захутаўшыся плащамі, яны моўчкі аддаваліся суму.

Многія, ахопленыя дзіўным брэдам, паўтаралі ўсё адно слова ці без перапынку рабілі адзін і той-же рух. Калі, падняўшы галаву, ім здаралася глянцца адзін на аднаго, іх душы плач пры выглядзе слядоў страшэннага руйнавання на іх тварах.

Яны ведалі, што іх чакала смерць немінучая. Колькі ўжо разоў яны дарэмна спрабавалі прабіць сабе выхад.

З боку рову дэмую вецер і гнаў несупынным каскадам пясок праз спущаную крату; плашчы і валасы варвараў былі засыпаны ім, быццам зямля, паднімаючыся на іх, хавала іх пад сабою. Усё было нерухома навокал; нязменная гара кожную раніцу здавалася ім ўсё вышэйшай і вышэйшай.

Да дваццатага дня памерла дэве тысячи азіятаў, тысяча пяцьсот чалавек з Архіпелага, восем тысяч з Лібіі, вымерла ўся моладзь у наёмнікаў і некалькі дробных плямён цалкам,—наогул дваццаць тысяч воінаў—палавіна войска.

Аўтарыт, у якога засталося толькі пяцьдзесят галаў, ужо хадеў даць сябе забіць, каб хутчэй скончыць з усім, калі на верхавіне гары, проста перад сабою, ён убачыў раптам чалавека.

Аўтарыт разгліздзеў на яго левай руце шчыт у форме трывалініка. Ён крикнуў:

— Карфагенянін!

І ў даліне, перад кратай і пад скаламі зараз-жа ўсё паднялося.

Войн прайшоў паўскрай бяздоннія; варвары знізу глядзелі на яго.

Затым карфагенянін знік. Яны пачалі чакаць.

Нарэшце ўвечары, быццам камень сарваўся з верхавіны скал, — зверху раптам упала перавязь, зробленая з чырвонай скуры і пакрытая шыццём з трывмі дыяментавымі зоркамі. У сярэдзіне яе быў выціснуты знак Вялікага Совета: конь пад пальмай. Гэта быў пропуск, пасланы ім Гамількарам.

Бязмежная радасць усхвалявала змучаных варвараў; яны абнімаліся, плакалі. Спенду, Аўтарыт і Зарксас, чатыры італіёты, негр і два спартанцы працавалі свае паслугі ў якасці парламентаўараў.

У гэты час трэск пачуўся ў баку заваленага скаламі прахода і верхняя глыбіна, перавярнуўшыся, скаўзанулася ўніз. Скалы былі непахісны толькі з боку варвараў. З другога ж боку варта было толькі штурхнүць іх памацней, каб яны скаціліся. Адну за аднай карфагеняніне пачалі скідаць іх ўніз. Работа працягвалася ўсю ноч, а калі дзень заняўся, глыбы скал раскаціліся ли ўвахода ў даліну, як сходні гіганцкай разбуранай лесвіцы.

Варвары ўжо не маглі падняцца. Ім спусцілі лесвіцы; усе кінуліся да іх: град энарадаў з катапультаў адкінуў іх назад; толькі дзесяцёх праpusцілі.

Калі яны прыбылі ў пунічны лагер, дзверцы аднай з палатаў расчыніліся перад імі.

Гамількар сядзеў у глыбіні, на лаўцы, ля нізкага стала, па якім блішчэу аголены меч. Баеначальнікі, стоячы, абкружалі яго.

Убачыўши пасланых, ён у першую хвіліну адхіснуўся назад, пасля нахіліўся, каб разглядзець іх.

У іх быві незвычайна расшыраны зрэнкі і чорныя кругі вакол вачэй, якія дасягали да нізу вушэй; пасінеўшыя насы тырчэлі паміж запалымі, спярэшчанымі глыбокімі эморшчыкамі шчок скура на целе адвісла і зрабілася широкай для цягліц, яна знікла пад пластом аспідна-шэрага пылу, вусны прыліпалі да пажоўкльых зубоў, страшэнны смурод зыходзіў ад іх, быццам з адкапаных магілаў, быццам з раптоўна адхыўшых мерцвякоў.

Сярод палаткі, на цыноўцы, куды павінны былі сесці начальнікі, дымілася страва з варанага гарбуза.

Уздрыгаючыся ўсімі членамі, варвары не моглі адарваць яе зачэй, і слёзы выступілі ў іх на расніцах. І ўсё-ж яны стараліся ўстрыміцца.

Гамількар адварнуўся ад іх і з нейкім загаварыў. Толькі тады яны кінуліся да стравы, усе разам, і паляглі навокал яе віживатах. Твары іх моклі ў тлушчы і шум ад сёрбання смешваўся з іх радасным плачам. Хутчэй ад здзіўлення, чым ад жалю, далі ім скончыць ежу.

Потым, калі яны ўсталі, Гамількар знакам загадаў гаварышчалавеку, які насіў перавязь.

Спендзі, перапалохаўшыся ў першую хвіліну, хутка апраўіўся і пачаў расказваць аб прычыне паўстання, асабліва напіраючы на злачынствы Ганона, выстаўляючы яго галоўным вінайцам, ведаючы, што ён вораг Гамількара, і стараючыся разжаліць супета дробязямі перажытых бядот і напамінкамі аб іх былой адданасці. Ён гаварыў доўга, хутка, вельмі хітра і рэзка.

Гамількар адказаў, што прымае іх апраўданні. Значыць, мір будзе заключаны і цяпер ужо назаўсёды. Але ён патрабаваў, каб яму выдалі дзесяць наёмнікаў па яго выбары, без зброі і без тунік.

Яны не чакалі такой міласці. Спендзі ўскрыкнуў:

- О,—калі трэба,—мы і дваццаць дамо табе, пане!
- Не, дзесяць даволі,—каротка адказаў Гамількар.

Пасля хуткай нарады, прычым на гэтым асабліва настойваў Спендзі, а Аўтарыт горача ўступіўся за асуджаных таварышоў. Яны згадзіліся.

Тады Гамількар сказаў ім:

- Вы, значыцца, і сапраўды начальнікі варвараў і далі клятву за ўсіх?
- Так,—адказаў яны.

— Добра, так у моц згоды, якая адбылася паміж мной, Баркай, і ўсімі пасланымі наёмнікамі, я абіраю вас і вы заста нецеся тут.

Спенду зваліўся непрытомны на цыноўку. Варвары, быццам адмовіўшыся ад яго, цясней прытуліліся адзін да аднаго; большня было сказана ніводнага слова, ні аднай скаргі.

Іх таварышы, бачучы, што пасланыя не варочаюцца, рашылі, што ім здрадзілі. Ясна, што яны проста перайшлі на бок супета.

Яны чакалі яшчэ два дні, а на трэці, з вялікай цяжкасцю ўзбіраючыся на скалы і, кінуўшы за сабою слабых,—іх было яшчэ каля трох тысяч,—яны пусціліся на пошуку туніскага войска.

Пасля некалькіх гадзін стамляльнага падарожжа, яны заўважылі здалёк паміж узгоркамі чейкія снапы срэбнага колеру на нязначнай адлегласці ад аднаго; аслепленыя сонцем, варвары ледзь разгледзелі пад імі чорныя велізарыны. Яны ўсё раслі. Аказалася, што гэта былі пікі воінаў у вежах на грозна ўзброеных сланях.

Жах заўладаў варварамі. Яны нават не спрабавалі бегчы. Усёроўна яны былі ахоплены з усіх бакоў.

Сланы ўвайшлі ў натоўп, рассякаючы яго вострай нагруднай шпорай, пераварачваючы, быццам плугам, пікай на клыках; яны рэзалі, секлі, касілі, сваімі хобатамі, у якіх трымалі шырокія корцікі вежы, поўныя запальваючых стрэлаў, здаваліся ідучымі вулканамі; відаць была толькі велізарная куча, у якой белымі плямамі зіхацелі чалавечыя целы, кавалкі бронзы здаваліся шэрымі бляхамі, а кроў—чырвонымі патокамі; страшэнныя жывёліны, паслухмияныя як сабакі, праводзілі ў натоўпе варвараў глыбокія чорныя барозны.

Кола слоняў усё больш звужвалася; аслабеўшыя варвары не супраціўляліся; і хутка сланы дайшлі да сярэдзіны даліны. Ім ужо не хапала месца, яны цясніліся, уздымаючыся на дыбы і сустракаючыся клыкамі. Тады Нар-Гавас, які камандаваў імі, затрымаў іх, і, павярнуўшы назад, сланы бегам паскакалі да ўзгоркаў.

* * *

Такім чынам, вайна была скончана; прыкамсі Гамількар лічыў яе скончанай; ён быў упэўнены, што Мато не зможа супраціўляцца; ахоплены нецярплівасцю, супет загадаў безадкладна

выступаць. Важней за ўсё цяпер было аўладаць Тунісам. І ён накіраваўся туды, падаўжаючы дзёнкыя пераходы.

Горад абяраняла ўсё туземнае насельніцтва і дваццаць тысяч наёмнікаў; усе яны, як і Мато, не спускалі ўэроку з Карфагена, які быў бачны з воддалі. Аб'яднаныя агульной нянявісцю, яны хутка наладзілі абарону.

Наблізіўшыся да Туніса, карфагеняне ўбачылі на ѿсяне ўмаставанняў чалавека, які паднімаўся вышэй зубцоў, даходзіўших яму ледзь да пояса. Стрэлы, ляцеўшыя вакол яго, палохалі яго, як відаць, не больш, чым чарада ластавак. Дзіўна, ні адна не закранула яго! Гэта быў Мато. Пачынаўся апошні бой; ён ні на што не спадзяваўся, але ўсё-ж думаў, што шчасце бывае зменлівым.

Гамількар спачатку хацеў паказаць наёмнікам, што ён, як з рабамі, расправіцца з імі. На маленьком узгорку супроты горада, ён загадаў укрыжаваць у рад дзесяць пасланых з Цяніны Сякеры парламантараў.

Гэта, відавочна, прымусіла абложных выйсці з-за ўмаставанняў. Пад начальствам Мато яны кінуліся на лагер Ганона, які стаяў у баку на беразе возера.

Націск быў такі імпэтны і мошны, што яны адразу адкінулі карфагенян і ўварваліся ў палатку Ганона. Ён стаяў, акружены трываласцю карфагенянамі, самымі выдатнымі са старэйшын. Варвары падступілі да яго, абсыпаючы лаянкай і падносячы яму да твара сціснутыя кулакі. Ён-жа, у гэты час, шаптаў кожнаму на вуха:

— Я дам табе ўсё, чаго ты захочаш! Я багаты, выратуй мяне!

Яны пацягнулі яго, захапіўшы і быўших у палатцы старэйшын. Страх Ганона ўзрастаў.

— Вы перамаглі мяне, я ваш палоннік! Я выкуплю сябе! Выслушайце мяне, сябры мае.

Сціснуты з усіх бакоў, павіснуўшы на плечах цягнуўшых яго людзей, ён паўтараў:

— Што вы хочаце са мной зрабіць? Што-ж вам трэба? Вы-ж бачыце, я не супраціўляюся! Я заўсёды быў добры з вами.

Велізарны крыж быў ужо ўбіты перад уваходам у палатку. Варвары раўлі:

— Сюды, сюды!

Ён пачаў яшчэ мацней крычаць і, імем бoga, заклінаў адвесці яго да шалішымаў, якім ён нешта скажа, ад чаго залежыць іх выратаванне.

Пазвалі Мато.

— Гавары!—сказаў ён ляжаўшаму на траве ў смяротным стамленні Ганону, які дарэмна стараўся пераканаць сябе, што ўсё гэта сон і што ніякіх крыжаў няма вакол яго. Яго паднялі.

Ганон пратанаваў ім выдаць Гамількара; пасля ён увядзе войска наёмнікаў у Карфаген і там яны стануть удвох з Мато.

Мато адышоў, зрабіўшы знак астатнім хутчэй усё скончыць. Гэта хітрасць, думаў ён, каб выгадаць час.

Варвар памыляўся; Ганон быў у такім становішчы, калі чалавек ні перад чым не спыняецца і, да таго-ж ён так ненавідзеў Гамількара, што прынёс бы яго ў ахвяру з усім яго войскам, пры самай нязначнай надзеі на выратаванне.

Тады стары супет зразумеў, што смерць наступіла заплакаў.

* * *

У гэты час з другога боку горада, адкуль у слупах дыму ўздымаліся языкі полымя, пасланцы наёмнікаў таміліся ў перад смяротных пакутах.

Свежы вечер вярнуў прытомнасць тым з іх, якія ў першыя хвіліны яе страцілі; але ғаловы іх па-ранейшаму заставаліся схіленымі на грудзі, а цела крыху звісала, хоць руکі і былі прыбіты цвікамі вышэй галавы; з падошваў і далоняў кроў сдякала буйнымі кроплямі на зямлю і павольна падала, як падаюць з галін спелыя плоды; і Карфаген, затока, горы і даліны, усё, здавалася, кружылася вакол іх, як велізарнае кола; часам хмара паднятага з зямлі пылу ахутвала іх сваім вярчальным слупам; страшная смага паліла іх, язык варочаўся ў роце і яны адчуvalі, як ледзяны пот ліўся па іх членах, разам з пакідаўшым іх апошнім дыханнем.

Італьёты, самыя моцныя з іх, яшчэ крычалі: лакедэманская маўчалі, ке адплюшчаючы вачэй; Зарксас, такі магутны калясці, схіліўся, як надламаны трысцінік; побач з ім эфіоп заўкнуў галаву праз перакладзіну крыжа; Аўтарыт замёр без руху і толькі варочаў вачыма; яго даўгія валасы, зачапіўшыся ў шчыліне дрэва, выцягнуліся проста над любам, а хрыпенне,

якое вырывалася ў яго, было больш падобна да гнеўнага рэзву, што-ж да Спендзія, дык надзвычайная адважнасць з'явілася ў яго; ён адчуваў цяпер пагарду да жыцця, упэўнены ў блізкім і вечным выезваленні, і раўнадушна чакаў смерці.

Часамі з глыбокага адранцвення, аўладаўшага імі, іх выводзіла лёгкае дакрананне пер'яў, якое прымушала іх устральныя нуцца. Велізарныя крылі пакрывалі іх хістальными ценямі, паветра агалашалася краканнем; а з прычыны таго, што крыж Спендзі быў вышэйшы ад усіх астатніх, дык на яго і спусдіўся першы ястраб. Тады ён павярнуўся тварам да Аўтарыта і павольна з неапісанай усмешкай прагаварыў яму:

— Ты памятаеш львоў па дарозе ў Сіку?

— Гэта былі нашы браты,—адказаў гал, згасаючы.

* * *

Гамількар тымчасам прабіўся праз старыя, паўзруйнаваныя сцены Туніса і аўладаў горадам.

Варвары размисціліся на раўніне перад горадам, так што Карфаген быў ім бачны.

У Мато засталося яшчэ трох тысяч афрыканцаў, тысяча дзвесце грэкаў, паўтры тысячы ўраджэнцаў Кампаніі, дзвесце іберыйцаў, чатырыста этрускаў, пяцьсот самнітаў, сорак галаў і атрад нафураў, вандроўных разбойнікаў, якія далучыліся да яго ў часе бадзяння на краіне фінікавых пальм; усяго было сем тысяч дзвесце дзевятнаццаць воінаў, але ніводнай цэлай сінтагмы. Дзіркі ў паламаных узбраеннях яны заткнулі лапаткамі забітай жывёлы, а бронзавыя катурны замяцілі сандалямі і нейкага рyzзя. Іх кальчугі віселі ў клоччах і скро́зь іх выступалі рубцы старых і, як чырвоныя ніді, цягнуліся на валасатых руках і на абветраных тварах.

Мато пастроіў варвараў у шэсць роўных радоў. У сярэдзіну паставіў этрускаў, скаваных бронзовым ланцугом; за мі стаялі стралкі, а на флангах нафуры, конна на кароткапоўсных вярблодах, упрыгожаных пер'ямі стравусаў.

У падобным-же парадку і суфет размісціў сваё войска. У яго было звыш чатыраццаці тысяч салдатаў,—роўна ў дзвяры больш чым у войску наёмнікаў.

Спачатку павольна, потым усё паскараючы свой крок, абодвы войскі пачалі зыходзіцца. І раптам пачаўся страшны

грукат, падобны да грукату двух сутыкнуўшихся флотаў. Першы рад варвараў хутка разамкнуўся і стралкі, схаваныя за імі, пачалі кідаць ядры, стрэлы і дроцікі.

Тады Гамількар падзяліў сваю конніцу на эскадроны, размясціў паміж імі гоплітаў і кінуў іх на наёмнікаў.

Гэта конусападобная грамада выставіла на фронце коннікаў; шырокія бакі шчаціліся пікамі. Варвары не маглі супраціўляцца ёй.

Але скаваныя ланцугом этрускі не рухаліся з месца. Іх шырокая бронзавая лінія то рассоўвалася, то сціскалася, рухлівая і жуткая, як змяя непрыступная, як каменная сцяна. Варвары хаваліся за яе, каб самкнудца і зноў перастроіцца, і, пераводзячи злёгку дух, зноў ішлі наперад з абломкамі мізэрнай зброі ў руках.

Аднак, рады клінабараў аказаліся раскіданымі па ўсёй раўніне; наёмнікі зрывалі з іх узбраенне, надзявалі на сябе і ўступалі ў бой. Карфагеняне, памыляючыся, прымаючы пераапранутых за сваіх, многа разоў траплялі ў іх рады. Жах ахапіў іх, яны беглі назад, а пераможныя крыкі, якія ўзынімаліся здаўка, быццам гналі іх, як адломкі караблёў, якія ўносяцца бурай.

Гамількар упадаў у роспач. Усё гінула, дзякуючы генію Мато і непераможнай смеласці наёмнікаў.

Але раптам на гарызонце, з боку Карфагена, пачаўся глухі гул тамбурынаў. Гэта ішоў натоўп старых, хворых, пятнаццацігадовых дзяцей, нават жанчыны былі сярод іх; не маючы сіл перамагчы сваю страшную трывогу, яны вышлі з Карфагена; аддаючы сябе пад абарону якой-небудзь грознай сілы, які ўзял з сабою з садоў Гамількара адзінага слана, які яшчэ застаўся ў рэспубліцы, слана з адсечных хобатамі.

Тады карфагенянам здалося, што бацькаўшчына, пакінуўшы свае сцены, з'явілася сюды, каб загадаць ім памерці за яе. Шалённая ярасць устыхнула ў іх з падвойнай сілай, а нумідзійцы пацятнулі за сабою ўсіх.

Варвары, тримаючыся ў сярэдзіне раўніны, абапіраліся спінай на невялікі ўзгорак. У іх ужо не было надзеі ні на перамогу, ні нават на захаванне жыцця; але гэта былі самыя лепшыя, самыя бясстрашныя і моцныя воіны.

Прыбыўшы з Карфагена натоўп пачаў кідаць у іх праз га-

ловы нумідзійцаў, цесным колам абкружыўших рэшткі наёмнікаў, вярцёлкі, шпікальныя іголкі, малаткі, усякія колючыя і рэжучыя хатнія рэчы; і воіны, перад якімі дрыжэлі нядайна рымскія консулы, гінулі цяпер пад палкамі, кінутымі жанчынамі; карфагенская чэрнь пабівала наёмнікаў.

Карфагеняне коўзаліся ў крыві; схіл узгоркаў быў такі стромкі, што трупы забітых скочваліся ўніз. Слон, спрабуючы ўзысці на яго, крохыў па мёртвых целах, да самага бруха пагразаючы ў іх турбе; здавалася, што ён з асалодай топчыцца ў іх; і яго пакарочаны хобат, шырокі на канцы, кожны момант працягваўся ўверх, як велізарная чорная п'яўка.

Потым усё спынілася. Скрыгочачы ад ярасці зубамі, карфагеняне глядзелі на верхавіну ўзгорку, дзе яшчэ стойка трималіся варвары; нарэшце, адразу кінуліся наперад і сутычка ўзнавілася.

Часамі наёмнікі падпушчалі іх блізка да сябе, кричучы, што здаюцца; потым, з жахлівым рогатам раптам забівалі адзін аднаго; калі мёртвия падалі, жывыя, абараняючыся, становіліся на іх. Стварылася піраміда, якая паступова ўсё больш і больш вырастала.

Хутка іх засталося ўсяго пяцьдзесят, потым—толькі дваццаць, потым—тры і, нарэшце—толькі двое: самніт, узброены сякерай, і Мато, у якога быў яшчэ цэлы яго меч.

Прысеўши на карачкі, самніт па чарзе рубіў сякерай, то ўправа, то ўлева і ў той-жа час папярэджваў Мато аб удараҳ, пагражаячых яму.

— З гэтага боку, начальнік, і сюды! Нахіліся!

Мато страціў ужо і наплечнікі, і шалом, і свой панцыр; ён быў голы, зблеў, як мярцвяк, валасы сталі торчма, пена выступіла ў кутках рота; меч яго так хутка круціўся, што зіхацеў арэолам навокал яго галавы. Раптам, кінуты камень раздробніў яму меч ля самай рукаяткі; самніт быў забіты і паток карфагенян сціскаўся ўсё цясней; яны ўжо краналіся яго. Тады ён паднёс да неба свае абязброенныя рукі, заплюшчыў вочы, працягнуўши рукі, як чалавек, што кідаецца ў мора са скалы, — кінуўся на пікі.

Пікі перад ім адхіліліся. Некалькі разоў кідаўся ён на карфагенян. І кожны раз яны адступалі, адхіляючы зброю.

Нагой ён закрануў чысці кінуты меч. Мато нахіліўся, каб

схапіць яго. Але раптам адчуў сябе звязаным па руках і нагах, і зваліўся на зямлю.

Ужо некалькі часу, крок за крокам ішсў за ім Нар-Гавас, які тримаў адну з тых шырокіх сетак, якімі ловіць дзікіх звярэй; выбраўши хвіліну, калі Мато нагнуўся, Нар-Гавас аблытаў яго цянётамі.

Мато палажылі на спіну слана, накрыж звязаўши яму руки і ногі; і ўсе, хто не быў паранены, суправаджаючы яго, шалеющимі натоўпам накіраваліся ў Карфаген.

Вадзяны гадзінік храма Камона паказваў пятую гадзіну ночы, калі пераможцы прыбылі ў Малку; тады Мато адплюшыў вочы. Дамы былі так ярка асветлены, што горад здаваўся ахоплённым полымем.

Грознае нараканне няясна даносілася да яго і, лежачы на спіне, ён глядзеў на зоркі.

Потым зачыніліся нейкія дзвёры і змрок ахутаў яго.

* * *

У тую-ж гадзіну, апошні з воінаў, пакінутых у Цясніне Сякеры, паміраў.

У той дзень, калі адышлі самыя здаровыя і дужыя, да цясніны, дзе было яшчэ каля трох тысяч паўжывых воінаў, падышоў з поўдня абяцаны абоз з харчаваннем.

Але варвары ўжо не маглі ісці. Яны чакалі з'яўлення Мато; з маладушша, вяласці, з упартага нежадання, уласцівага хворым, пакінуць насаджанае месца, яны ѿе хацелі ісці з гор. Поўнае бязволле і бяссілле аўладала імі. Карфагенне ведалі, што к таму дню, калі палоннага Мато прывезлі на слане ў Карфаген, варвараў засталося не больш тысячы трохсот чалавек, і каб з імі пакончыць, нават не трэба было салдатаў.

Цікія зверы, асабліва ільвы, страшэйна расплодзіліся за тры гады вайны. Нар-Гавас зрабіў вялікую аблаву на іх, а потым пагнаў у Цясніну Сякеры,—яны ўсё былі там, калі воін, пасланы старэйшынамі, прышоў паглядзець, што засталося ад варвараў.

Па усёй даліне павольна хадзілі ільвы, ці ляжалі побач з трупамі. Мёртвыя целы змяшаліся ў кучу з вопраткамі і ўзброеннемі. Амаль у кожнага не хапала твара, ці руکі, некаторыя здаваліся яшчэ зусім не закранутымі, другія цалкам высахлі і пыльныя чэрепы былі пакрыты шаломамі; з бронявых нака-

леникаў тырчэлі ногі, пазбаўленыя мяса, на шкілетах яшчэ за-
сталіся плашчы; выбеленыя сонцам косці зіхатлівымі плямамі
ляжалі на пяску.

Жмурачыся ад яркага дзеннага святла, яшчэ ўзмоцненага
адбіткам белых скал, ільвы адпачывалі, лежачы грудзьмі да
землі і выцягнуўшы абедзве пярэднія лапы. Другія, сеўшы на
заднія лапы, пільна глядзелі ў прастору, ці спалі, згарнуўшыся
у клубок, поўзахутаныя густой гривай; і ўсе яны здаваліся
такімі сътымі, стомленымі, сумнымі. Яны былі такімі-ж неру-
хомымі, як горы навокал, як мерцвякі.

Ноч спусцілася; шырокія чырвоныя поласы цягнуліся па
небе на заходзе.

Над аднай з груд, раскінутых у розных мясцох па даліне,
нешта няяснае—падобнае да здані—паднялося і заварушылася.
Тады адзін з ільвоў устаў і падышоў да яго, вырысоўваючи
свайг страшэннай постаццю велізарны чорны цень на фоне
цемна-чырвонага неба; падышоўшы да чалавека, адным ударам
лапы леў перавярнуў яго.

Потым лёг на яго і павольна клыкамі пачаў раздзіраць яму
ўнутранасці.

Потым шырока разявіў пащчу і некалькі хвілін гримеў яго
працяглы рэў, паўтораны рэхам гор, да таго часу, пакуль
апошні гук не замёр у пустыні.

Раптам дробныя каменчыкі і пясок пасыпаліся зверху.
Пачаўся шум спехатлівых кроکаў, і з боку кратай, з цясніны,
адусюль паказаліся завостраныя морды і тырчэўшыя вушки;
у змрску зіханулі дзікія вочы.

Гэта былі чакалы, якія прышлі паядаць рэшткі.

Карфагенянін, які глядзеў, скінуўшыся над краем бяздонні,
уніз, павярнуўся і пайшоў назад.

РАЗДЗЕЛ XII

Смерть Мато

Карфаген быў ахоплен радасцю—глыбокай, усеагульной,
бязмернай і бязмежнай; залаталі пралом, убраў руіны, нанова
афарбавалі статуі багоў, пасыпалі вуліцы міртавымі галінкамі;
на скрыжаваннях дарог дыміўся ладан, і натоўп на тэррасах у
стракатых воротках здаваўся грудамі распускаючыхся кветак.

Несупынны гул заглушаўся выкрыкамі ваданосаў, паліваю-

чых брук; рабы Гамількара ад яго імя прапанавалі праходзячым палены мігдаль і сырое мясо кавалкамі, усе падыходзілі адзін да аднаго, цалаваліся і плакалі; царскія гарады былі заваяваны, вандроўнікі прагнаны, усе варвары зынішчаны. Акропаль знікаў пад каляровымі пакрывалямі; насы трывэм, выстраеных даўгім радам за молам, паблісквалі, быццам стаў з дыямэнтаў; усюды адчуваўся адноўлены парадак, пачатак новага жыцця, разліваючага навокал шчасце; у гэты дзень святковалі шлюб Саламбо і правадыра нумідзійцаў.

На тэррасах храма Камона гіганцкі каштоўны посуд і аздобы пакрываілі тры даўгіх сталы, за якімі павінны былі сесці жрацы, старэйшыны і багатары; чацверты больш высокі стол быў прызначан для Гамількара, для Нар-Гаваса і для Саламбо; з прычыны таго, што Саламбо, звярнуўшая пакрываала багіні, выратавала бацькаўшчыну, народ абярнуў яе вяселле ў нацыянальную ўрачыстасць, і ўнізе на пляцы, натоўп чакаў яе з'яўлення.

Другое відовішча, яшчэ больш вострае, раздражняла нециярпіласць натоўпа: яму абяцалі ў гэты ўрачысты дзень удзел у пакаранні Мато.

Доўга не маглі прыдумаць яму належнай кары. Спачатку хацелі садраць з яго скuru жыўцом, хацелі заліць яму ўнутранасці расплаўленым свінцом, ці замарыць голадам. Другія прапанавалі вазіць яго на вярблодзе, уваткнуўшы папярэдня ў цела ільняныя кнаты, прасякнутыя алеем: яны загадзя радаваліся, уяўляючы сабе, як велізарная жывёліна будзе расхажваць па вуліцах, нясучы на сабе чалавека, які будзе звівацца ў полымі, як свяцільнік, калыхаючыся ад ветру.

Але каму з грамадзян даручыць катаваць яго і чаму пазбаўляць асалоду ўсіх астатніх? Трэба было прыдумаць такую смерць, у якой удзельнічаў-бы ўесь народ, каб усе руکі, усё ўзброенне, кожная рэч у Карфагене, ад плітаў брука і да водаў ватокі, таксама маглі рваць, мучыць, зніштажаць яго.

І старэйшыны вырашылі, што ён пойдзе ад самай турмы на пляц Камона без праважатых, са звязанымі за спіной рукамі; забаранілі біць яго ў сэрца, каб ён надалей заставаўся жывым; забаранілі выколваць яму вочы, каб ён да канца бачыў сваё катаване, забаронена было таксама кідаць у яго чым папала і ўдараць яго больш, чым трymа пальцамі адразу.

Хоць ён павінен быў з'яўіцца толькі перад канцом урачы-

стасці, усё-ж натоўпу некалькі разоў здавалася, што ён яго ба-
чыць; усе кідаліся да Акропала, вуліцы на момант пусцелі, а
затым, незадаволена наракаючы, натоўп вяртаўся назад. Многія
ад самага золку не ўходзілі з месца і ў глыбокім хваляванні
хадэілі ўзад і ўперад; другія былі такія бледныя, быццам чакалі
уласнай кары.

Раптам з Мапал, над галовамі, паказаліся высокія апахалы
з пер'яў. Гэта Саламбо выходзіла з палаца, ва ўсіх вырваўся
ўздых палягчэння.

Наперадзе ішлі жрацы багоў-Патэкаў, пасля жрацы Эшмуна,
Мількарта і адна за аднай усе калегіі жрацоў, за імі ішлі жрацы
ў паўпразрыстых вопратках жоўтага і чорнага кслеру, якія кры-
чалі падобна птушкам, звіваліся, як вужакі, або плаўна кружылі
пад тукі флейтаў, увасабляючы рух зор; ад іх лёгкіх вопратак па
вуліцах плылі хвалі далікатных пахаў. Жаночы пачатак усюды
цараваў у гэты дзень.

Па меры таго, як калегіі жрацоў праходзілі, яны выстрой-
валіся ў дварах храмаў, на знадворных галірэях і ўздоўж
падвойных лесвіц, якія паднімаліся ля сцен, збліжаючыся ўверсе.
Рады белых вопратак паказваліся паміж каланадамі, увесь
будынак напоўніўся жывымі чалавечамі статуямі—нерухомымі,
як вылепкі з камення.

Унізе бурна загудзеў натоўп. З суседніх вуліц хлынулі новыя
натоўпы людзей; служыльнікі храма гналі іх палкамі назад. І аб-
кружаная старэйшынамі, увенчатымі залатымі тыарамі, на насіл-
ках пад пурпуровым полагам з'явілася Саламбо.

Шалёныя крыкі агаласілі ўвесь пляц; цымбалы і кроталы за-
звінелі гучней; тамбурыны загрымелі, вялікі пурпуровы полаг
схаваўся паміж калюнамі портала храма.

Ён зноў з'явіўся на першай пляцоўцы ўжо без насілак. Са-
ламбо павольна ішла пад ім; пасля яна прайшла па тэрасе,
накіроўваючыся ў глыбіню, дзе села на трон, выразаны з шчыта
вельзарнай мorskай чарапахі. Пад ногі ёй падсунулі ўлончык
са слановай касці з трыма сходжкамі, на вуглах ніжній з іх ста-
ялі на каленах двое чорных дзяцей і яна часамі апіралася аб
іх галовы абодвумя рукамі, абцяжанымі надта цяжкімі пяр-
сыцёнкамі.

Ад шчыкалатаў да бёдраў яе сцягвала блішастая як пер-
ламутр, сетка з частымі петлямі, нагадваўшы мі рыбавую луску.

сіні пояс ахопліваў стан, адкрываў яе грудзі, выступаўши скро́зь прарэзы ў выглядзе паўмесяца, падвескі з карбункула хавалі іх кончыкі. Прычоска з уплеценымі пер'ямі паваў, нібы зоркамі выкладзеная каштоўнымі каменнямі, упрыгожвала яе галаву; шырокі белы, як снег плащ спускаўся назад з яе плеч.

Ніжэй, на другіх сядзеннях, змясціўся яе бацька і муж; Нар-Гавас у светлай сімары, у вянку з каменнай солі, адкуль выбіваліся дзіве пасмы валасоў, закрученых, як рогі Амона; і Гамількар у фіялетавай туніцы, расшытай залатымі вінаграднымі галінамі, з баявым мечам ля бядра.

Ззаду Саламбо выстраіліся жрацы Таніты ў белых ільняных вопратках; справа, даўгой залатой паласой працягнулася тыары старэйшын; з другога боку багатыры са сваімі смартавымі скіпетрамі размясціліся такім-жа радам, але зялёнага колеру; а ў глыбіні, жрацы Малоха з-за сваіх чырвоных плашчаў, здаваліся барвяной сцяной. Жрацы астатніх храмаў занялі ніжнія тэррасы. Натоўп запоўніў вуліцы. Людзі ўзлазілі на дамы і цасніліся доўгімі радамі да верхавіны Акропаля.

Уесь народ сабраўся ля ног Саламбо, неба блакітнела над яе галавой, навокал разгарнулася бязмежнасьць мора, затокі і горы і далёкія правінцыі, а ў самой сярэдзіне праменна-светлая Саламбо здавалася геніем карфагенскай рэспублікі, уваплачэннем яе душы.

Свята павінна было працягвацца ўсю ноч. Рабы, падбіраючы туникі, хадзілі навокал сталоў на дыбачках, час ад часу гримелі ліры, выконваючы ўрачысты піомні, ці гучэў хор валасоў. Гул натоўпа, незмаўкальны як шум мора, увесь час насіўся навокал і быццам баюкаў сваясаблівай шырокай гармоніі: за сталамі ўспаміналі аб балі наёмнікаў, усе аддаваліся марам аб шчасці, сонца пачало спушчацца, і серп месяца ўжо падымаліся на другім баку неба.

Але вось Саламбо, быццам яе нехта аклікнуў, павярнула галаву, натоўп, які не зводзіў з яе вачэй, тацсама пачаў глядзець у напрамку яе ўзорку.

На верхавіне Акропаля дзвёры цымніцы, высечанай у скале калі самага храма, адчыніліся і ў чорнай дзірцы, на парозе стаў чалавек.

Ён вышаў адтуль сагнуўшыся ўдвоем, са зблізкай выглядам дзікага звера, знянацку выпушчанага на волю.

Свято асляпіла яго; некалькі момантаў ён прастаяў нерухомы. Усе пазналі яго і затрымалі дыханне.

Нарэшце, ён рушиў уперад, першае здзіўленне рассеялася. Мноства рук паднялося над ім і схавала яго.

Да Акропаля вяла лесвіца з шасцюздзесяцю сходкамі. Ён спускаўся, быццам падхоплены вадаспадам з верхавіны гары; відаць было, як ён тро разы скакаў; потым, унізе ён адразу станавіўся на ногі.

Плечы яго былі ў крыві; грудзі ўздрыгвалі, сціснутыя дыханнем; ён рабіў такія намогі, каб парваць свае путы, што руکі яго, звязаныя накрыж на голай спіне, надэймуваліся, як звены амія.

З таго месца, дзе ён апынуўся, перад ім разыходзілася некалькі вуліц. У кожнай з іх працягнутай былі з канца ў качец паралельна тро рады бронзавых ланцугоў, прымацаваных да пупкоў багоў-Патэкаў, якія стаялі на ўсіх скрыжаваннях вуліц; натоўп цясніўся за імі да дамоў, а пасярэдзіне хадзілі служкі і старэйшыны, патрэсваючы бізунамі.

Адзін з іх штурхнуў Мато ўперад, сцебануўшы з усёй сілы. Мато пакорліва пайшоў.

Усе выцягнулі руکі паверх ланцугоў, крычуучы, што палоніку пакінулі надта шырокі праход; ён ішоў і бязлікія пальцы вялізарнага натоўпа абмацавалі, каломі, раздзіралі яго; калі ён даходзіў да канца вуліцы, перад ім раскрывалася другая; некалькі раз ён кідаўся ў бок, каб схапіць каго-небудзь зубамі; але ўсе вельмі хутка адсакавалі, ланцугі затрымлівалі яго, і натоўп заліваўся рогатам.

Нейкае дзіцяніё разарвала яму вуха; маладзенькая дзяўчына, схаваўшы ў рукаве верацяно, разрэзала яму шчаку; яму вырывалі пасмы валасоў, аддзіралі кавалкамі скуру. З правага боку горла палілася кроў; натоўп лютаваў. Гэты апошні варвар быў для карфагенян уваплачэннем усіх варвараў, усяго паўстаўшага войска; яны помсцілі яму за ўсе свае пакуты, за ўсе перажытыя жахі, за сваю ганьбу. Ярасць натоўпа разгаралася; у занадта нацягнутых ланцуках раскручваліся звенні і ледзь не разрываліся; людзі ўжо не адчувалі ўдараў, якімі рабы іх адганялі, некаторыя чапляліся за выступы дамоў; з усіх адтулін у сценах тырчэлі чалавечыя галовы; і ўсё зло, якое яны ўжо не моглі зрабіць, яны выкрывалі з лаянкай.

Гэта была жорсткая, грубая ляянка, бессаромная, з насмешлівымі падбухторваннямі, практёнамі; і як бышам мала было яму тых пакут, якія ён цярпеў зараз, яны прадракалі яму яшчэ босьльш страшныя ўперадзе ў вечнасці.

Незмаўкальнае, бессэнсоўнае выцё напаўняла Карфаген. Часам адзін які-небудзь склад—хрыплы, ярасны, глыбокі гук,— у адзін голас на працягу некалькіх хвілін паўтараўся ўсім народам. Ад самай замлі да дахаў дрыжэлі ад яго сцены дамоў; і Мато здавалася, што абодва бакі вуліцы, падзеленыя ланцугамі, цягнуліся да яго, падымалочы яго, як дзве велізарныя руки і душымі яго ў паветры.

Ён успомніў, што некалькі раней ён адчуваў нешта падобнае. Той-же напаў на тэррасах, тыя-ж самыя ўзоркі, тая-ж ярасць; але тады ён ішоў вольна, усе адхістваліся, яго прыкрывала бостоя. Гэты ўспамін, які рабіўся ўсё больш выразным, нагнаў на яго цяжкі смутак. Цені мільгацелі перад яго вачыма; горад кружыўся навокал галавы, кроў лілася цурком з раны на бёдры; ён адчуваў, што памірае; калены яго падпіналіся, і ён ціха апусціўся на пліты брука.

Нехта прынёс распаленую жалезнную паласу і, прасунуўшы яе пад ніжні ланцуг, прылажыў да раны. Цела задымілася, ярасныя крыжкі пакрылі голас Мато; ён зноў стаў на ногі.

Зрабіўшы шэсць кроکаў, ён упаў другі раз, потым трэці і чацверты раз; кожны раз новае катаванне паднімала яго. На яго накіроўвалі трубы, з якіх ляцелі краплі кіпячага масла; пад ногі кідалі бітае шкло; ён усё ішоў. На рагу вуліцы Сахеб, пад іавесам крамкі, Мато прыхіліўся спіной да сцяны і больш не рухаўся.

Рабы білі яго бізунамі з гіпапатамавай скуры так доўга і так ярасна, што махроцце іх тунік зрабілася мокрым ад поту. Мато здаваўся непрытомным; раптам ён сарваўся і кінуўся бегчы наўздагад, губы яго трэсліся, нібы ад страшэннага холаду. Ён прабег уздоўж вуліцы Будэса, праскочыў праз Сенны рынак і апынуўся на пляцы Камона.

Цяпер ён належыў жрацам; рабы распітурхалі напаў; зрабілася больш прасторна. Мато паглядзеў навокал і сустрэўся вачыма з Саламбо.

З першага кроку яго, яна паднялася з месца; потым мімавольна, па меры таго, як ён набліжаўся, яна падыходзіла ўсё

бліжэй да краю терасы; і хутка ўсё было навокал, згікла
з яе вачэй, яна бачыла аднаго толькі Мато. У души яе зрабілася
шішыня,—адкрылася адно з бяздонняў, у якіх увесь свет знікае,
пад націскам аднай адзінай думкі, аднаго ўспаміну, узорку. Чалавек, які да яе крочыў, прыцягваў яе.

Ад яго, апрача вачэй, не засталося нічога чалавечага; гэта
быў даўгі касцяк, зусім чырвоны ад крыві; разарваныя путы
звісалі ўздоўж бёдраў, але іх нельга было адрозніць ад жылаў
на руках, з якіх была садрана скора і мяса; рот быў шырокі
разляўлены; з вочніц, здавалася, вырывалася два языкі полныя,
быццам уздымаючыся да вала соў;—і наягчасны ўсё яшчэ ішоў
наперад.

Ён дайшоў якраз да самай тэрасы. Саламбо нахілілася над
біламі; гэтыя страшныя вочы ўсё яшчэ любаваліся ёю, і раптам
яна зразумела ўсё, што выпакутваў ён дзеля яе. Ён паміраў ця-
пер, а яна бачыла яго зноў у палатцы на каленах перад ёю,
абдымаючым рукамі яе стан, шэпчучым пяшчотным, ласкавым
словы; яна прагла адчуваць іх яшчэ; пачуць іх зноў; ёй хацелася
крычаць з гора.

Мато ніцма ўпаў і больш не рухаўся.

Саламбо амаль непрытомную аднеслі і зноў пасадзілі на
троки; жрацы сабраліся навокал яе. Яны віншавалі яе; гэта была
яе справа. Усе апладыравалі, стукалі нагамі, выкрыквалі яе
імя.

Нехта кінуўся да трута. Па плашчы і асаблівым нажы за
поясам—гэта быў жрэц Малоха.

Адным ударам нажа ён рассек грудзі Мато, вырваў сэрца, па-
лажыў яго на лыжку і, падняўшы ўгару руку, прынёс яго ў
афяру заходзячаму сонцу.

Сонца апускалася ў воду затокі; прамяні яго падалі даўтімі
стрэламі на трапечучае, яшчэ жывое чырвонае сэрца. Свяціла
апускалася ўсё глыбей у хвалі, па меры таго, як заціхалі біці
серца; і з апошнім біцім яго яна скавалася зусім.

Тады па ўсёй прасторы, ад ватокі да лагуны, ад пярэсмыка да
маяка, ва ўсіх вуліцах, на дахах дамоў і на храмах пачуўся
адзіны крик; ён то перапыняўся, то зноў вырастаў; будынкі хі-
сталіся ад яго.

Карфаген быў ахоплен сударагай тытанічнай радасці і бяз-
межнай надзеі.

Мар-Гавас, ап'янёны гордасцю, абняў левай рукој стан Са-
ламбо, у знак аўладання ёю, а правай узяў залаты келіх і выпіў
за гені Карфагена.

Саламбо, як і яе муж, таксама паднялася з келіхам. Але
ледзь паспеўши выпрастацца, упала, закінуўши галаву; бледная,
адранцвеўшая, з раскрытымі вуснамі; распушчаныя валасы зве-
сліся да самай зямлі.

Так памерла дачка Гамількара.

СЛОВНИК

незразумелых і цяжких слоў, якія сустракаюцца ў кнізе „Ля сцен Карфагена“ Г. Флабера.

Склад A. Левашою

Абадзіры — камені, якія падають з місяця — метеорити.

Ағұр—жәң, вәстүн будучыні.

А г à т—пластаваты рознакаляровы камень.

А крò паль—па-грéцку—крéпасць унутры горада на ўзыншы, ахоўваючая самую важную частку, скарбніцу, урадавыя будынкі і інш.

Александрыйскі Маяк, Фарос—гіганцкі маяк, пабудаваны на астраўку пры ўваходзе ў гавань Александрыі, у дэльце Ніла.

Алдэ—афрыканская расліна, пры згаранні пахне росным ладанам.

Амон—бог Сонца ў егіпцян (рогі Амона—сімвал магутнасці бoga).

Амулёт—ци талісман, ладунка, якой старажытныя народы прыпісвалі ча-
раўніцкае, ці ахоўваючае ад псуцця, хваробы і інш. дзеянне.

А м ф і т є а т р—частка глядацкай залі, размешчаная павышаючымісѧ ўсходнім, уступамі.

Амфора—лігкай грацьозна судзіна, формы з вузкай і высокай шийкой і двумя згінчастими ручкамі па бакох.

Барвяніца—тканіна п'ємна-чырвонага, пурпуроўага колеру: парфіра.

Балеары—ураджэнцы Балеарских островов, нахо-
дящиеся в западной части Средиземного моря, на берегах Каталонии.

Баліста—баявая мятальная машина для стрэлаў у старажытных; га-
катауль.

Бэ́отыя—адна з самых велізарнейшых дзяржаў старажытнай Элады—Грецыі, століца Файа.

Більш—прадмесьце Карфагена, на берегу Тунісійського розгирза.

Бруцум — адна з правінцыі Рымскай Рэспублікі, сучасная Калабрыя — падвойсток на поўдні Італіі.

Ба́ал—уладар багоў, увасабляў прадукцыйныя сілы прыроды. У кожным
горадзе старажытнага Ўсхода быў свой Баал, значэнне якога звязвалася з ма-
гутнасцю данага горада.

В а б і л ő н — ці Халдзя, — адна са старожытнейших усходніх культурных цэнтраў у паўднёвай частцы Месапатамії.

В а з ы—сүздіні вельмі зграбнай формы з жывапісныі ділянныі аздобамі, зробленымі з гліны, фарфара, каменя ў ці метала.

В а р в а р ы—грецкое слово, якое мела значенне „чужы”, „чужаземец”.

В е л і т ы—воіская частка ў рымскомі войску, лёгкая пяхота пры легене, якая несла ахоуную службу.

В а ў ч ы ы—рымскі веини значок з бронзы. Ваўчыца была эмблемай горада Рыма, а затым і ўсей дзяржавы, бо згодна легендзе заснавальнікі Рыма, браты Ромуль і Рэм, былі ўскормлены ваўчытай.

Г а б а р а—лайба для перевозкі грузау.

Г ад э с—горад на паўднёвай-атлантычным узбрэжжы Гішпаніі,—цяпер на яго месцы горад Кадыкес; у старажытнасці Гадэс быў аднай з самых далёкіх калоній фінікіян, на далёкім заходзе.

Г а л е р а—мбраходнае судно старадауніх часоў, даволі значных памераў; галеры былі і ветразёвые і грабні, вёслы размяшчаліся ў некалькі радоў, адно над адным; за кожным вяслом сядзела па некалькі чалавек, часцей за ўсё рабоў, веині-палонных, ці асуджаных злачынцаў.

Г а л ы—старажытны жыхары сучаснай Францыі.

Г а р а м а н т ы—племя, якое жыло на Міжземным узбрэжжы Афрыкі на гравіцах Лібіі.

Г е к а т о м п і л—горад і мясцовасць у Лібіі, у некалькіх дніх дарагі ад Карфагена. Месца зражэння, у якім лібійцы страцілі свою незалежнасць і падначаліліся Карфагену.

Г е т у л і я (Гетулы)—старажытная назва вандроўных пляменаў оазисаў Сахари, якія жылі на заходзе ад краіны гарамантаў.

Г і п о -З а р ы т—фінікійская калонія ў некалькі гадзінах морскага шляху ад Карфагена; горад, як і другія калоніі фінікіян, карыстаўся незалежнасцю.

Г і п а п а т а м—бегемот, рачны ці пільскі конь, які жывъ на балоцістых берагах африканскіх рэчак.

Г а м ё р—старажытная фінікійская мерка для сыпучых і вадкіх цел, калія двух літраў.

Г о п л і т ы—пешая воіны з цяжкім узбраеннем, галоунейшая частка войска ў старажытных грэкаў; біліся цесна самкнутымі радамі—фалангай, чаму іх часта называлі яшчэ фалангітамі.

Д о р ы й ы—галоунейшая частка насельніцтва Грэцыі са свяязаблівай высокай культурой.

Д р е п а н о н—горад на беразе Сіцыліі, на месцы сучаснага горада Трапані. Драмадэр—аднагорбы вярблюд.

Д р о б ц і к—мятальнае зброя старажытных, у выглядзе караткай пікі.

З а і м ф—так называлася на фінікійской мове свяшчэннае пакрывала багіні Таніты.

З е р э т—фінікійская мерка для вымервання плошчаў.

І бер ы й ы—свяязкі лібійцам народ, у старажытныя часы перасялілся ў Заходнюю Еўропу.

І он і й ы—ално з чатырох галоуных плямён старажытнага грэцкага юрода (даране, іаяне, аалішы, ахейцы); разам з дарыйцамі іонійцы з'яўляліся ведущымі посбітамі грэцкай культуры.

Італі́ты—туземнае насе́льніцтва Апенінскага паўвострава (Італії), якое падначальвалася рымлянам.

Іудэ́я—частка Палестыны, заселеная іудэямі, адным з плямёнаў ізраильскага народа.

Кабі́ры—баствы асіра-ававілонскай рэлігіі, значэнне якіх, а таксама і лік іх імёны (у фінікіян іх было сём) шмат разоў змянялася на працягу вякоў; у фінікіян і карфагенян кабіры абырнуліся ў другарадных багоў, увасабляўшых розныя праавы сіл прыроды.

Камéдзь (ці гум)—клейкая, вельмі пахлючая матэрыйя, выдзяляемая многімі раслінамі.

Камон—адна з праёў Ваала, якой пакланяліся як самастойнаму баству і якая мела свой культ, жрацоў і храмы. Гл. Ваал.

Кампáнія—адна з найлепшых мясцовасцей старажытнай Італіі на беразе Неапалітанскай затокі з вельмі добрым кліматам і з надзвычай ураджайнай глебай.

Кантáбрьи—горны малакультурны народ у старажытнай Гішпаніі, які жыў ля Біскайскай затокі; даваў лепшых воінаў у наёмнае войска; вёў доўгую бащацьбу за незалежнасць з рымлянамі; пасля скарэания многа разоў паўставаў.

Кантáра—гл. вазы. Шырокая судзіна на тонкай ножыне з двума вельмі высокімі згінастымі ручкамі; служыла кубкам для віна.

Кападакійцы—народ, які насяляў краіны таго-ж імя, на ўсходзе Малой Азіі.

Каравáн—арабскае слова, якое значыць „вандруючы прыбытак”—вялікая група падарожнікаў-купшоў, якія злучаліся ў мэтах большай бяспечнасці і выгоднасці вандравання па гандлёвых спраўах ці паломніцтве.

Караваны гандаль—існаваў на ўсходзе і ў Афрыцы з незапомных часоў. Караваны з таварамі з веку ў век ходзяць па тых-же шляхах, якія ўстанавіліся дзякуючы знаходжанию на іх оазісаў, студняў і т. д.

Карыйцы—насе́льніцтва на паўднёва-заходнім беразе Малой Азіі, якое займаецца пірацтвам і морскім промыслам.

Карóбаліста—лёгкая мятальная машина—баліста для стрэлаў, якая ўстанаўляецца на калясніцах.

Касітэрыды—старажытная назва Брытанскіх астравоў.

Катакомбы—падземныя ходы і пячоры штучнага ўтварэння; сустракаюшаўся ваколіцах многіх старадаўніх рымскіх гарадоў.

Ката́пульт—адна з найбольш распаўсюджаных у старадаўнія часы баявых мятальных машын.

Кéльты—одно са старажытнейших плямёнаў, якое насяляла Захаднюю Еўропу.

Кініздо—адзін з кварталаў Карфагена, дзе жылі амаль выключна ба́гатыя.

Кірзакіка—краіна на Паўночным Міжземным беразе Афрыкі, з галоўным горадам Кірзіна, з усходу гранічыла з Егіптом, на захадзе—з Лібіяй.

Кнемі́ды—пласцінкі з бронзы для абароны калюманаў воінаў.

Кагорта—адна з частак, на якія падзяляўся легіён у войсках рымлян. У кагорце было шэсцьсот чалавек; яна падзялялася на шэсць цэнтурый.

Колáс—статуі велізарнейшай величыні; у іх старажытныя ўсходнія народы

ўвасаблялі сваіх багоў і цароў, каб велізарныі памерамі выразіць іх велич: аны змяшчаліся ў перадъверах храмаў, па дарогах, якія вялі да іх, ці на пляцах.

Калхіда—краіна на ўсходнім беразе Чорнага мора.

Консул—вышэйшая вайсковая і судовая пасада, адпавядаючая супетам у Карфагене.

Корцік—даўгі, прости кінжал са шліфаваным клинком.

Катурыны—снадаі з высокімі падстаўкамі; у старажытныя часы іх насілі акторы ў часе ігры на сцене і начальнікі войск для большай велічнасці і росту.

Кратэр—ваза ў выглядзе перавернутага звана на высокай прыгожай ножыне з широкай падстаўкай, для сумесі віна з вадой.

Крыцяне—жыхары самага вялікага з грэцкіх астрравоў усходній часткі Міжземнага мора.

Лагуна—бухта або затока, якая ўрэзалася больш-менш глыбока ў бераг.

Лакедэманияне—гл. Спарта.

Лангусты—вялікія, дзесяціногія морскія ракі, пакрытыя шматлікімі і вострымі камочкамі.

Лациум—вобласць, заселеная лацінскім племенем, якая прылягала да гораду Рыма; бясплодная раўніна, з за неспрыяльных прыродна-кліматычных умоў не прывабляўшая да сябе заваявалыніку, але затое сама зрабіўшася цэнтрам усяго палітычнага жыцця старажытнай Італіі.

Легіён—у рымлян буйнейшая вайсковая адзінка, якая мела саслоўныя характеристар; у склад яе маглі ўваходзіць толькі грамадзяне Рыма; легіён складаўся з некалькіх кагорт, конніцы на крылах і атрадаў велітаў; у яго ўваходзіла ад 4000 да 6000 чалавек.

Леапард—велізарная афрыканская драпежная жывёліна з пароды котовых.

Лібійцы—племя, якое жыло на захад ад Егіпта, на афрыканскім беразе Міжземнага мора, на граніцы з Кіренаікай—Карфагенам.

Лібіа—стараражытнейшая назова вядомай тады часткі Паўночнай Афрыкі ад Атласкіх гор да Чырвонага мора.

Лігуры—народ, які жыў на берагах Міжземнага мора, між Галіей і Італій, вялі доўгую і заўзятую барацьбу за незалежнасць з Рымам.

Лідзійцы—жыхары краіны Малой Азіі, са сваясаблівай даволі высокай культурай і шматвяковай гісторыяй.

Ліктар—так называліся ў рымлян служкі вышэйших урадавых асоб, пе-рад якімі яны заўсёды ішлі, ясучы ў руках пучок розаг і сякеры; яны расчышчалі ў на тоўшце дарогу і назіралі за тым, каб начальнікамі аказвалі належную пашану, а таксама выконвалі наложныя начальнікамі пакаранні.

Лотас—расліна, з пароды збаноткавых, якая егіпцянамі лічылася святынёй; расла ў стаячай і павольна цякучай вадзе Ніла; лотас сутракаеща амаль на ўсіх помніках егіпецкага мастацтва, плады яго вядомыя, подобныя да арэха і называючыся егіпецкім бобам: з насення і карнявіны здабывалася мука.

Лузітанія—сучасная Партугалія.

Малка —

Мапалы —

Мегара —

} назывы частак кварталаў горада Карфагена.

Мелькарт—на фінікійской мове значыць „цар горада”, вярхоўны бог,—
Вaal горада Тыра (гл. Малох), пад імем Мелькарта, Вaal з'яўляўся богам, ван-
друючым на марах, заславальникам калоній, переможцам страшылдау і варварау.

Малох—не ўласнае, а назоўнае імя і значыць „цар”. Таму яно дадавалася
розным боствам, Ваалам, галоўным чынам ахоунікам горада ці племя.

Мурэн—драпежная рыба з сям'ёй ўгороў, вельмі цанілася ў старожытных
часы і лічылася самай тонкай стравай.

Мускус—матэрый з рэзкім сваясаблівым пахам, якая выдзялялася семян-
нымі залозамі самца кабаргі. У стародавнія часы мускусу надавалі вельмі вялікае
ўрачбнае значэнне і цанілі яго вельмі дорага.

Нард—так у старожытных людзей называліся разнастайнія прыемы пахнучыя
расліны, з карпіявін якіх выраблялася алеістая вадкасць—нард.

Небель—фінікійская мерка верні.

Небо—запазычанае фінікіяномі і карфагенянамі ў асіра-авілонцаў боства,—
начальнік нябесных войск; пазней гэта боства зрабілася ўвасабленнем планеты
Меркурый.

Нумідзія—гарыстая краіна; на ўсходзе гранічыла з Карфагенскай воб-
ласцю; большая частка жыхароў мела вандроўны спосаб жыцця; нумідзійцы часта
наймаліся на вайсковую службу, утвараючы вельмі добрую конніцу і атрады
іратчыкаў.

Алігáрхія—форма дзяржаўнага кіраўніцтва, калі ўлада належыць вялікім,
напрыклад, некалькім багатым сімействам, як у Карфагені.

Онагр—адна з парод дзікіх аслоў.

Папірус—штучна разведзімая ў Егіпце расліна, асіродкавіна ствала якой
асаблівым чынам разрезаная і нархтаваная, служыла паперай.

Патрыцы—самыя знатныя і самыя багатыя грамадзяніе стародавнага Рыма.

Пафлаганійскія рагі—ад пастухоў Пафлагоніі, суворай, горнай воб-
ласці Малой Азіі.

Порцік—крытая галірэя, якая адкрывалася з аднаго ці некалькіх бакоў
з калюнамі ці слупамі, падтрымліваючымі дах.

Пунійцы ці **пуні**—так называліся фінікіяне ў рымлян.

Пурпур—ярка-чырвоная фарба, высока цанілася ў старожытных людзей, якім
яна служыла для афарбоўкі самых каштоўных тканій.

Саміты—старожытнае італійскае племя, якое ўладала амаль палавінай Італіі.

Сардынія—востраў, які ляжыць на поўнач ад Сіциліі, калёнізаваны карфа-
гінянамі.

Сатрапы—вышэйшыя чыноўнікі ў старожытна-персыдзкай дзяржаве—губер-
натары вобласці, якія прызначаліся з прыдворнага магнацтва, улада іх вічым не
была абмежавана.

Серес—горад у Македоніі—паўночнай Грэцыі, цэнтр развядзення бавоўни-
яшчэ ў самай глыбокай старожытнасці славіўся сваімі тканінамі.

Сёрна—адна з найпрыгажэйшых жывёлін з пароды антилоп, жыве ў самых
непрыступных горных вобласцях Еўропы.

Сідон—адзін з галоўнейшых і старожытнейших фінікійскіх гарадоў на
ўсходнім беразе Міжземнага мора, супернічаўшы з Тырам; заснаваны, мабыць не
менш, чым за тры тысячи год да пачатку нашага часалічэння.

Сінта́гма—атрады, з якіх складалася фаланга (гл. гэта слова).

Сіракузы—адна з першых грэцкіх калоній на ўсходнім беразе вострава Сіцыліі, самы вялікі і богаты горад, паступова аўладаўшы ўсім востравам.

Сіцылія—адзін з вялікіх астрavoў заходняй часткі Міжземнага мора ля паўднёвых берагоў Італіі, ад якой (Калабрыя) ён аддзелены вузкай Месінскай пратакай; дзякуючы свайму знаходжанню ў самой сярэдзіне Міжземнага мора, Сіцылія была месцам сустрэчы і барацьбы многіх народоў; востраў большай часткай быў каланізаваны карфагенянамі.

Скарпіён—1) ядавітае насякомое з пароды павукападобных, з джгалам на канцы даўгога членістага хваста; 2) бізун, ці пуга з некалькіх раменных палос з металічнымі камочкамі ці кручкамі на канцах і 3)—мятальныя машыны, балясты, з-за падабенства бронзавага кручка, якім прыводзілася ў дзеянне спускная спружына, з хвастом скарпіёна.

Смакоўніца—ізвестна фігавага дрэва (вінныя ягады).

Сонцастаянне—моменты, калі сонца ў сваім бачным руху па небасхіле дасягае самага нізкага і самага высокага пункту, і на працягу некалькіх суседніх дзён амаль не змяняе свайго становішча, здаецца стаячым на месцы.

Соні—меланьская, вельмі грацыёзная жывёліна, блізкая да вавёрак, рымляне вельмі цінялі іх мяса і адкорылівалі іх у спецыяльных садкох.

Сідон—адзін са старадаўнінейших фінікійскіх гарадоў на ўсходнім беразе Міжземнага мора, заснаваны мабыць за тры тысячи год да пачатку нашага часадлічэння.

Спарты—дзяржава стараладзінай Грэцыі, з галоўным горадам той-же назывы ў паўднёвой частцы Пелопанескага паўвострава.

Стылёт—невялікі вузкі тоңкі кінжал.

Сурык—ельмі распаўсюджаная чырвоная фарба

Сфінкс—егіпецкая міфалагічная фігура, якая мае выгляд паўчалавека, паўльва (жаночая галава ў егіпецкім галаўным убраниі з тулавам ільва); у старажытным Егіпце сфінксы лічыліся духамі, якія ахоўвалі святыя месцы ад дэманаў.

Тамбурын—ударны музычны інструмент, накшталт сучасных бубнаў.

Тапрабан—старажытная назва вострава Цэйлона (у паўднёвым акантоўі Індыі), з якім усходнія народы мелі гандлёвыея зносіны.

Тарані—сценаграфічная прылада, якая складалася з бервяна з бронзавай баранавай галавой на ўдарным канцы, падвесанага вироўкамі да слупа з пераклайдзінай.

Татуіроўка—уласцівы многім народам звычай упрыгожваць сваё цела і твар незгладжальнымі знакамі, шляхам увядзення пад скруту фарбуючай матэрый.

Тэнія—адзін з кварталаў горада Карфагена, заселены беднатаў.

Тыяра—галаўное ўбранне накшталт мітры ці кароны, якое служыла адзнакай адрознення для асоб, займаючых вышэйшыя пасады ці жрацоў.

Тымпаны—стараадаўні музычны ўдарны інструмент, папярэднік бубнаў.

Тыр—славуты фінікійскі горад, адзін з буйнейшых гандлёвых і культурных цэнтраў старадаўніх часоў; заснаваны за дзве-три тысячи год да пачатку нашага часадлічэння.

Трапецыя—четырохвугольнік, два бакі якога паралельны, а два другія не паралельны.

Трырэм—ваенна галера карфагенян з трьма радамі вёслаў.

Туніка—стара-тумская ніжня вопратка, якая мела выгляд ніжний кашулі самага простага пакрою, цалкам сходна па фасоне з грэцкім хітонам.

Туніс—город існуючы і па сёння, паблізу Карфагена, заселены туземнымі плямёнамі.

Умбрыйцы ці Умбры—італьянскае племя ў глыбокай старадаўнасці, панаваўшае ў паўночнай і сярэдній таліі, але страціўшае самастойнасць у барацьбе з Рымам.

Уціка—таксама як і суселні з ей Гіпа-Зарыт,—адна са старадаўнейшых фін-кійскіх калоній на паўночна-заходнім афрыканскім беразе, у 35—40 кілометрах ад узікшага пазней Карфагена.

Фаланга—цесна скрунутае і баявое пастроение во́наў у грэцкіх войсках, асабліва ў спартакаўцаў.

Фетыш, фетышызм—фетышызм называецца адна са ступеняў развіція рэлігійных вераванняў, фетышам можа служыць які хочаш статуй, ідал, предмет.

Феаніа ці Фазанія—так называлася краіна на поўдзень ад лібійцаў, у якой жыла племя гармантаў.

Хамелеон—жывёліна, блізкая да ящара; незвычайная здольнасць як змяняць сваю афарбоўку ў залежнасці ад колеру навакольных предметаў павяла да таго, што хамелеонам называюць чалавека, які мяне свае перакананні адпаведна акалічнасцям і сваёй выгодзе.

Хана́н—Палестына.

Цыстэрна—вадаём—штучная вадазмешчальня, якая рабілася ў старадаўніх часах для зборання і хавання запасаў дажджавой вады ў краінах і мясцоўсцях, дзе адсутнічаюць рэчкі і ручай.

Цымбáлы—стараадаўні музичны інструмент—металічныя талеркі, якія ўдаравалі адна аб адну.

Цынобра—вядомая ў старажытнасці ярка-чырвоная мінеральная фарба, якая сустракаецца ў прыродзе ў гатовым выглядзе.

Эгáцкія астравы—некалькі невялікіх астравоў на захад ад Сыцыліі, месца славутай морскай бітвы паміж рымлянамі і карфагенянамі, вырашытай лёс першай пуніцкай вайны.

Эпір—вобласць бясплоднай, гарыстай часткі паўночна-заходніх Грэцыі, заселеная малакультурнымі пастухоўскімі плямёнамі.

Эргастул—будынак, акапаны канавамі, з кратамі на вокнах і замкамі на дзвилях, служыўшы турмой, цямніцай для ваеннапалонных, забярнутых часцей за ўсё ў яйволыкаў і рабоў.


Эрыкс—город на паўночна-ўсходнім беразе Сіциліі, блізка горада Дрэпумса, дзе адбылася бітва паміж карфагенянамі з Гамількарам Баркаем на чале і рымлянамі з консулам Луташем, які прагнаў Гамількара з Эрыкса.

Этрурыя—вобласць на паўночным захадзе старадаўнай Італіі, заселеная старажытнайшымі жыхарамі Італіі—этрускамі, стварыўшымі сваясаблівую, даволі высокую культуру.

З М Е С Т

Стар.

I. Прадмова А. Левашова	5
II. Ля сцен Карфагена	15
Раздзел I. Баль	—
" II. У Сіке	22
" III. Ля сцен Карфагена	33
" IV. Пакрывала таніты	37
" V. Ганон	43
" VI. Гамількар Барка	51
" VII. Макарская бітва	65
" VIII. У паходзе	72
" IX. Аблога Карфагена	89
" X. Ахвяраванне Малоху	100
" XI. Цясніна Сякеры	109
" XII. Смерць Мато	125
III. Слоўнік невразумелых слоў	132



ДРУКАРНЯ ІМЯ СТАЛІНА
Менск, вул. Энгельса, 2.

ПРАВЕРШЧЫЦА № 131

Пры вынужленыі дэфекту ў книзе,
праеслаба вырнуць артык разам з книгай.

ЦАНА 1 руб.

Переплёт 36 к.



НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Г. Флобер

У стен Карфагена

Государственное Издательство

Белоруссии

Минск — 1934